


Ба 45730



ДВБ
ГИМ





АНДРЭЙ АЛЕКСАНДРОВІЧ

ТВОРЫ

КНИГА ДРУГАЯ

~~ас 3937~~

Ба45730



АНДРЭЙ АЛЕКСАНДРОВІЧ

Ба45730

~~2/12~~

НАПОР

НАРАДЖЭНЬНЕ
ЧАЛАВЕКА



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
МЕНСК

Лім



Рэдактар А. А. КУЧЫНСКІ
Корэктар С. ГРАХОЎСКІ
Тэхнічнае афармленыне Ул. СОКАЛАВА
Вокладка мастака ТАРАСА

Упаўнав. Галоўлітбелу №A 279

Зак. 1625—2000 экз.

«Палесдрук», Гомель

Здана ў друкарню 1-V—32 г.


Падпісана да друку 22-VI.—32 г.

25.04.2009

НАПОР




П 'Е С А



„Саюз комуністычнае моладзі
павінен быць тэй ударнай гру-
пай, якая ва ўсякай рабоце
аказвае дапамогу, прайўляе
сваю ініцыятыву, свой пачын“.

ЛЕНІН








КІРЫЛ АНТОНАВІЧ—дырэктар заводу
ТАВАРЫШ КЛІМ—сэкратар партколектыву
СТРЭЛЬБІН—сэкратар комсамольскага колектыву
БАЗЫЛЬ—культпроп комсомольскага колектыву
АКУЛІНА КАРПАУНА—старшыня фабкому
ЗАРЭМБА—брәкер заводу
ЮЗЭФА—яго жонка
ЦІМОХ—іх сын
АРКАДЗЬ КАРЛАВІЧ—інжынер
КРОТ—дзелавод
РАДЗЕЦКІ—тэхнік
ВАСІЛІСА—работніца, комсамолка
ГАЛЬКА ГЛАДЫШ—работніца, комсамолка
ЧЫЖ—рабочы, комсамолец
МИШКА ПАЧЫН—рабочы, комсамолец
СЕНЬКА—рабочы, комсамолец
СУНІЦА—рабочы, комсамолец
МЕРЕМА—пэнсіянэрка
ЛІПА—прачка
КАНДРАЛЬ—стараста арцелі сэзоньнікаў
КЛЫЧ—сэзоньнік
MIКОЛКА—сэзоньнік
РАБОЧЫЯ ЗАВОДУ
СЭЗОНЬНІКІ
ВАРТАВЫ ЗАВОДУ
АГІТГРУПА КЛЮБУ

ДЗЕЯ АДБЫВАЕЦЦА Ў РАЁННЫМ ГОРДЗЕ ВССР
1931 г.





М И Т Ы Н Г Д Р У Ж Б Ы

П Р О Л Ё Г

Сыплецца съняжынкамі змрок. Стромкая сънежная гара. Моладзь заводу катаецца на санках, каньках. Паступова запальваюцца апаясваюць гару рознакаляровыя праменьні. Дзяўчата (іх многа) закідваюць сънежкамі Чыжа,—у баку стаіць Радзецкі, пад час усьміхаецца.

Чыж (да дзяўчат)

Эх, ідры—тваю качалку,
Сып, надбаў, давай закалку!

Дзяўчата

Досыць, до'—няхай жыве,
Няхай ратунак просіць.

Васіліса

Дапамогу, хай заве,
Мо' тады і просьцім.

Галька

Прызнавайся, чыжык—Чыж,
Што ты хочаш ад жыцьця?

Дзяўчата

Чыжык, чыжык, што-ж маўчыш?
Ну, заплач, заплач, дзіця...

Васіліса

Раскажы нам, што майструеш,
Мы тады табе даруем.

Дзяўчата

Раскажы нам, раскажы—
Слаўны майстра, чыжык—Чыж.

Галька

Ты сяброўствам беражы!

Дзяўчата

Раскажы нам, раскажы.

Чыж

Расказаць? Ну, што-ж, магу,
Я сакрэт не съцерагу:
Я працую над машынай,
Усё прадумана, як сълед.
Ашчасьлівіцца краіна,
Што краіна, цэлы съвет!
Адратую на заўсёды,
Узьніму высока съцяг.
А было—вякам, народам
Скарачала дні жыцьця...

Дзяўчата

Малайчына!
Вось яна,

Вось машина,—
Навіна.

Чыж

А прызначан апарат
Справе нашай, роднай—
Каб... зрабіць усіх дзяўчат—
На людзей падобных...

(Вясёлы гоман. Зноў закідваюць Чыжа сънегам)

Дзяўчата

Ах, ты, Чыжык, ах, ліхі,
Узяць за крылльлі,—на штыхі!
Сып, дзяўчаткі, сып, сып....

Чыж

Шась—ратуйся, ўліп!

(Упякае. За ім гоняцца дзяўчата. Васілісу затрымоўвае Радзецкі)

Радзецкі

Васіліса!

Васіліса

Што?

Радзецкі

Чакай!

Быць з табой хвілінку дай...
Я хачу—каб зразумела,
Зразумела ты мяне.

Я хачу—каб шалясьцела
Сэрца шэлестам вясьне,
Я хачу—каб мы спаткалі,
Ўдвох прадвесньі карагод.
Я хачу—каб щасьце хваляй
Вышла горда з берагоў.

Васіліса

Ой-ей-ё, ай-яй-я,
Песьня гладкая твая.
А мая—ня так багата,
Нават крышку сукавата:
— Кінь сваю круціць катрынку,
Будзь-жа хлопцам, ня... нудзі.

Радзецкі

Васіліса, стой хвілінку,
Зразумей мяне, ня йдзі.
Я сузор'ем шлях усею,
Зоры век ня гаснуць, не!
Знаю, знаю—зразумееш,
Зразумееш ты мяне.
Будзем разам, дружна будзем
Клікаць будучыні ўсход.
Пачуцьцё каханьня будзіць
Лоскат перыстых пяшчот.

Васіліса

Я дзіўлюся, глянеш—сталы,
Малады, перадавы.

А калі такое стала,
Што ён стаў без галавы?
Адрываецца, як можа,
Ад зямлі—кудысьці ўвысь.
Апынуцца ў бездарожжы,
Значна стаць без галавы!
Гэта-ж цені, а ня людзі
Горда ўздыбленых гадоў.
Хочаш, мы сябрамі будзем—
У грамадзе сваіх сяброў.

Радзецкі

Я табе хілюся нізка,
Лепшых дзён ня хочу знаць.
Васіліса, Васіліса—
Не магу я больш маўчаць:
Залацістым лягу лістам
У сонцатканым дыване.
Васіліса, Васіліса—
Ты—адзіная ў мяне.
Будзь-жа чулай, прытуліся.
Сэрцу я твайму пяю.
Васіліса, Васіліса—
Маладосьць прымі маю.

* * *

Падыходзіць з-за гары Мішка Пачын у чырвонаармейскім шынелі, шлёме, за плячым ранец. Узьбіраючыся на гару, ён не зауважае, як у нізе катаюцца на каньках Васіліса і Радзецкі.

Мішка

Цішыня... Нікога ня відно.
Будынку гэтага, як быццам, ня было?
І часу не багата праплыло,
А ўсё зъмянілася... Яно
Здаецца можа мне?..

(Углядзеца)

Збудованы. Раней ня бачыў, не.
Ішлі дзянёчкі, год за годам...
Дзе-ж людзі ўсе?

(Падымаецца вышай. Убачыў Васілісу і Радзецкага)

Аднак,
— Таварышы, вы з гэтага заводу?
Вечар добры.

Васіліса і Радзецкі

Добры вечар.

Радзецкі

Та-ак...
Каго знаёмага шукаеце, ці як?

Мішка

Ды я, сказаць вам, сам тутэйшы.

(Падыходзіць да іх)

Іду... і шлях не прыгадаю.
Багата зъмен наўкола...

Радзецкі

Съпешна,
Перабудоўваем, будуем, вытвараем.

Мішка

Чаму завод маўчыць,
Работа ваша дзе?

Радзецкі

Сягоныя ў нас выходны дзень...

Васіліса (спазнала Мішку)

Мішка, Мішанечка, ай-яй-я...
Думалі, цябе, як жабу, зьеў кітаец.

Мішка

Васіліса, ліса, лісанька-лісічка,
Вырасла, хоць замуж выдавай.
А можа выйшла?

Васіліса

Мішка, ты?

Мішка

А можа і ня я, ня знаю.

Васіліса

Расказвай, брат,
Расказвай, дзе ты быў,
Як змагаўся, што рабіў?
Знаёмся—наш—Радзецкі Ян,
Тэхнік—значыць, практикант.

(Вітаюцца)

Выкладвай нам прыгоды ўсе свае.
Кажы, мо‘ стрэльнуў кітаянку?
Чаго-ж адзін? Прывёз-бы і яе...

Мішка

Стала шустраю... А вочы—як маланка...
Скажу яшчэ, шанго мой. Будзе час.

Васіліса

А ўсё-ж кітайцаў бачыў ты, ці не?

Мішка

А як ня бачыць іх, дзіўная...
Што бачыў я, ня ўбачыш ты і ў съне.
Мы-ж вёрстаў тысячу зрабілі па Кітаі.
Раскажу яшчэ, ці-ж то апошні вечар?

Васіліса

Мішка, ты?... Ваяка! От, сустрэча...

(Жартліва пяе)

Вас пабіць, пабіць хацелі,
Вас пабіць стараліся...

Мішка (пяе ў адказ)

Мы таксама не сядзелі,
Мы падрыхтаваліся.

(Васіліса хапіла Мішку за рукі і коўзаецца
з ім па лёдзе)

Радзецкі (злосна ў бок)

Мне праясьняецца. Эх, людзі...
Ну, што-ж, съпявай, а... плакаць будзеш.

Васіліса (пяе)

У кітайцаў—генэралаў—
Усе ваякі съмелыя.

Мішка (пяе ў адказ)

Ад бальшавіцкае навалы
Пруць, як ашалелыя...

* * *

Уваходзіць грамада моладзі: хто на лыжах, хто на каньках
Праляцелі з гары санкі. Грамада зъдзіўлена паглядае на Мішку.
Пачын не спазнае яго. Радзецкі абураны, глянуўшы на Васі-
лісу, кіўнуў рукой і пашоў).

Васіліса (да грамады)

Чаго-ж вы зъбліся у клін?
Гэта-ж Мішка, наш, Пачын!

Галасы

— О, далёка-ўсходні госьць!
— Здароў!
— Як жыў?
— Як маешся?
— Здароў!
— А вырас...
— Дужым стаў.

Галька

Пахараашэў...

Базыль

Кажы, як маешся?

Мішка

А от... як бачыце,—
Акрэп і пасталеў.



Чыж

Эх, качай тваю качалку,
Жыў-здароў, маё, Міхалка!

(Працягвае руку. Вітающа)

Мішка

Малайчына, брат, гарыш...

(Да ўсіх)

Добры вечар вам, сябры.
Што чутно ў вас? Як завод?
Як жыцьцё ў вас?

Чыж

Поўны ход!

Мішка

Бачу, бачу...

Чыж

I... няйначай.

Мішка

Хлопцам вырас ты харошим.

Чыж

Хлопец—во!—на самы большы!

* * *

Мост. Праходзяць бракер Зарэмба і дзелавод Крот-

Крот

Я-ж за вас стаю, вядома.
Кажуць... спэц вы падазронны,
Хоць работнік крышку здатны.

Зарэмба

Крышку кажуць?

Крот

Далікатна...

Зарэмба

Кажуць, кажуць... Хай гавораць.

Гутарка—што вецер.

А ярчэй пасъля віхору
Сонца нам засъвеціць.

(Гіронічна)

Сходы, мітынгі, нарады...

Крот

Кожны дзень!

Зарэмба

Рэйд, налёт, абход, брыгады—

Крот

Кожны дзень!

Зарэмба

Брыгадзір, рабкор—запоем

Крот

Кожны дзень!

Зарэмба

Усе—ударнікі, героі.

Крот

Кожны дзень!

Зарэмба

Самакрытыка да поту.

Крот

Кожны дзень!

Зарэмба

Вось і ўся яна работа—

Крот

Кожны дзень!..

* * *

Мішка

Мне здаецца, дзень ці два
З вамі я ня быў, братва.
А два гады...

Сенька

Яно кароткім
Час здаецца нам заўжды.

Галька

Дзіву даўся, пяцігодка
Прабягае ў трэх гады.

Мішка

У трэх гады... А вы,
Ці здолелі змагацца,
Каб стаць ударнай працай
Пад съцяг перадавых?
Мінула два гады,
Вялікіх,

Векапомных,
Ня зломных
Два гады.

Базыль

Яшчэ і Маркс казаў калісь,—
На многа ўперад не пашлі.

Галька

А ўсё-ж, мы зрух вялікі маём.

Чыж

Бяз толку, што аполкі,
Жывем і... падгніваем.

Базыль

Слухай, Мішка, нам тымчасам,
Як сказаў і Энгельс Марксу,—
Працы ёсьць!

Сенька

Хоць з носу кроў!

Базыль

Завод наш мусіць даць Донбасу
Стандартных тысячу дамоў.

Галасы (як водгульле)

Стандартных... тысячу... дамоў...

Сенька

Рэспубліцы патрэбен вугаль.
І пад зямлёй, ад зор да зор,
За зъменай зъмена, ударным кругам,

Шахцёра зъменьвае шахцё р.
Пасъля напружнай цяжкай працы—
Кватэра ўдарніка—барак.

Васіліса

І мы,—што сіл, павінны ўзяцца
Будынкі выслаць!

Галасы

Час! Пара!

Галька

Я знаю, знаю—вышлем мы
Ў Донбас патрэбныя дамы!

Базыль

А ў лесапілцы створана
Вытворчая комуна.

Васіліса

Паміж цэхамі спаборніцтва расьце.

Галька

Мы маем зрух!

Сенька

Варушицца работа!

Чыж

Калі абед з кампотам...

Базыль

Кавалі выклікаюць нас—
Програму ўдарную ў адказ.

Мішка

Перавыканаць?

Чыж

Раз!

Базыль

Зыніж сабекошт, хоць прэч галава..

Чыж

Два!

Базыль

Якасьць уверх, а брак з гары!

Чыж

Тры!

Базыль

І яшчэ, і яшчэ, і яшчэ!

Мішка

Працацаць, працацаць, працацаць!

Чыж

І чатыры і пяць і шэсцьць!

Галька

Мы ў намаганьні
Першымі станем!

Васіліса

І прэмію—знаем—

Грамада

Ми—атрымаем!

Базыль

Аднак, пакуль парадкам
Турбот і перашкод.
Дарогаю ня гладкай
Ідзе яшчэ завод.
Плеханаў гаварыў,
Як добра не працуеш,
Падточвае прарыў.

Васіліса

Яно па духу чуеш,
Дзе спад, а дзе прыліў.

Базыль

Сълясарны цэх ці кузьня
Не дадуць у час
Замкоў, ці шпіц, ці лузіны—
Затрыманы заказ.
Вось так і нечакана
Ўразаешся на мель.

Чыж

Якія капитаны,
Такі і карабель.

* * *

Прыбягае Стрэльбін.

Стрэльбін (убачыўши вясёлую грамаду,
абурана)

Сабраліся, альлё... Час марудзіць?
Ноч, глядзіце, стукаецца ў грудзі.

Растроочваецце сілы?.. Раніцою—
На работу позънечеся,—гер-ро-і...
(Бачыць, што крыкам ня ўзьдзейнічаеш, просіць)
Разыходзьцеся...

Галька (жартліва)
Максім,
Глядзі, я высахла зусім...

Васіліса

І мне ты сэрца так парапіў...

Стрэльбін

Я... я... ні я... Даволі! Я пытаньне
Аб вас пастаўлю на бюро!

Мішка

Стрэльбін, што з табой? Здароў!

Стрэльбін (углідаецца)

Альлё... ў парадку спрэчкі—госьць!

Галька

Максімка, зжалісья, сэрца ў ранах...

Стрэльбін

Ну, як пчала на мёд...

(Расказвае Мішку)

Удар-ні-кі, альлё,
А не кратает іх проблема прамфінпляну.
За працай—охкаюць,
А як гуляць—гарой!
Пытаньне я пастаўлю на бюро.

(Ідучы з паляванья, падыходзіць Клім, чуе скаргу Стрэльбіна).

Клім

Адразу й на бюро? Няйначай?
А справа важная? Каго?

Стрэльбін

Таварыш Клім, я знаю, я гарачы,
Але я ўсіх, усіх да аднаго.

Галасы

Го-го-го!..

Мішка

Добры вечар, з баявой пашанай!

Клім

А... маё, вітаю. Госьць жаданы.
Зусім?

Мішка

Але.

Клім

Вітаю, брат, вітаю.
Работы ў нас...

Мішка

Расказвалі, я знаю.
І вы баец, са стрэльбаю...

Клім

Парой—
Люблю ў лясох са стрэльбай патаптацца.
Ўспаміны съцелюцца мяцеліцай ліхой,
Калі з вінтоўкаю прышлося сябравацца.

І дзень і нач, прыгадваю, гады—
Вінтоўка з рук ня сходзіла ніколі.
Ішлі праз лес, праз сёлы, гарады,
І сэрца рвалася бывала, як з падпольля.
Мы гналі ворага, нас песня звала ў бой,
Гучэла водгульлем:—„ў комуне
астаноўка”.

Мы гналі ворага навалай штурмавой,
І неразлучная—ў руках твая вінтоўка.
І вось цяпер, каб не адвыкла вока,
Часамі ў свой выходны дзень
Іду ў лясок, знайду сабе мішэнь
І, як калісь,—у лоб на 300 кроکаў.

Галасы (зъдзіўлена)

У лоб—на 300!
Вось страляе!..

Клім

Бывае
Часам зайчыка прыдбаю.

Чыж

Ганяў-страляў па зайцу,
А падабраў... кітайца.

(Съмех).

Стрэльбін

А на бюро!.. Альлё, браточки,
Даволі, хопіць, заўтра-ж дзень рабочы.
За нас ніхто ня будзе працеваць.

Мішка

Працаваць — умова важная, вядома,
Але й на лыжах часам маладому...

Базыль

I Роза Люксэмбург казала бязупынна:
Адно другому шкодзіць не павінна.

Стрэльбін

Я... на бюро!

Клім

Чакай, якраз наадварот,—
Гуляць павінен ты, расьці павінен
дужым,

Байцом гартованым, як сталь,
павінен быць.

Васіліса

Само нек па сабе,
А вышай мітынг дружбы.

Галасы

— Мітынг дружбы,
— Росту,
— Барацьбы!

Усе (пяюць)

Здымем адвечную цвіль,
Здымем вякоў павуціну.
Поступам нашым нястрымным
Новыя тысячи міль
Браць мы штодзённа павінны.

Сілай магутнаю рушымся біцца—
Ў бой—

Грамадой,
Штурмавой,
Бальшавіцкай!

Хто ў нашы дні перамог
Лютымі змовамі шкодзіць,—
Штурмам прыбою разводзьдзя
Зломім на нашых шляхох,
У нашым вялікім паходзе.

Сілай магутнаю рушымся біцца—
Ў бой—

Грамадой
Штурмавой,
Бальшавіцкай!

Гукнем наступнаму дню—
З гонарам на рыштаваньнях:
Наша жыцьцё, што ўсход съвітаньня,
Яго маладому разъліву—агню
Слава і песні змаганьня.

Сілай магутнаю рушымся біцца—
Ў бой—

Грамадой,
Штурмавой,
Бальшавіцкай!

А К Т П Е Р Ш Ы

ВЯЗЬМО I

Кватэра бракера Зарэмбы. Зарэмба і Кандраль п'юць гарбат
Пыхціць самавар. Ля камоды сядзіць жонка Зарэмбы—Юзэфа—
разглядае віды-паштоўкі.

Зарэмба

Яшчэ, яшчэ, швагруська, налівай...

Кандраль

Ды ўжо-ж, чаго-чаго, а ёсьць вады...

(Налівае)

Зарэмба

Хфруктовы толькі чай.

Кандраль

Такой бяды...

(Шклянка трэскаецца)

Трэснула... Ну й шкло пашло,

Ці-ж гэткае раней у нас было?

Зарэмба

Ды гэта брак, адкід, а не тавар.

Кандраль

Які тавар, такі і гаспадар.

Крута...

Зарэмба

Воблаю падкармліваюць гуту...
Гэ, Кандраль, з вялікага палёту
Нізка сядуць...

Кандраль

Бітымі ў балота.

Зарэмба

Ведама, дзе-ж дзенуцца?

Кандраль

І скора.

Юзэфа (разглядываючи паштоўку)

А во—Бірлін. Вось гэта горад!
Мужчыны, гляньце, тут пажыць
За дзень і год аддаць ня шкода.

Зарэмба

О-го і год...

Кандраль

Ну, што там, пакажы?

(Падыходзіць да Юзэфы, разглядвае паштоўку)

Юзэфа (да Кандраля)

А колькі тут жыцьцёвай асалоды!..

Кандраль

Гэт, ці-то-ж Бярлін?
Вось да вайны, тым часам.
Там былі
І выдрастрасы...

Юзэфа

А я... хацела-б там пабыць.

Зарэмба

Пабудзеш, дзе-нібудзь пабудзеш.

Кандраль

Маліся, выпрасі канчыну галыцьбы,

Маліся—зноў

Пад богам будуць людзі.

Зарэмба

Маліцца, ведама...

Але аднэй мальбой

Ня справіцца з бязбожнай галыцьбой.

А съціхам трэба, мірна і з падходцам,

Узяць к сабе, бліжэй, вось гэтак,

хлопцаў.

Кандраль

То праўда божая...

(Зачэпліваецца за падлогу, падымае бот

і разглядае яго).

Юзэфа

Ад чаю ап'янелі?

Зарэмба

Сукі адны, бракованыя зрубы...

Кандраль (трасучы ботам)

Цьвікі савецкія... Нашу нядзелю,

А вышчырылі зубы.

І хата, як з карчоў. А но-овы

Пасёлак для рабочых пабудован.

Затапіць-бы... Съледу каб ня стала,

Паводкаю няхай папаласкала-б!
Бывала да вайны і зносу ім няма...

Зарэмба

Бывала да вайны?..
Бывала, брат, бывала.
Цяпер—няма? Кіраўнікоў ня стала.
Заправілы ў нас, туга бярэ—як
глянеш,—
Аржанікідзе, Янукідзе, швілі, мілі.
ай-ярды.

Ці-ж гэта нашыя, ці-ж гэта хрысьціяне?
Куды ні кінь—
Татары і жыды.

Кандраль (мацае самавар)
Халодны ўжо...

Зарэмба

Астыў? Юзэфа, падагрэй.

Юзэфа (бяручы самавар)
Гэй, Андрэй, душагрэй,
Маладзіцу абагрэй.

Зарэмба

Саграваў я маладзіцу,
Задымілася спадніца.

Кандраль

I праз год, ад граха
Нарадзілі... курыцу.

(Съмех. Юзэфа выходзіць. Круцяць цыгаркі з
махоркі. Кандраль бярэ ласкоток паперы,
глядзіць на агонь, чытае)

Зарэмба

На сэрцы нуда, а паверыш,
Закурыш і ўсё нек дарма.

Кандраль (чытае)

Рыс-сава-я папера...

(Жартам)

Папера засталася, а рысу і няма...

(Съмлющца)

Зарэмба

Сягоныя я процантаў сорак
Брак признаў...

Кандраль

Сорак?

Зарэмба

Сорак.

І адразу рапарт у кантору,
Што калі такая якасьць—
Ой, дадуць, пішу я...

Кандраль

З гакам.

Зарэмба

І толькі так. Тады—
Дырэктар на дыбы,
Ячэйка за чубы.

Брак. Брак.

Паніка. Брак.

На ногі завод.

На ногі барак.

Крык на двары:
Пр-ра-арыў...
Сход. Мітынг. Штурмавалі,
Гаварылі і _крычалі—
А машины... прастаялі.
Разумееш? От, з паходцам,
Съціхам; мірна, але моцна.

Кандраль

І ў мяне арцель—што я,
Справа ў нас—адна, свая.

Зарэмба

Хлопцаў ты сваіх настрой—
Хай спэцоўкі патрабуюць.
Не дадуць—хай грамадой
Усе... як быццам забастуюць.

(Кандраль садзіцца на канапу)

Зарэмба

Будзь, швагрусь, на пагатоў,
Донбасу тысячу дамоў
Завод наш вырабіць змушаюць.
Калі-ж хто съціхам, мірна памяшае...

Кандраль

Хай толькі бог благаслаўляе!

Зарэмба

Ты разумееш—дзе паслуга,
Ціж мы нячулыя з табой?
Саветам, знай, патрэбен вугаль.

Кандраль

Як хлопец дзеўцы маладой...

Зарэмба

Бяруць шахцёра, а кватэру
Яму зрабіць павінны мы.
Мы зробім... з гнілак і фанэры,
Каб не ўстаяў аднэй зімы.
Раз—хата дрэнъ, раз вецер шорыць,
Дык менш вугля дадуць шахцёры.
А менш вугля—дык з кожным годам
Усё больш зачыніца заводаў.
Заводаў зъменшицы— за тое
Пачнецца болей беспрацоўе.
Ці-ж мы нячулыя з табой?
Пілі сучкі, Кандраль,
Падпільвай прамфінпляны.

Кандраль

А галава ў цябе разумная, што ў пана.
Галовы гэткія бывалі да вайны.
Разумна кажаш... Сукіны сыны,
Ня дзецца ім нідзе, ня дзецца ад труны.

Зарэмба

Ня трэба змовы, не, ня трэба,
Я сам сабе, а ты сабе...

Кандраль

З божай ласкаю як небудзь
Іх... з зямелькі саскрабем...

Зарэмба

Баяцца, што?—Наадварот!
Цяпер рабочых недахоп.

А съціхам, мірна і з падходцам
Падлівай ў сэрца воцту.
Змоў ня трэба, не, ня трэба—
Ты сабе, а я сабе.

Кандраль

Сьведкай будзе толькі неба
Ў нашай страшнай барацьбе.

(Юзэфа прыносіць самавар)

* * *

Уваходзіць дзелавод Крот

К р о т (страхае сънег, расьцірае вуха)
У-ух-жа скруха-завіруха...
Мабысь вымаразіў вуха.
Добры дзень.

Кандраль

А ўжо-ж, нішто.

Ю з э ф а

Распранайце паліто.

З а р э м б а (жартліва)

Прашу... Мірон Саўкаўіч Крот.

К р о т

Ня Мірон-жа я, а Нэррон,
І ня Саўкаўіч, а Саулавіч
І ня Крот-т, а Крод-д,—
На заводзе старши дзелавод,
Нэррон Саулавіч Крод-д.

Юзэфа (угледаецца ў вакно)

А сыпіць сънег, ой... сыпіць.

Зарэмба

Гарбаты шкляначку выші.

Юзэфа

Грэйцеся.

(Паказвае на вуліцу)

А круціць заўзятна.

Крот

Дзякую.

(Юзэфа падае цукар)

Далікатна.

Зарэмба

Пасьпееце дзякаваць.

Юзэфа

Проша...

Крот (выскаквае з-за стала)

Забыўся я скінуць галёшы.

(Адыходзіць у кут—скідае)

Кандраль

Ці-ж гэта галёшы?—Чаўны.

Бывала былі да вайны,

Глыбокія, акуратна.

Крот (успомніўшы)

А-га... Далікатна.

Я ўспомніў... Да нас

На завод значыць...

Навіна.

Юзэфа

Сядайце, кубачак...

Зарэмба

Аднак...

Кандраль

Навіна?

Крот

А-га.

Зарэмба

Навіна?

Кандраль

Кажы.

Зарэмба

Расказвай, адразу.

Крот

На завод прыехаў цяпер

З дырэктарам—інжынэр.

Кандраль

З кім?

Крот

З дырэктарам.

Зарэмба

На зусім?

Крот

А-га.

Зарэмба

Малады?

Кандраль

Знатны?

Крот

Ня ведаю.

(Юзэфа частую цукеркамі)

Далікатна.

Зарэмба

Адзін?

Юзэфа

Сямейны?

Кандраль

Комуніст?

Крот.

Беспарцейны.

Зарэмба

Глянем, як дуне вецер...

Кандраль

Цяпер інжанэры—сьмецьце.

Да вайны бывала, ну!

Юзэфа (налівае гарбату ў шклянкі)

Вып'ем за навіну.

Зарэмба

Чай хруктовы...

(Садзяцца за стол)

Кандраль

Хфрукта... сус-стр-рэнім!..

Крот (дуе на сподачак з гарбатай)

Будзем здаровы!

Юзэфа

Бярыце варэньне.

Крот

А-га. Забыўся якраз,

Інжынэр, што прыехаў да нас,

Шкоднік. На дзесяць год

Па трыбуналу...

Зарэмба

На наш завод?

Крот

А-га. Справіцца хоча.

Казалі, рабочым—

Прышла папера

Зарэмба

Якая?

Крот

Каб інжынэра

абкручвалі атмасферай...

Зарэмба

Гым... абкруцім. Асколак.

Кандраль

Сволач.

* * *

Уваходзіць Цімох

Зарэмба

Справіцца хоча?

Кандраль

Хфрукт...

Зарэмба

Асколак,
Цюрму прамянняў на цюрму.

(Да Цімоха)

Чаго швэндаешся?

Цімох

А чаму?

Кандраль (да дзелавода)

Сволач... Прыехаў зусім?

Крот

Ды я, далікатна, пры чым?

Юзэфа (да Цімоха)

Цімачка, выпі гарбаты...

Зарэмба

Яшчэ што, гарбаты яму?

Цімох

А чаму?

Зарэмба

Ты глядзі—у камсамолы—

Я тады цябе прыму,—

Хай ня прымуць!

Цімох

А чаму?

Зарэмба

Што ты чамкаеш? Ч-чаму?

(Юзэфа абымае Цімоха)

Крэслам зараз абніму.

Цімох

А чаму?

Зарэмба

Вон адгэтуль, абармот!

Юзэфа

Съціхні...

Зарэмба

Твой-жа гэта недарод.

От, удаўся. Змый съяды...

Цімох (выходзячы)

А куды?

Крот (спачуваючы Юзэфе)

Валаводзяцца па съвету...

Юзэфа

Не щасливыя яны...

Кандраль

Вось, бывала да вайны,

Як дубы расьлі сыны.

(Цімох адчыняе дзъверы, высунуўшы галаву,
зьвяртаецца да бацькі)

Цімох

Інжанэр прыехаў. За табой

Ён мяне паслаў...

Зарэмба

Цяпер?

Кандраль

Інжанэр?

Юзэфа

К яму?

Зарэмба

А чаму?..

ВЯЗЬМО II

Пакой Чыжа. На съценах сярод портрэтаў правадыроў Леніна і Карла Маркса портрэт Ньютона, а поруч чарцяжы. Над усім гэтым лёзунг— „Ком самолец, вы находиткі—аддавай для пяцігодкі“. Лёзунг напісаны рукой—вакол тэксту малюнкі знарад-ракеты. Па пакоі раскіданы кавалкі жалеза, дрэва, інструмент. Чыж за работай.

Чыж (піе)

Сяду, сяду ля граніцы—ей-жа-ей.
Закуру сваёй махрыцы—ей-жа-ей.
І на Захад, як разведка—ей-жа-ей.
Дым плыве цераз палеткі—ей-жа-ей.
Пераплыў істужкай шэрай—ей-жа-ей.
У палацы Бэльвэдэра—ей-жа-ей.
Там—гармідар, гвалт, адразу—ей-жа-ей.
Адзяюць працівагазы—ей-жа-ей.
Крык падняўся між панамі—ей-жа-ей.
— Зноў рука Масквы над намі—ей-жа-ей.
Я-ж смалю каля граніцы—ей-жа-ей.
Нашу ўкраінку-махрыцу—ей-жа ей...

(Стругае трубкі. Заходзены працай крапат-
лівай і щікавай).

Чыж

Мне жыцьцё ня мілым будзе,
Як свайго не дасягну.

Э... эх, Чыж,
Не прагарыш!

Целеграф забудуць людзі,
Ўсю навуку ўскалыхну.

Ліха, гора, съмех і сорам,
Будуць сыпацица, як град.

Э... эх, Чыж,
Не прагарыш!

Цераз пушчы, горы, мора—
Будзе лётаць мой знарад.

Каб пабіць рэкорд сусьеветны—
Трэ' цярплівасць і напор.

Э...-эх, Чыж,
Не прагарыш!

Выйдзе, выйдзе—гэтым летам,
Я сусьеветны б'ю рэкорд!

(Вымярае цыркулем даўжыню трубкі)

Раз... два...

(Далей лічыць неразборліва)

Дваццаць два!

(Бяжыць, вымярае на чарцяжы)

І тут латва,—

Дваццаць два!..

Эх, ідры-тваю ў Эўропу,
Каб удаўся толькі вопыт,
Што матэрыя людзкая

Мой знарад не затрымае...
Э... эх, Чыж,
Не прагарыш!
Пусьціць, выпусьціць—чаго там,
Не дарма мая работа.

(Зноў-бярэцца за працу)

Каб сусьветны ўзяць рэкорд,
Трэ' цярплівасць і напор!

* * *

Уваходзіць Цімох з заявай у руках. Дзъверы за ім мэханічна зачыняюцца. Цімох аглядаецца, яго дзівіць: што гэта тако?

Чыж (да Цімоха)

Малайчуга-валашуга,
Рад табе я аднаму:
Стань вось гэтак, будзь-жа другам,
Ты ня бойся...

Цімох

А чаму?

Чыж

А чаму?—Хадзі, вось гэта —
Будзе лётаць па сусьвету.

(Паказвае чарцёж)

Цімох

А чаму?

Чыж

Таму, што гэта
Мой знарад, мая ракета.

(Скарагаворкай)

Цераз горы, цераз мора,
У любы на съвеце горад,
Праз муры і цераз люкі
Проста кожнаму у рукі,
Ці ў Бэрлін, ці ў Будапэшу
Перадам адсюль дэпэшу.
І па сувязі таму
Міравы рэкорд вазьму.
Разумееш?

Цімох

А чаму?

Чыж

Зробім вопыт. Досыць чмекаць,
Стань вось тут, гудзі, як хват.
Трэба, каб праз чалавека
Праляцеў стралой знарад.

Цімох

А чаму?

Чыж

Гудзі, дубіна,
Варушыся, рві прастор!

(Падыходзіць да ракеты)

Чалавек, як і машина,
Мае ўласны свой матор.

(Глядзяць на Цімоха, які верціцца)

Гэтак, гэтак... Больш рухава...
Зараз зловіш...

(Займаецца сваёй ракетай. Цімох кінуў вярцеца,
падыходзіць да Чыжа з заявай, а ў гэты момант
Чыж уключает ракету)

Цімох

Слухай, Чыж,
Рыкміндуй маю заяву,
У камсамольцы падпіши.

Чыж (узяўшыся за галаву)

Праляцела дзікай галкай,
Во, ламай тваю, качалку,
Падпішу табе... прышвацькай!

Цімох

А чаму сказаў мне бацька?

Чыж

Стань назад. Гудзі маторам.
Варушыся! Скорасьць... Скорасьць.
Ну, яшчэ!

(Цімох зноў пачаў гудзець і вярцеца

Чыж сябе супакойвае)

Узяць рэкорд,
Трэц цярплівасць і напор.

(Чыж зноў рыхтуе к стрэлу ракету)

Я цябе, цюхцяй, дайму.

Раз, лаві!

(Трэск ракеты. Цімох круціца, падлятае Чыж,
Цімох яму выпростае руکі)

Няма?

Цімох

Чаму?

(Чыж шукае ў Цімоха па кішэнях, лазіць
за пазуху, глядзіць у валёнках так іэрвова
і злосна)

Цімох (стаіць, разняўши руکі як для вобыску)

Наказваў бацька падпісаць
Рыкміндацью ў ячэйку...

Чыж (злосна)

Адыйдзі, дуб'ём прайму.

Цімох

А чаму? (выходзіць)

(Чыж апусьціўши галаву садзіцца і ціха,
ціха пяе сабе пад нос)

Сяду, сяду ля граніцы
Закуру свае махрыцы
—ей-жа-ей...

ВЯЗЬМО III

Мост. Праходзе Клім,—насустрач яму Стрэльбін, Чыж, Базыль
і Акуліна. Сустрэліся. Комсамольцы ўзбуджаныя.

Стрэльбін

Альлё, якраз і Клім... Кажы,
Ці бачыш ты, як лоўка ўсё праходзе?
Мы ўсе.

Чыж

Мы ўсе!

Стрэльбін

Усе пойдзем на нажы,
Ня пусьцім шкоднікам
Туліцца на заводзе.

Базыль

Мы выступім.

Акуліна

Цярпець ня будзем!

Чыж

Годзе!

Клім

Шкодніцтва... нажы...
Толкам раскажы.

Стрэльбін

Ці-ж на заводзе ўсё ў парадку?
Ці-ж працы ў нас патрэбны спор?
А тут-ка вось—нагрузачка прыдаткам,—
За шкоднікам стаўляй яшчэ дазор.

Акуліна

Работы з галавой, мобілізуеш сілы,—
Інжынэрчык, калі ласка, белакрылы.

Чыж

Ён, скруці яго кাচалку,
Наш завод зьнясе на звалку.

Стрэльбін

Мы не дапусьцім ні на крок.

Базыль

Казаў Дзяржынскі— з году ў год,
На замок—
Ад шкоднікаў завод!

Клім (спакойна)

Не зарывацца, ша!

Стрэльбін

Маўчаць?

Клім

Не зарывайся, чуеш?.. Даць
Усе мажлівасці, няхай
Працуе, глянем, як пачне.

Стрэльбін

Эт... Цягне ў лес ваўка заўсёды.

Чыж

Мы на завод ня пусьцім.

Галасы

Не!

Клім

Вы съціхамірцеся. Заводу
Спэцыяліст патрэбен. Даць усё.
Зірнем, як будзе працеваць сягоныня.
А мець павінны—востры зрок, чуцьцё...
Ен на заводзе ў нас—
Як быццам на далоні.
Мерапрыемства кожнае, проект
Мы на вытворчае нарадзе абгаворым.

Стрэльбін

Таварыш Клім, ты мяккі чалавек.

Апортуністы, вось хто...

Базыль

Скора

Да чорнай дошкі скоціца завод.

Клім

Наадворат,
А загібаць вы не павінны.

Акуліна

Загіб—

Благое парушэнье дысцыпліны.

К л і м

Дысцыпліна партыі—закон.
Усьціхамірцеся...
Хадзем, хадзем на працу.

С т р э л ь б і н

Комсамол застрэльшчык,
Яму—па праву--тон.
Ня будзем мы са шкоднікамі знаца!

К л і м

Комсамолія—у баёх перадавік,
Але не забывайцеся ніколі,
Што партыя ў краіне кіраунік,
Яе галоўная кіруючая роля.
Калі, каб справіцца,
Прыслалі інжынэра,—
Знае партыя, што робіць.

А к у л і на

Гэта верна!

К л і м (да Акуліны)

На гэтых днёх зъбяры заводскі сход.
Мой даклад. Я мушу растлумачыць.

(Да Стрэльбіна)

А ты—харошы хлопец, але бяды гарачы.

А к у л і на

Унечарговы сход?

Ч ы ж

Пераварот!

Стрэльбін

Шкодніка ня пусьцім на завод!..

* * *

Лёд. Сэзонънікі-зімшчыкі за працай. Падаюць на крукох
бярвеньні. Гудзіць пад'ёмны крант.

Кандраль

Што, прысядзем падкапціца?

Міколка

А чаму не закурыць.

1-шы сэзонънік

Калі ё махра-махрыца.

Кандраль

Ну, давай, браця, махры.

Галасы

— Ты ня дуры...

— Вымай свой кіцель.

Клыч

Магу ўдружиць вам аганьком...

(Шаркае сярнічкай)

Кандраль

Дый, ці-ж я вам распрадзяліцель?

Няхай махоркі дасьць заўком.

Вы, што, працуеце? Агулам

Сацыялізм прышлі рабіць?

Няхай-бы ўласць пра вас пачула,

І вам прыслала б закурыць.

2-гі сэзонънік

Якая ўласць—такі закон.

Клыч

„На-пяць у тры“ бяры разгон.

Кандраль

Хэ-хэ-хэ-хэ... Яно з разгону
Соцыялізма ўся--тарчма.

Клыч

Махры няма,
Дык на... талёны.

Кандраль

Чакай, чакай, яшчэ дарма!
Пакуль там тая пяцілетка—
У галаштаньніцу абернеца народ.

1-шы сэзонънік

Не загаварвай, на газэтку.

Клыч (бярэ газэтку)

Дымок падпусьцім пад... завод!

2-гі сэзонънік

Давай-давайце, ліквідуем.

Міколка

Глядзі, арцельна разъдзяры.

К л ы ч

Калгасы, так сказаць, касуем,
На гаспадаркі—хутары.

(Рвуць газэту на роўныя кавалкі. Кандраль
дае тытунь. Закурваюць)

К а н д р а л ь (задуменна)

Жыцьцё падмочана...

М і к о л к а

Тым часам,
А ў нас там плодзяцца калгасы...

К а н д р а л ь

Дый-не! Ня з гэткіх я! Ой, не!
Мяне калгасам не кране.
Глядзі, густы ўсплывае дым
Увысь, увысь, глядзі—ўсплывае—
Але... як і туман
Над поплавам заўжды—
Узынімецца, затым і асядае.
Вось гэтак і жыцьцё,
і край,
І наша ўласць,—
Ішла ў гару,
Цяпер садзіцца ў гразь.

М і к о л к а (выпусціўшы дым цыгаркі)

Клубком пашоў, а ніцам
Рассыпаўшыся—во—
Садзіцца,—во, садзіцца...

Кандраль

Куды-б жыцьцё ні йшло,
Яно к магіле прыдзе...

* * *

Прыходзіць Мішка Пачын.

Мішка

Добры дзень, таварышы.

Галасы

Дабрыдзень.

Мішка

Як бачу, курыце?

Міколка

Ў зацияжку...

1-шы сэзонънік

Перадышка ў працы цяжкай.

Клыч

А-а... дзень добры, шматтыражка...

Мішка

Закурыць—ня ёсьць памылка,
Але ў свой час.

2-гі сэзонънік

З вусамі самі...

Кандраль

Былі бывала чыщчаныя жылкі,
Тады й закурвалі часамі.
А цяпер...

Міколка

Рады ў гады...

1-шы сэзонънік

Зацягнем самасею.

Клыч

Што-ж, пацерпім...

Кандраль

Ад бяды

Курыць наўчылася Расея.

Клыч

Дзе-ж набраца ўсім?

2-гі сэзонънік

Ня дзіва.

Кандраль

А народ мы церпялівы.

Мішка (да Кандраля)

Барада, ты хітра гнеш,

Другое ў розуме трymаеш.

Кандраль

Ня гну і не ганю... А мне

Не закурыць—радзіны праклінаю.

Мішка

Не за-ку-рыць?.. Куры!

Ці-ж не стае махры?

Міколка

Зусім няма ў нас.

Мішка

Як?

Галасы

— Няма.

— Уг-га...

— Даўно не выдавалі.

— Дзярмо жыцьцё!

Клыч

Чарней дзярма!

Мішка

Як бабы, от, засакаталі.

Мне ясна ўсё... Братва,

Ці-ж на пляchoх у вас не галава?

Ці-ж кожны з вас малы?..

Вы гляньце—там—

Працуюць, як валы!

А вы?... Страхнечеся,

Гуртом—людзкой асадай,

Усім агульную, для ўсіх народзім

радасьць!

Рабо-отнічкі... Рабо-очыя!.. Ссычом—

Сакочаце—махры ня-ма, што куры.

Кандраль

Брацья, зъвярні яму

Махры, няхай закурыць.

Клыч

Магу ўдружыць вам... аганьком!

(Падыходзяць да Мішкі, саваюць яму акуркі,
нарачыта задзірліва)

І-шы сэзонънік

На, пацягай.

Мішка

Ты ня дуры.

Галасы

— Не зазнавай!

— Маёй махры...

— Курні...

— Яй-яй!

Мішка

Не забывайцеся!.. за працу!

Кандраль

Ня пужай!

Клыч (замахнуў рукой)

Таварышу радактару—з рабкораўскім
прыветам!

Мішка

За працу, хлопцы! Што-ж, давай,
давай.

З прарываў ганьба нам ня вылезьці
дагэтуль.

Голос здалёку

Лес... Давайце лес...

К лыч (увіваючыся ля Мішкі)

— Ест!

Хата,

Дзьве сасонкі,

Сам куртаты,

Голас тонкі...

(Паступова бяруцца за працу)

Кандраль

Бывала, помню, да вайны,

Нас не ганялі так паны.

А цяпер—

І шкоднік інжанэр

Будзе камісарам.

Мішка

Барада, ня дарам—

Ты, як зъвер,

Чакаеш нашай згубы.

Ой, глядзі, паломіш зубы...

(Выходзіць)

* * *

Мост. Праходзяць дырэктар заводу, сэкратар партколектыву інжынер. Працуюць сэзоннікі. Неўзабаве Кандраль іх заўажае, прыслушоўваеца да гутаркі, затым падбухторвае хлопцаў—націскай, далікатна, але моцна...

Дырэктар

Расьцём, Аркадзі Карлавіч, расьцём.

(Паказвае на груды лесу)

Ад гэтуль мы харчуемся сырцом.

Па берагу—запасы нашы, склад.

Клім

І тут прадыры.

Дырэктар

Спосаб працы просты.

Інжынер

Я раю вам паставіць самакат,
Мэханізацыя—найлепшы сродак росту.

Клім

Покуль самакат—прадыры заядуць.

Інжынер

Я пацікаўлюся. Я вывучу. Знайду.

Дырэктар

Ітак, прышлі к канцу.
Ад гатоўкі да сырцу.
Які, Аркадзі Карлавіч, настрой?

Інжынер

Заве, Кірыл Антонавіч, завод
Рэконструіраваць процэс усіх работ.

Клім

Рэсурсы ёсьць.

Дырэктар

З прывозам крута.

Інжынер

Не спатрэбіцца валюта.
Праз дэкаду канчаткова
Дам праект перабудовы.
Зъверым разам і... затым
Дазволіце?—Аддам—
і вопыт свой і ўздым.

Дырэктар

Для працы вам—прастор і ўмовы,
Але сумленна, шчыра!

Інжынер

Шчыра! (паціскаюць руکі)

Клім

І абавязкова—
Прыслухоўца к рабочым
прапановам.

(Сыходзяць уніз)

Кандраль

Чалом, дырэктару, чалом.

Галасы

— Мы скардзіцца, дарэктару, ідом.
— Адданасць мы, дарэктару нясом.
— Чалом, дарэктару...

Кандраль

Пакораю гнем плечы.

Дырэктар

Што за спэктакль сярэднявежчы?

Клім

Што-вы? Што-вы? Людзі ці скаты,
Манэра шкодная. З падрывам,

што краты.

Кандраль

Кірыл Антонавіч, і вы, таварыш Клім,
Адданасьць выказаць прышлі.

Клыч

Вітаць арцельлю нашы рады
Насіцеляў савецкае ўлады.

Клім (злосна)

Пашто спэктаклю разъялі?

Кандраль

Зъвярнуць увагу хочам.
Далі валёнкі нам? Далі.
Забыліся падшыць. А мы іх топчам.
Мы-ж не па небу ходзім, па зямлі.
І працы больш таварышам рабочым.
Былі-б падшытымі, трymаліся-б
даўжэй.

Дырэктар

Вы што надумалі?

Кандраль

Таварышы, вядома,
Мы ў бараку живем...

Клыч

Ей-ей,
Бакі мазоліць съцёртая салома...

Галасы

— Курыць няма чаго!
— Разълезъліся калені!
— За працай, як валы!

Кандраль

А мы народ сумленны...

Дырэктар

Не разумею...

Клім

Што гэта?

Дырэктар

Падход з цікавым скрогатам.

(Пад'ёмы крант з гулам абрываецца)

Інжынер

Абрыў!

Дырэктар

Аварыя?

Галасы

- Няшчасьце!
- Што такое?
- Хутчэй!
- Назад!
- Аварыя?
- Бядা!

(Інжынер падыходзіць разам з дырэктарам і Клімам да месца аварыі, за імі съцяной сэзоньнікі. Відаць прачка Ліпа, што палошча бялізну. Яе крык парушае цішыню).

Ліпа

А ліханька... Я трусікі згубіла...

Інжынер

Ясна. Неахайнасьць:
Бервяном заблытаны ланцуг —
Загарадзіў дарогу валіку й зубцу.

Дырэктар

Нядбайнасьць толькі?

Клім

Жартуеце з агнём!

Кандраль

З агнём? А дзе ён, у каго?
У грудзёх у нашых,
Змораных рабочых.

(Паказвае на сэзоньнікаў)

Вось—агонь,—жывы, людзкі агонь.
А вы? Мы знаем вас...

Відаць, на што ахвочы.
Завод апушчаны. Усё ідзе на спад.
Пад'ёминік кокнуў.
Грызе прарыў іржавы.
Так вучыць партыя? Наўрад.
Мы ў ЦЫК даб'емся,
Сталіну заявім.
На шую сесьці не дадом.

Дырэктар

О-го, вучоная лісіца,
Нашпігованы ня нашынскім душком.

Клыч

Ня пушчу на карак мне садзіцца!

Дырэктар

А карак твой—нішто, адкормлены,
Утрымае

Кандраль

На сходзе пагаворыма.

Дырэктар

Пужаеш?

Інжынер

Заблёкаваўшы трос—
І стане крант прыгодным,
Зубцы ў ланцуг узяць.

Кандраль

Шкоднік!

Во каму прастор і шыр.

Клім

Кандраль, Кандраль, не дзебашы.

Кандраль

Прыгон?

Клім і дырэктар

Што-о?

Клім (да сэзоньнікаў)

Вы чуеце? Кандраль прыгон

угледзеў

Чаму-ж вы маўчыцё?.. Прыгон?

Мы на каго працуем, на каго?

Хто гвалтам змушаны? Кажы!

Хто на памешчыка жыцьцё сваё

кладзе?

Кажы, рассказвай, дзе ён? Пакажы.

Прыгон угледзеў? Дзе, паказвай, дзе?

Крывей уласнаю, жыцьцём уласным

творым

Вялікі, новы съвет, упарта,

з песьняй гучнай...

А хто прыгон шукае, ён—закляты
вораг,

Альбо клясавага ворага падручны.

(Дырэктар падняў бервяно, усклаў на плячо,
панёс. Бярэ бервяно Клім)

Клім

А ў непарадку што, нядбайнасьць,
ці злачынак,

У газэтку дай, выносъ на сход.

Пільнуй, глядзі і ведай
што хвіліну—

Ты—гаспадар, бо гэта наш завод.

(Падыходзіць Міколка. бярэ Клімава бервяно
з другога боку; падышоў дапамагчы)

Міколка

А вось, скажэце вы, таварыш Клім,
Калі збудуем мы жыцьцё,

якое хочам,

Тады скажэце вы, ці можна будзе
үсім

Жыць сабе, ці толькі для рабочых?

(2-гі сэзонънік бярэ бервяно ад Кліма і весела
адказвае Міколку)

2-гі сэзонънік

Усім, гурбой,

І нам з табой...

(Выносяць бервяно)

Клім

Правільна, няясна што, спытай.

(Увайшоў дырэктар, бяручы другое бервяно)

Дырэктар

Давай, давай, давай!

(Уцягвающца ў работу паступова іншыя сэзонынкі.

Бяруцца за работу нават Кандраль і Клыч).

Клім

Галоўнае, каб ня зрывашь работ,

А што няясна—вынесем на сход!

(Уключающца ў работу)

Прыбягае Ліпа

Ліпа

Людцы добрыя, праз вас,

Я бялізну паласкала—

Раптам... трусікаў ня стала.

Клыч

А спадніцы ня згубіла?

(Съмех)

Уваходзіць Клыч, за ім Кандраль

Клыч

Рукі ў брукі, ногі ў клетку—

Выпаўняе пяцілетку.

(Рогат)

Клім (да Кандраля)

Эх, падкулачная лісіца,
Съмейся, што-ж,—
Дзе здарыцца ~~садзіцца~~?

Ліпа

Хлопцы, мілыя,
А трусікі згубіла я.

ВЯЗЬМО IV

Вечарэе. На снегжным сумёце Васіліса і Радзецкі.

Радзецкі

Мы народжаны вальсіцца,
Як арлы ўвысь узвіцца.
Мы з табой заўжды ўдваіх,
Мы вышэй, вышэй за ўсіх!

Васіліса

А пакуль з тваіх высот—
Пабягу, пайду на сход.
Іня ўдвох, а колектывам...

Радзецкі

Ліквідацыя праг-рываў?
Васіліса!

Васіліса

Ян!

Радзецкі

Кахаю!
Ты—мая! А я?

Васіліса (жартам)

Ня знаю.

Радзецкі

Васіліса,

Мой герой!

Васіліса

Хай зайдросыцяць нам з табой.

(Цалующца)

З-за гары ідзе Мішка і Галька.

Мішка

Зіма. Зіма прышла.

Гэткая, здаецца, й ня была...

Галька

А сънегам колькі замяла...

Мішка

Такой бяды!

Пашто нам халады,

Калі гарачая ваўчыцай

Кроў у нас з табой бруіцца.

(Радзецкі і Васіліса, трymаючыся за рукі)

Радзецкі

Васіліса!

Васіліса

Ян!

(Цалующа)

Мішка

Як замерзынеш, дарагая,
Я ў шынэль цябе скатаю,
Прытулю, вось так, вось гэтак...

(Ахутвае Гальку ў шынэль).

* * *

Ускаквае Стрэльбін, запыхаўшыся: съпяшаецца на сход. Насу-
страч яму Ліпа. Стыкающа.

Ліпа (трасучы падштаньнікамі)

Знайшла я трусікі, знайшла,
Саколік, глянь...

Стрэльбін

Сыйдзі, смала.

Съпяшаюся на сход!...

Радзецкі

Васіліса!

Васіліса

Ян!

Мішка (тулячы Гальку)

Вось гэтак!..

Ліпа

Мой саколік, лёс- шчасльвы!

(Вылазіць з-пад гурбы сънегу Чыж. Бачыць—
пара-адна, другая, трэцяя—схапіўшыся
за галаву)

Чыж

Во, ідрытваю, качалку,
Ліквідацыя прарываў!

(Заслони)

ВЯЗЬМО V

Заводзкі двор. Ідуць Клім і інжынер.

Інжынер

І вось, пачуць мне хочацца адказ...

Клім

Прычын, каб хныкаць, тугой сябе
марыць,

Ня бачу я, наадварот якраз.

Цяпер, Аркадзі Карлавіч, тварыць
Прастор шырокі, ўдзячная пара.

І вам мая найлепшая парада
Працаваць з адкрытаю душой.

Інжынер

Ўсё так...

Аднак і комсамол аградай
Аддзяліўся ў падазронасці глухой.
Люблю-ж я маладосьць, таварыш

Клім,

І хочу я гарэць...

А на шляху прапоны.

Клім

Ад вас залежыць. І, думаю, адным—
Работай шчырай зьнішчыць
падазронасьць.

Аркадзі Карлавіч, а ваш мінулы шлях?

Інжынер

Ну, чым давесьці вам,
Што тут я не за страх
І ня прыгонам?

Клім

Але мінулае—нязыменна зусім.
Дзівіць вас не павінна падазронасьць.
І шлях у вас ня шчырасьці прасіць—
Яе заваяваць павінны працай плённай.
На старожлівасьць здаровая зусім,
Вы разумееце...

Інжынер (задумлена)

Я разумею вас, таварыш Клім...

(Некалькі кроکаў праходзіць моўчкі)

Інжынер (схамянуўшыся)

Я... задаволены. Таварыш Клім,—
Съмерць сваю спаткаў не бяз мучэнья ў.

Але—

Я пахаваў сябе, усё згінула маё.
І я съяткую ўласнае, сваё—
Сваё, уласнае

Другое нараджэнье
(Зноў шіха і задумлена)

А маці новая
Ці прыме з ласкай сына?..

Клім

На старожлівасть
Дзівіць вас не павінна.

Чуецца рабочая песня „Гэй-жа, разам”. Клім Інжынер павольнымі крокамі ідуць у той бок, адкуль усё гучней і гучней да носіцца песня

* * *

Штурм прарыву. Працуюць комсамольцы, сэзоннікі: дружна, уздымна, весела. На грудзе лесу сядзіць брацер Зарэмба. На вышцы правяць крант-конвэр Мішка і Чыж.

Грамада (за працай)

Гэй-жа, разам,
Гэй-жа, разам,
Гэй, адразу,
Возьмем разам!
Гуртам, дружна,
Хлопцы, здужым!
Гэй—
Яшчэ,
Яшчэ,
Яшчэ!

Будзе сонца зъязьць ярчэй!
Што ні стане

Ў час рабочы,—
У нас і камень
Зарагоча.
Гэй, адважна!
Ўсё—для нас!
Дай, наляжам,
Дружна!
...Раз!

Б а з ы л ь

Клара Цэткін гаварыла:
Перамога там, дзе сіла.

С т р э л ь б і н

Братцы, хлопцы, хлопчыкі...

М і ш к а

Натужся, грамада!

Ч ы ж

Суп'чыкі, соп'чыкі,
Суччы адкідай...

С е н ъ к а

Рабацішка комсамольцам—
Агурочак з перасольцам,
Пад Варшавай—гэта буду я.

Ч ы ж

Заганю сваім знарадам
Завярынгу клёпку ззаду.
Пад Бэрлінам—гэта буду я.

Міколка (да Галькі)

Сонца села нізка-нізка,
Дзеўка к хлопцу а ня блізка.
Над калыскай—гэта будзеш ты
(Съмех)

Стрэльбін

Альлё... Вы зрыўшчыкі работ!
(І раптам ласкава)

Братцы, хлопцы, хлоп...
(Клыч яго перабівае, перадразнівае)

Клыч

— Чыкі,
Лапці з лыка,
Невялікі
Ты музыка.

Кандраль

Аднолькавае дабро.

2-гі сэзонънік

Евы мятае рабро.

Мішка (да Клыча)

Съцеражыся, хфрукт нясьпелы!

1-шы сэзонік

Ня пужай!

Клыч

Замні фасон!

Чыж (да Клыча)

Рыла-мыла-чумандрыла,
З кракадзіла сальцісон!

2-гі сэзонънік

Но-но-но...

Стрэльбін (упрашвае не адрывацца ад працы)

Браточки, хлопцы!

Клыч (да Чыжа)

Конскай плеўкі вынаходца!

Мішка

Сьціхамірцеся!

Бракер (супакойвае адных і других)

Чаго-там,

За аднэй-жа ўсе работай.

Базыль

Сам Будзённы гаварыў:

Дзе ругня—там і прарыў!

Стрэльбін

На бюро! Вымову ўсім!

Хлопцы, братцы, што вы,—

Прынялі-ж мы пастанову,

Што бяром іх на буксір.

Дык выконваць...

Сенька

За работу!

Галасы

— Дружна!

— Гуртам!

— Штурмам!

— Ротай!

Кандраль

Так загоняць і ў чуму...

(Дастае папяросы, частую сэзоньнікаў)

Адпачні. Курні хвіліну,

Пасядзіце.

Цімох

А чаму?

Кандраль

Чалавек-жа не машина...

(Невялікая група сэзоньнікаў на чале з Кандралём
садзяцца, кураць.)

Міколка (ён працуе ля конвэера).

Эх, сасоньніца-сасна,

Дні суровыя.

Бервяно да бервяна—

Хата новая.

(Уваходзіць Клім і інжынэр)

Клім

Тысячу, братцы, тысячу—

Выпіліць, выстругаць, высячы!

(Сэзоньнікі, што курылі, убачыўшы Кліма,
бяруцца за работу)

Мішка

Шырэй плячо, гайдайся, гэбаль.

Калі трэба—значыць трэба!

Міколка

Гаратлівасці былой

Час пазбыцца нам.

Забудуем шыр балот
Камяніцамі...

Клім (пытаецца ў Чыжа)

Што добра га чуваць?
Ці хутка пойдзе кран?

Мішка

Чыжова галава,
Не галава...

Сенька

Дзяржплян.

Клім

Бяз жартаў, хлопцы, як работа?

Чыж (тлумачыць)

На тры нарэзы быў зубец,
Абхват—чатыры абароты.
Я даў чацвёрты і... канец.
На 30 процентаў скарочана работа.
І ёй-ёй, ідры яго качалку—
Запрацуе зараз—ух!

Клім

Вось яна рабочая съмякалка!

Уключаецца ў работу, інжынэр падымаецца на вышку да
Чыжа

Базыль (трымаючы сукатае бервяно)

Таварыш, бракер, снасьць
Такое дрэва ў дрызг разможджыць.

Б рак ер (добра і не разгледзеўшы)

Гэткі сук валюту дасьць,
Падавайце, можна!

(Прыходзіць Радзецкі)

Ч ы ж

Хлопцы, глянь, маладажон!

М і ш к а

Съціхамірся, Эдисон!

Ч ы ж

Бубні—звон,
Зманіў-жа ён
Васілісу ў свой палон.

С т р э л ь б і н

Ёсьць у нас на гэта конт...

К л ы ч (да Радзецкага)

Стай на кон, маладажон!

С т р э л ь б і н

Прынялі мы пастанову!

(Радзецкі выходзіць)

Б а з ы л ь

Трэба так:—работа стане,
Дык гуляй тады ў кахранье.
Роза Люксэмбург пісала:
— Я змагалася ў кахала.

(Інжынер сыходзіць з вышкі і ідзе ў бок. Прыходзіць дырэктар).

Д ы р э к т а р

Штурмуеце? Ударнікам вітанье.

Чыж

Штурмуем,—хто прарыў,
А хто каханье.

Галька

Лес, Кірыл Антонавіч, струной.

Бервяно

Адно ў адно!

Дырэктар

І праца нашая—у адно!

Мішка

І мы працуем за адно!

Клім

І вернае трymаем мы старно!

* * *

Інжынэр у баку, адзін. Чуецца рытмічны гул штурму

Інжынэр

Маці новая,

Ці прыме з ласкай сына?

Ці зможа ён расьці, гарэць, тварыць?

(Падыходзіць Зарэмба)

Зарэмба

Не вясёл—сакол, задуманы.

Прычына?

Хе-хе, прычына ясная.

Нялёгка зараз жыць.

Харчоў нястача. Рыбка-саланіна...

Аркадзі Карлавіч, зайшлі-б чайку
папіць,

Ці з-пад кароўкі кубак малака.

Сябрамі будзем, захаджвайце, прашу.

Інжынер

Я не галодны, і я не ў жабраках.

Зарэмба

Не ў жабраках?.. Навошта гэткі шум?

(Уздыхнуўшы)

Адзінок-сынок, а ўсе сакучуць—вораг,

Шкоднік,—во ён, экстраны паказ.

Ой, шмат, Аркадзі Карлавіч, гавораць.

(Паўза)

Ці-ж вы супроць мяне,

а я супроціў вас?

(Зыніжае тон)

Часамі парася засмажым на абед.

Сямейны-ж я, ня дрэнна будзе з намі.

А ўжо вядома,—

вы сабе, а я сабе,

Адны мазгамі, іншыя рукамі.

Закурым?

(Частую маҳоркай)

Калі ласка...

Інжынер

Я сваю.

(Закурый папросу. Кураць).

Зарэмба

Э... вочы ў вас запалі штось
глыбока.

Заходзь, баяцца што?

Ці-ж людзі чай ня п'юць?

А ў хаце цішыня... і ня чужога вока.

Інжынер

Вы памыліліся, шаноўны грамадзянін,

Вы па старому адресу,

а там мяне няма.

(У разуменіі сам сабе)

Съцежка роўная, хаця яшчэ
ў тумане...

Ці прыме сына новага?

Зарэмба (заклапочана)

Дарма,

Аркадзі Карлавіч, няясна штось
гаворыш,

Зайшлі-б чайку з малінаю, вы хворы...

(Паяўляецца Акуліна, убачыўшы іх, яна
рэзва съвіснула)

Акуліна

Там...—ударная брыгада,

Тут—ударная... нарада.

(Акінула іх вокам, съвіснула, пашла)

Зарэмба

• Вось бачыце?

Інжынер

Я... разумею!

(Шпарка пашоў усьлед за Акулінай)

Зарэмба

А я—ніяк не разумею,
У жыцьці заўсёды гэтак мусіць:
Інтылекенцыю так лёгка не раскусіш.

* * *

Дырэктар

На заводзе—пералом.
Калі прарыў пакрыем—
Значыць мы—усе, гуртом—
Напорам, мужасцю бяром
Шляхі перадавыя!

Чыж

Каб сусветны ўзяць рэкорд—
Трэ' цярплівасць і напор!

Дырэктар

Напор—аснова ў пераломе.

Чыж

Пераломім!

Галька

І дагонім!

Мішка

А дагнаўши, перагонім!

Базыль

Перагнаўшы, і загонім!

Чыж

А загнаўшы—шую зломі—
Чарчылю, Амаль-Пашы,
За Пілсудзкім, Чанкайшы,
Макданальду, П'ер-Дзюрэ,
Чэмбэрлену, Пункарэ...

(Съмех)

Стрэльбін (просіць не адрываца ад працы)
Хлопцы, братцы...

Бракер (да Галькі злосна)

. Паглядай,
Што-ж ты брак пускаеш?
Адкідай назад, кідай!

Галька

Гэта брак? Тады... з адчаю
Ўвесь адкінуць трэба сплаў.

Сенька

Відаць са сна...

Базыль

Не разабраў...

Дырэктар

Што такое?

Галька

Брак прызнаў!

(Усе глянулі на Інжынэра. Акуліна штось расказвае Стрэльбіну, паказваючы то на Інжынэра, то на Зарэмбу).

Стрэльбін

Адыйдзі, ты горш за бабу.

Акуліна

Падзея профсаюзнага маштабу!

(Сьвіснула)

Інжынэр

Для работы—годны краж.

(Бракер, развёўши руکі, адыходзіць. Работа пачынаецца поўным ходам. Бракер шустра праходзіць ля грамады. Нарачыта глядзіць за кожным бервянем)

Дырэктар

Весялей на сэрцы стане,

Як цалком здадзім заданьне!

Акуліна

І шахцёраў мы запросім

На ўрачыстасць к нам у госьці!

Стрэльбін

Альлё, браточки!..

Бракер (да Базыля)

Што-ты,

Брак ня бачыш? Асадзі!

Базыль

Слухай, бракер, што ты хочаш?

Сенька

Зымёрз?—Пагрэйся!

Чыж

Дурня корчыць!

Бракер

Адкідай, абавязкова.

(Дае знак адкінуць бервяно)

Інжынер

Гэта брак?

Памылка, што вы...

(Зарэмбу на съмех)

Акуліна

Парушаць мы не павінны

Профсаюзнай дысцыпліны.

Грамада

Го-о-го!..

Дырэктар

Братва, даволі!

(Выйшаў, за ім інжынер)

Цімох

Чаму?

Стрэльбін

Братцы, хлопцы,—скончым меру,

Скончым, хлопчыкі—за тым—

Адпачыць пастьпеем...

Галька

Верна!

Акуліна Карпаўна

Пяць гадзін!..

Галька

Асадзі!..

Акуліна Карпаўна

Больш цяпер я не магу,
Вашу-ж моц я съцерагу.

Базыль.

Ёсьць ад партыі заданьне,
І штурмуй на выкананьне.

Мішка

Шчэ' ня больш аднай хвіліны
Заракоча і машина.

Галька (просіць дапамагчы)

Акулінка, падтрымай!

Акуліна Карпаўна (разьвёўшы руکі, ідзе
дапамагчы)

Пяць гадзін...

Галасы

Давай, давай!

Базыль

Трэ' па-ленінску—на славу
Да канца давесці справу.

Стрэльбін (за ім астатнія)

Гэй-жа, разам,
Гэй-жа, разам,
Гэй—адразу—
Возьмем разам!
Руш, адважна!
Ўсё для нас!
Давай, наляжам!
Дружна!
...Раз!

(Пасъля слоў „возьмем разам“ Чыж уключае
рубільнік—пашоў працаўца крант-конвэер.
Канцоўка; праца машыны. Праца ўручную.
Штурм)

ВЯЗЬМО VI

Пакой Радзецкага, Утульнасьць—па смаку недавучанага про-
вінцыяльнага мешчаніна. Васіліса адна. Ляжыць на канапе,
аблажыўныся падушкамі, чытае кнігу.

Васіліса

Дванаццаць, дванаццаць дзён...
Дванаццаць, дванаццаць начэй...
Здаецца парой, гэта сон,
Зазыўны, узбуджаны сон,
Яркага сонца ярчэй.
Пакорна жыцьцю прынясу
Свае маладосьці агонь.
Бывае абудзіцца сум,
Імглісты, ўстрывожаны сум,
І крыўдай кладзецца на скронь.

(Схамянуўшыся)

Ня трэба нудзіцца і каяцца,
Іграй на вясёлай струнে...
...У гультайстве і думкі гультаяцца,
А добра, так хораша мне!
...Дванаццаць сумесных дзён...
Сёньня—тынаццаты дзень.
Звычайна ня позьніцца ён.

Відаць затрымаўся...

(Чуе за дзъярыма крокі)

Ідзе.

(Становіца ля дзъярэй—рыхтуеца напужаць мужа. Адчыняюца дзъверы. Васіліса—закудахтала, раптам бачыць, што ўваходзіць не Радзецкі, а з бялізнай у руках Ліпа. Страхаеца, а затым абедзьве съмлююца)

Ліпа

Гэта-ж пеўня спатыкала,

І вось дай не ўшанцавала.

А глядзіш—са скрыпам, рыпам—

Васіліса (весела)

Пявунок?

Ліпа

Ды, што вы, Ліпа.

Пеўнем век свой ня была я.

Васіліса (жартам)

Ня была... А хто-ж такая?

Ліпа

Ліпа—я, а хто-ж я?—Ліпа!..

Шчасьцем хай цябе засыпіць

Улюблены твой вучоны,

Маладым, здаровым плёнам,

Каб дурэлі на двары,

Карагоды дзетвары—

І ўсе—прахвэсары...

(Съмех)

Васіліса

Ну, чаго-ж ты, Лінка, хочаш?
Зараз муж падыйдзе, ён—
Стрэне тут чужыя вочы

Ліпа

Загудзіць, як авадзён?
Эт-жа (дае бялізну)
Зъверце, як адна—
Не бялізна,—белізна.

(Васіліса лічыць бялізну. Уздыхнула)

Ліпа

Уздыхаеш? Ня сумуй,
Будзь ласкавая к свайму.
Будзе хлеб табе й яму.
А што гэну пяцігодку
Адштурмуюць, ня ўнывай.
Век дзяўчыны—век кароткі;
Перасъпееш—што ўдава.

Васіліса (дастae к камоды гроши)

Добра. Дзякую... Рубля
Дам цяпер, яшчэ... пасъля.

Ліпа

Пацярплю
І на рублю.

(Успомніўшы)

Што ў мазгу мне замуціла?
Гэта-ж я сказаць хачу,—



Бялізну тваю мачыла,
Бачу... трусікі згубіла.
Страх праняў, як закрычу!..

Васіліса (трывожна)

Не знайшла?

Ліпа

Знайшла, чын-чынам,
Як-жа так, ціж я мушчына?

(Падыходзіць да камоды, паказвае ёй падштаньнікі.
Затым, склаўши іх акуратна, кладзе зьверху)

Васіліса

Добра. Дзякую. Заходзь.

Ліпа

Быццам я і не зайду.
Запрашаеш... Мой заход—
Будзе часта. Ў сераду,
Не бядуй, па доўг зайду.

Васіліса

Ідзі ўжо, йдзі.

Ліпа

Іду ўжо, йду.

(Выходзіць)

Васіліса (сэрвіруе стол)

Надакучала чакаць.

Дзе ён? Доўга так...

(Паглядае ў акно)

Змушае,
Турбавацца, выглядаць...
Завіруха, съюжа злая...

(Адыходзячы ад акна)

Час ідзе зіме сканаць
У разъліве сонечных праменіняў.
Вясна мая, дваццатая вясна,
Мяне вясьнянкаю сустрэне.
Будзе рэяць песня-ўзълёт
Маладосьцю сакалінай.
Кроў румянамі пяшчот
Абудзіць горача дзяўчыну.

(Уваходзіць Радзецкі)

Васіліса

Зваць вясну... Зазыўная вясна!
Ах, Яня, ты? Так доўга...

Радзецкі

Нал!

(Яна кідаецца к яму, ён яе адштурхоўвае, даючы)
заводzkую газэтu-шматтыражку)

Васіліса

Што такое? Што з табой?
Што? Чаму такі настрой?

Радзецкі

Пракляну той дзень, той год,
Калі прышоў сюды ў завод.
Дзіч! Бандыты! Хуліганы!

(Васіліса, разгарнуўлы газэту, убачыла шарж
на Радзецкага, весела засмяялася)

Радзецкі

Съмешна? Шайка ў вас адна.

Васіліса

Што ты, Яня, ты-ж ня п'яны.

Так ня скажуць і сп'яна.

Страх які—пра-ма-ля-ва-лі...

Гэта—шарж. Махні, змаўчы.

Радзецкі

Праз цябе ўсё... Бачыш, кралю

З колектыву (гвалт!) укралі...

Васіліса

Кінь, ды гэта, мабыць, Чыж.

Ён штукар. Падумаць, гэтак

Хваляваць нутро сваё.

Радзецкі

Кінуць-кіну. Лепш па съвету!

Ты—праціўна мне... Адзь-ё.

Васіліса

Съцішся, мне незразумела,

Хто павінен больш крычаць—

Ты--ци я?

Радзецкі

Ты на-да-е-ла,
Не хачу цябе я знаць.
Прападаць ня хочу, чуеш?

Васіліса

Ня крычы ў канцы канцоў!

Радзецкі

На-да-ела... Не хачу я,
Развядуся. Чуеш? Чуеш?

Васіліса

На-да-е-ла? Вось як? Кроў
Атруціў маю дзявоочу,
Зганьбаваў, зманіў, цяпер—
Надаела? Больш на хочаш?

Радзецкі

Съціхні, съцерва.

Васіліса

Злыдзень, зъвер!
Што, ня праўда? Не скалечыў?
Сорам глянуць мне на съвет.

Радзецкі

Ціха, сытая авечка.

Васіліса

Як асьлепла... Людаед!

Радзецкі

Знаць магла, што жыць ня будзем.
Ты, як п'яўка, ўлезла ў грудзі...

Васіліса

Злодзей. Гад. Аддай. Назад.

Мне. Жыцьцё. Скаціна. Гад.

(Радзецкі пачынае біць Васілісу. Яна галосіць, стараецца ўдарыць яго. Хутка (падзёрты ўвесь) Радзецкі падымаецца, бярэ грамафон, яна скрэзъ сълёзы: „не дарую”. Радзецкі сплюнуў: „прастытутка”—выбег за дзвіверы. Васілісу разъядает горкі плач. Незадоўга ўваходзіць Мер'ема).

Мер'ема

Хто галубіцца, той і чубіцца.

Добры вечар у хату... Заўжды,

Лёгка знайдзецца — лёгка згубіцца,

Каб-жа толькі тае бяды.

Васіліса, трывай, век нязъмераны.

Усё здараецца. Не гаруй.

Вытры сълёзы свае—сълёзы шэрыя.

Ты гаруеш па счастью-дабру.

Гаравала я горам-горасьці,

Праклінала сябе і дзяцей...

Будзеш ты яшчэ ў прастор расьці,

Гарэць маладосьцю сваей.

Сорак тры гады працевала я—

На заводах, была і ў паноў,

А саветы прышлі—нябывалыя,

Ад іх пэнсію атрымала—

За работу, за сорак гадоў.

Васіліса

Пашкадуй мяне. На зусім,

Дарагая Мер'ема, павер,

На зусім разлучылася з ім.

Што рабіць? Ашукаў, абакраў,
Дарагая Мер'ема, як зъвер,
Зъняславіўў, гразёй закідаў.
Сорам глянуць цяпер на людзей,
Дарагая Мер'ема, сорам.
Мне цёмна ў вачох...

Мер'ема

Разьвей
І сорам, і крыўду, і гора.

Васіліса

Куды мне, куды мне пайсьці?

Мер'ема

Мне ўжо і шэсцьцьдзесят скора.
Цярпела ня мала ў жыцьці,
Ня мала цярпела гаворак.
Ставала турботы, клапот,
Аднак-жа, няхай я сівею,
Бывала зайдуся ў завод—
Нейкай палёгкай павее.
Завод наш цяперча за-авод.
Работы—каб толькі сілы!
Людзей не стае... На звод
Стома усіх падкасіла.
Гляну на сына—кіпіць
І ночы і дні на заводзе...
Надумала,—век табе жыць,—
Быць мне на пэнсіі годзе.
Кропля часамі і камень праб'е.

Патроху, патроху і змогуць...
Хай і ня дужыя сілы мае—
Пайшла я ў завод на падмогу.
Была я ў канторы, заяву дала—
Зъдзівіліся неяк адразу.
Ідзем, Васіліса, вылезь з вузла,
Ідзем, папрацуем разам.

Васіліса

Што я чую? Лепш пятля,
Сорам, гэткі сорам!
Гэткі сорам!.. Лепш зямля—
Чым нядоля, гора.

(Нэрвуецца. Ходзіць па пакоі. Пападаюцца ёй
на вочы падштаньнікі. Яна іх, узяўшы за
калошы, разрывае).

Мер'ема

Супакойся... Трэба жыць,
Ты сябе паберажы.

Васіліса (у роспачы)

Больш нічога не кажы.
Не магу я... не магу.

(Выбягае з хаты)

Мер'ема

Лёгка знайдзецца—лёгка згубіцца.
Пабягу-ж я, пабягу.
Ад бяды усьцерагу.

(Выходзіць)

ВЯЗЬМО VII

Вечар. Вуліца рабочага пасёлку. Праз замарожаныя вокны хат ледзьзье відаць съятло. Холадна. Блукae Васіліса. Ідзе п'яны Клыч, прымае Васілісу за гуляшчую.

Клыч

Дождж ідзе,
Сучchy клоняцца.
Разрашыце мне
Пазнакоміцца.

(Васіліса ўцякае, Клыч ей усьлед)

Эх, яблычка,
Съпей румянае.
Я дзевачка
Нечапаная...

(Зачапліваецца нага за нагу. Клыч валіцца, корчыцца
ад халаду засыпае і ўсё цішэй мурлыча)

Пастух блудзіў,
Штаны згубіў.
Пастушка ішла—
Штаны...

(Бяжыць Чыж у клюб. У руках яго розныя прылады вынаходзтва. Пераскоквае праз Клыча. Усё бліжэй і бліжэй чуваць песьня).

Яго маладому разъліву-агню
Слава і песьні змаганьня.
Сілай магутнаю рушымся біцца,
Ў бой

Грамадой,
Штурмавой,—
Бальшавіцкай!

(Грамада моладзі прыблізілася і ўбачыла Клыча).

Галасы:

— Хлопцы, ёж!
— Замёрз!
— Ня дзіва!

Сенька

Гэта—ёрш,
Гарэлка з півам

Суніца

Ручкі ў скручкі,
Ножкі ў качарэжкі.

Сенька

Ад палучкі
Зблытаці съцежкі.

Базыль

Казаў калісь Будзённы так:
Разбудзіце і—у барак.

Сенька

Верна, хлопцы, дай разбудзім.

(Пачынаюць тузаць)

Галасы

— Як забіты!

— Ў бок удар!

— Страхані мацней, за грудзі!

(Падыходзіць Кандраль)

Суніца

От заснуў...

(Адзін з грамады схіляеца над Клычам і пад
самым яго вухам кричыць)

— Пажар! Па-жар!..

(Усе рагочуць; Клыч не шалахнецца)

Кандраль

Што за гвалт? Што за зьдзек?

Перад вамі ча-ла-век!

Сорам вас сарамаціць.

Комсамольцы... Біць вас, біць!

Суніца

Сьпіць, як бітая скаціна!

Базыль

Палец—во—ўсадзіў у рот.

Голос

П'е ў закусвае венглінай

Кандраль (да комсамольцаў)

Ну ў народ пашоў, н-народ.

Сенька (да Кандраля)

Півасек,

Перад табою ча-ла-век...

Базыль

Падымі яго, ня хныкай—

Як сказаў калісьці Рыкаў.

(Съмлюцца, ідуць ў клуб)

Кандраль (калі моладзь зайшла ў клуб)

Свалата, парцейнай масьці...

(Пачынае тузапь Клыча)

Уставай, дубіна, ну!

Я цябе, як сатану,

Раскрышу, парву на часьці.

(П'яны ня рушыцца. Кандраль цягне яго, як бервяно, у барак. Зноў пуста на вуліцы.
Вечер. Съюжа. Сіратліва блукае Васіліса.
Ідзе Цімох з пачкаю газэт-шматтыражак)

Цімох

Вось касілка „Пілка“ наша,

Завадзкая шматціраша.

(Стукаецца ў вакно)

Адамкі. У дом пушчай...

Свой. Ня бойся. Адчыняй.

(Пашоў у хату)

(З бараку выходіць сэзоньнік. Глянуў на бакі—нічога няма
Пабег у хату бракера. Чыж выбег з клубу—пабег па вуліцы)

Цімох

Хто газэткі ня чытае,
То ё палітыку ўважае...

(Заходзіць у суседнюю хату. Выходзяць з хаты бракер і сэзоньнік. Падышлі к бараку. Бракер стукнуў адрыўчата тро разы. Пачуўся голас Кандраля: „хто“—і адказ бракера: „свае“. Выходзіць з двара Цімох, стукаецца ў барак. Голас Кандраля: „хто там?“)

Цімох

Я!

Кандраль

Назад.

Цімох

Чаму?

Газэткі вам не аднаму.

(Упускаюць Цімоха ў барак і ў момант з гулам, съмехам выкідаюць яго на вуліцу)

Бракер

Ой-жа дам табе я ўтруску...

Цімох

Комсамольскую нагрузку

Сам прасіў мне даць...

Кандраль

Хамут! (ідзе ў барак)

Б рак ер

Нос расквашу (ідзе ў барак)

Ц і м о х

А чаму?

(Паціскае плячыма, ідзе далей)

Ц і м о х

Я палітыку разношу,
Разьбірайце ўсе, бясплатна!

(Сустракаецца Крот з жонкай)

Ц і м о х

Вам газэтку проша, проша!

Жонка

Вельмі ўдзячны...

К р о т

Далікатна!

(Крот з жонкаю ідуць у клуб, Цімох—далей па вуліцы. Разълівам эвонкага съмеху ўбягае Галька, за ёй Мішка; ён ловіць яе і ля клюбу за фасадам зьнікаюць. Зноў заклапочана бяжыць у клуб Чыж. Адчыняючы дзвіверы ў клуб, Чыж асьвятліў Мішку і Ганьку, што абымаліся ў кутку. Святло ўстрывожыла Іх. Галька бяжыць, робіць круг па вуліцы).

Г а л ь к а

Больш ня зловіш!

М і ш к а

Я?

Галька

Спрабуй!

Зловіш—моцна пацалуй!

(Бяжыць у клюб за ёю Мішка. Ідзе невялікая грамада моладзі пяючы— „Ты марак—прыгожы сам-сабою“... Зноў нікога на вуліцы—толькі вецер съцюдзёны байдосуе. Адчыняюцца дзвіверы барака. Чуваць, як на гармоніку хтосьці грае „Разлуку“...
Выходзіць Кандраль і бракер).

Зарэмба

Змоў ня трэба, не, ня трэба.

Ты сабе, а я сабе

(Хутка ідзе да хаты)

Кандраль (яму ўсьлед, спакойна)

Я сабе, а ты сабе.

(Калі бракер зайшоў у хату, Кандраль глянуў на неба, перахрысьціўся, пайшоў у барак. Завіхаючыск ідзе ў клюб Акуліна Карпаўна).

Акуліна Карпаўна (амаль ля кожнага вакна)

У клюб, у клюб—жанкі, мужчыны,

У клюб! Дзевятая гадзіна.

Таварышы, культурны адпачынак...

(Сьвіснула)

(Вечер. З гулам-гоманам адчыняюцца дзвіверы барака. Выходзяць з сундучкамі, клункамі сэзонынікі. З гулу-шуму толькі і чуваць выкрыкі завучаных слоў).

Сезонънікі:

— Мы ня буйвалы!
— Ня коні!
— Норма дзе?
— Мы не валы!
— Уціскаюць-ціснуць!
— Тронем!
— На куцьцу ў свае вуглы!
— Досыць кроў смакталі...
— Гады!
— Чаго сталі?
— На каляды.

Клыч (ледзьве стаіць на ногах)

Цёпла хата,
Дзьве сасонкі.
Хто да дзевак,
Хто да жонкі...

Адзін з сезонынікаў

У хату съятам
Я і ты...

Кандраль (голосна)

На цягнік пара, браты!

З грамады сезонынікаў

Съмела дамоў і дом,
Да баб і дзевак,
З сабою мы нясом...

(Ідзе дорогай ў клуб з грамадой Стрэльбін, загарджае дарогу)

Стрэльбін

Што? Куды? Таварышы, куды?

Кандраль

Усып, брацья, на жалуды!

Сезоньнікі

— Разані яму!

З грамады Стрэльбіна

— Задзіра!

Сезоньнікі

— Ткні!

— Дарогу!

Стрэльбін

Што вы?

Сезоньнікі

— Сымірна!

— Лясьні ў зуб.

— Вазьмі за грыву!

Стрэльбін

Вы-ж падумайце, прарывы!

Кандраль

Хто-ж зрабіў іх?

Сезоньнікі

Крый да хаты!

Стрэльбін

Што?

Сэзоньнікі

- Ня штокай.
- Эх, шчаняты!..

(Пачынаецца бойка. Выбягаюць з клубу, пачынаюць іх разъ німаць. Увесь час праз дзверы, высунуўшы галаву, баязьліва наглядае бракер).

Чуваць з гурту:

- Ачумелі?
- Хуліганы.
- Шчэ паддай!
- Пад ножку?
- Гад!

Клыч (правакуючы)

Праваслаўныя, наганам!

Галасы

- Съціхамірцеся.
- Назад...

(Іх разынімаюць)

Мішка (запыхаўшыся)

Чаго вы, хлопцы, чорт вас знае,
Чаго, чаго вам не хапае?

(Да Стрэльбіна)

А ты з сваёй гарачкай сядзы!

Сэзоньнікі:

- Мы ня буйвалы!
- Ня коні!
- Мы завод ня хочам знаць!

— Як скаціна...
— Горш скаціны прымушаюць
працаўца!

Мішка

Хто?

Комсамольцы

— Калі?
— Ў якіх краінах?

Акуліна

Не ламайце дысцыпліны!

(Ідзе інжынер)

Комсамольцы

— Хто?—Калі?

Сезоньнікі

— Калі?—Цяпер!

Мішка

Вось, таварыш інжынер,
Без падстаў зусім народ
Пакідае наш завод.

Інжынер

Я ня ў курсе... я іду...
У чым тут справа, я ня знаю.
Выбачайце...

(Ідзе ў клуб)

Сезоньнікі

— На цягнік пара!
— Сплываем!..

(Ідзе дырэктар)

Стрэльбін (дырэктару)
Пачыналі расхадзіцца.
Вы чаго? Куды?—спытаў,
А яны... адразу біцца.

Сенька
Пэўна нехта падкаваў...

Дырэктар
Таварышы... Таварышы... Зьдзіўляе
Ганебны ўчынак ваш. Я не пайму,
Чаго? Ну, што вас данімае,
Завод пакінуць што змушае?
Падумайце, таварышы, чаму?

Сезоннікі
— Мы не валы!
— Ня буйвалы!
— Ня хочу!

Дырэктар
Чаго ня хочаш? Дай адказ.

(Няпэўны гул)
Таварышы, такі адказны час,
Ганьбуеце імя сваё—рабочых.
Будуем мы...

Сезоннікі
— Не залівай!
— На цягнік пара.
— Гайдай!
— Сып, ударнічкі, дамоў!

Мішка

Адумайцеся!

Клыч (цягуча)

Высасалі кроў...

(Клыч зачэпліваецца, з плеч валіца мех, і пасыпаліся банкі консэрваў, цукар і інш. Рогат. Сэзоныкі кінуліся хватаць Бракер хітра падыходзіць і пытае ў дырэктара).

Зарэмба (цішком)

Кірыл Антоныч, што такое?

У чым тут справа? От, герой.

Сэзоньнікі (да Клыча)

— Капцінармус, сукін сын!

— Абкрадаў?

— Паёк наш зводзіў?

Клыч

Я, бра-точ-кі... не... адзін.

(Кандраль падышоў да Клыча, каб забраць яго).

Сэзоньнікі

— Абракадаў?

— Не дадаваў?

— Браў?

— Злодзей!

Кандраль (баронячы Клыча)

Супакойся, съцішся, годзе!

(Прыходзіць Клім і адразу да яго — бракер. Кандраль адводзіць Клыча ў бок, затым у барак).

Зарэмба

Таварыш Клім, што тут такое?

У чым тут справа? От герой...

(Клім махнуў рукой, падышоў да Мішкі)

Дырэктар

Таварышы, ня варта дурня строіць.

Каго за нос надумалі вадзіць?

Падвыпілі? Катайце адпачыць.

Верна, хлопцы?

(Няясныя рухі)

З песьняй баявою,

Заўтра зноў за працу, штурмаваць

Вялікае, як сонца агнявое,

Жыцьцё сваё ствараць.

Сезоньнік (расчаравана)

Эх-ма...

Клім

Паёк вам выдавалі?

Выдавалі!

На арцель?

На арцель!

А мазгі вам бунтавалі?

А пайкі ў вас абкрадалі?

Досыць! Кіньце карусэль.

Разъяромся заўтра. Досыць!

Я валынкі не цярплю.

Мішка

Хто п'яны—катай на просып!

Сенька

Хто цъярозы—з намі ў клуб!

(Дырэктар і Клім пайшлі ў клуб)

Мішка

Верна, хлопцы, кінь валынку.

Сезоньнік

Не пайду (і рупліва пайшоў у барак)

Сенька

Мяхі скідай...

Акуліна

У бараку скідайце скрынкі

І—у клуб—давай,—давай!

Міколка

Эх, заблытаўся зусім...

Маць тваю з жыцьцём такім...

Сезоньнік 2-гі

Вот... і выпіў бы сітры...

Мішка

Хлопцы, хопіць, не хандры.

Запальваецца электра-ліхтар на фасадзе клубу.

Акуліна

У клуб! У клуб, абавязкова!

Чыж (высунуўши галаву з дэзвярэй)

У мяне ўжо ўсё гатова.

Базыль

Луначарскі нават знае,
Клюб—свято, а цьма—піўная.

Сезонънікі

— Пілі ў барак,
Зальлем на зуб!..
— Эх, цёрты мак,
Загляну ў клюб!

(Адны, перамяшаўшыся з комсамольцамі, ідуць у клюб, другія бурлыкаючы—у барак. Застаўся толькі Міколка. Узяў свой сундучок і задуменна павольна ідзе ў клюб. Качаецца ад ветру ліхтар на фасадзе клюбу. Холадна. Васіліса падыходзіць—читае афішу. Падыходзіць Акуліна кладзе руку на плячо Васілісы).

Акуліна

Чаго ты сумная? Ці-ж невясёлы шлюб?
Э-эх, дурніца-маладзіца, акрыляй.
Так добра жыць! А ты...
Хадзем у клюб.

Васіліса (спакойна)

Іду...

Акуліна

Хадзем.

Васіліса

Іду...

А к у л і н а

Давай, давай!

(Сьвісьнула, пайшла ў клуб)

(Васіліса праішла некалькі кроکаў, затым вярнулася).

В а с і л і с а (у роспачы)

Не дараваць злачынак мой.

Я горш за ўсіх. Ня жыць бядой.

Мне цяжка жыць не з грамадой...

ВЯЗЬМО VIII

Клюб. Прэзыдыум. Трыбуна. Заля əздолена лёзунгамі „ШЧЫЛЬНЕЙ ПРОЛЕТАРСКІЯ РАДЫ, ЗА ПЯЦІГОДКУ ў ЧАТЫРЫ ГАДЫ“, „ПАД КІРАЎНІЦТВАМ ЦК КПБ ЗАГАРТУЕМ СЯБЕ ў ШТУРМАВОЙ БАРАЦЬБЕ“, „УДАРNIКАM ШАХТ У ТЭРMIN ДАМО 1000 НАШЫХ СТАНДАРТНЫХ ДАМОЎ“. „УЗБРОІМ ТРАКТАРАМІ КОЛГАСЫ—ЛІКВІДУЕМ КУЛАЦТВА, ЯК КЛЯСУ“, і інш.

А к у л і н а (адчыняе сход)

Ціха. Ліквідуйце лямант.

Слова Стрэльбіну. Прыняць

Мы прымушаны рэглямент.

Для дакладу 35.

Г о л а с

І ні воднай больш ня даць.

А к у л і н а

Таварыш Стрэльбін,—35.

С т р э л ь б і н

Палажэнъне ўнутраное

Ў нас, як мур, адно дзівіцца!

Узрастает баявое

Пяцігодкі будаўніцтва.

I расьце ўсё вышай, вышай,
Крышиць гніль ударным маршам.
У краіне вольнай нашай
Нават сонца ўпрэглі ў дышла...
Моц энэргіі праменъяў
На ўгнаенъне карыстаем.
Кулакоў—паноў карэньне,
Прэч, як клясу, выкідаем.
СССР—брыгада, крэпасьць
Як маяк сусветнай славы.
А каго... забрала сълепасьць,
Той блукае—ўлева,—ўправа.
Праміком, напорам, проста
Ўдарнай працай заўладалі—
Перамогу, росквіт росту!
Хай жыве таварыш Сталін!

(Воплескі)

Ясна вам цяпер якое—
Палажэнъне ўнутраное.
А на Захадзе трывога.

А к у л і н а (да Стрэльбіна)

Шэсьць хвілін вам засталося.

Стрэльбін

Там паноў бяруць пад ногаць,
Крызіс голадам галосіць.
Беспрацоўных там мільёны,
Ў іх калёнах кроў ня стыне.
А ідуць пад съцяг чырвоны
Пролетараў батальёны.

Съмерць фашисту Мусаліні!
А з Гішпаньні тэлеграма,
Што агонь і дым краіну...

Г о л а с

Старшыня, давай рэгламант.
А к у л і на К а р п а ў н а (да Стрэльбіна)
Вам яшчэ адна хвіліна.

С т р э л ь б і н

Панна-Польшча ў завірусе,
І ў Заходній Беларусі—
Жах памешчыкам нагналі,—
Крый Пілсудзкага параліч!
І ў Нямеччыне, tym часам,
Бой ідзе рабочай клясы.
Звар'яцеў Цэргібелъ шэльма,
Хай жыве таварыш Тэльман!
Рух плыве па ўсіх краінах
Барацьбы рэволюцыйнай.
І ў Кітаі на шыши
Аблажылі Чан-Кай-шы.

А к у л і на К а р п а ў н а

Вы рэгламант скарысталі.

С т р э л ь б і н

Мне хоць дзве...

Г о л а с

Даволі!

Стрэльбін

Мне—

Скончыць думку.

Голос

Мы чыталі!

Акуліна

Поўхвіліны і... канец.

Стрэльбін

Так-што крызіс і трывога,
Толькі трэба нам падмогу
Даць рабочым, што ў вастрогах.
Праца—возьме перамогу!
Дык-жа ўперад, шляхам верным
Нам—

і гонар і ўрачыстасьцы!

Ім,

разьюшаным фашистам,—

Съмерць

пад знакам Комінтэрну!..

(Воплескі)

Акуліна

Слова мае рабочы-ударнік,
Былы бяспрытульны
Таварыш Чыж.

(Авацыя. Ідзе Чыж, за ім Цімох)

Акуліна

15 хвілін вам і... канчаткова.

С х о д

— Дай гаварыць!
— Не абмяжоўвай!

А к у л і н а

Без рэглюманту?

С х о д

— Давай!
— Ты прысядзь, не заціскай!

Ч ы ж

— Я, таварыши, каротка.
Я... ўсім сэрдам моцна веру,
Тэмпы нашай пяцігодкі
Ў трыв Амэрыку абмераць.

С х о д

Ты давай пра вынаходкі.
Мы ўжо ведаем даклады...

Ч ы ж

Я, таварыши, каротка...
Я... знайшоў-змайстрыў прыладу,
Хуткасьць сувязі. Дагэтуль
Шчэ ня ведала плянэта.
Гаварыць, і як, і што тут,
Вельмі доўгая работа.
Лепш я вам продэмантрую,
Як яна ў мяне працуе.

(Воплескі. Чыж падыходзіць да карты)

Гэта вось знарад-ракета,

Чыж

Варушися... Тэмпы... Дзякуй.
Раз! Два! Тры!

(Ракета сваім хвастом, як прыклад вінтоўкі, аддае назад. Ударэ Чыжа—Чыж валіцца. У залі ўздымаецца рокат, гул)

Сход

— Што, Чыж,—
Не ляціш?
Ён цяперка над Чыкага!
— А ляцеў з якой адва-гай...
— Раз-два—
Ў дрызг—галава!

Акуліна

Я вам слова не давала,
Ціха!

Сход

— Во не ўшанцевала.
Уверх нагамі вынаходца.

Акуліна

Вам рэглямент...

Стрэльбін

Досыць, хлопцы!

Акуліна

Досыць. Ня зрывайце сход!

С х о д

— Куткасьць сувязі...
— Палёт!
— Чыж, сядай—махні ў дарогу!
— Раз і з печкі на падлогу!

А к у л і н а

Дысцыпліну парушаем.

С т р э л ь б і н (адсоўвае Акуліну)

Сходам ты не аўладаеш.

Кінь...

А к у л і н а

Чаму?

С т р э л ь б і н

Пусьці...

Цішэй!

Дысцыпліну парушаем!

Г о л а с (да Чыжа)

Падкатай мяне, ей-ей!

(Стрэльбін ня можа супакоіць сход. Съмех, гоман ня съціхае і голькі тады, калі на трывуне зъяўляецца Клім, сход паступова падпараткваетца цішыні).

К л і м

Няпрыстойна. Не да твару.
Што-ж, магла памылка быць,
Чым съмекалісты таварыш,
Здольны новае стварыць.

Будзе лётаць па сусвету;

(Скорагаворкай)

Цераз горы, цераз мора,
У любы на съвеце горад,
Праз муры і цераз люкі,
Проста кожнаму у рукі,—
Ці ў Бэрлін, ці Будапешу—
Перадам адсюль дэпешу...
Мы, таварышы, для вас
Зробім вопытны паказ.

(Цімох становіца на сярэдзіну)

Ч ы ж

Умаўляемся хвілінай,
Што цяпер ён за Бэрлінам,—
Шумна будзе браць прастор

(Адышоўшы да ракеты)

Чалавек, як і машина,
Мае ўласны свой матор.
Пачынаем...

Г о л а с

А чаму?

Ц і м о х

А таму—
Чалавек, як і машина,
Мае ўласны свой матор.

(Пачынае вярцецца)

Для вытворчасьці ў парылье;
Вам вядома, даў ён шмат.
Мы-ж яго прэміравалі!
Хлопец здатны, слоў няма.
Хай памылка, што-ж дзівіцца?
Церпіць ён і так удар.
Мы пашлем яго вучыцца,
Будзе творца і змагар.

Б а з ы л ь (спачуваючы Чыжу)
Зіноўеў казаў, ідуchy на мяцеж—
Сем адмерай—раз адрэж.

Стрэльбін

Слова даецца цяпер
Аркадзь Карлавіч...

(Шопат прабягае па залі: „інжынэр“)

І н ж ы н э р

Таварышы! Работа
Наўная... Адно
Зярно ідэй палёту
Здаровае зярно.

Напорам браць высоты,
Конкрэтны маem сълед,—
Проблемы пералёту
Газавых ракет.

У дні—крыві і лоску,
Як правіў царскі бот,
Профэсар Ціалкоўскі
Марыў пра палёт.

Цяпер ажыцьцяўляе,
І на зьдзіўленыне ўсім—
У савецкім толькі краі
Росквіт творчых сіл.

(Паказвае на конструкцыю Чыжа)

Наіўна хай. Мы бліжай
Павінны стаць. Адно—
Зярно ідэі Чыжа
Здаровае зярно.

Яно закаласіца,
На ўчобу ўзяць упор.
І будуць бліскавіцай
Ракеты браць прастор!

(Рэдкія воплескі)

Г а л а с ы

— Ад съмеху мы паплакалі..
— Концэрт!
— Даёш спектаклы!..

С т р э л ь б і н

Базылю Агнёву слова
Зачытаць програму.

А к у л і на

Поўхвіліны ня суровы
Для інформацыі рэгламант.

Б а з ы л ь

Зараз, згодна дырэктывы,
Мы пачнем другую частку.

Шчыра просім, калі ласка,
Сесьці ціха, церпяліва,—
Не съмяяцца і ня пляскаць.

Апускаеца вялікае палотнішча-насьценгазэта— „ЧЫРВОНАЯ ПІЛА“. Сход у голас чытае шапку: „ПРАМФІНПЛЯН ПАД ПАГРОЗАЙ ЗРЫВУ. ЛЕСАПІЛЬНЫ ЦЭХ ВЫКАНАЎ ЗАДАНЬНЕ НА 37 ПРОЦ. КОМСАМОЛЬЦЫ НАЛАДЗІЛІ СУБОТНІК ДЛЯ ЛІКВІДАЦЫ ПРАРЫВУ. РАБОЧЫЯ І РАБОТНИЦЫ, ПАДХАПІЦЕ ПАЧЫН КОМСАМОЛЬЦАЎ•

Б а з ы л ь

Перадавую прачытае
Наш рабкор таварыш Гаеў.

Г а е ў (чытае)

Партыя, і ўрад ускладі ганаровы
абавязак выпускаць стандартныя
дамы шахцёрам-ударнікам Донбасу.
Як выконваеца плян? Лесапілка
не дадала за дэканаду 2-га месяца
37 проц. Лесапілка—тормаз у працы
іншых цехаў. Ліквідаваць прарыў
можна толькі шляхам разгортвання
спаборніцтва і ўдарніцтва.
Выканаць плян у тэрмін!

(Пад артыкулам застаўка—шахцёр-забойшчык)

Б а з ы л ь

Зараз ідзе вершаваны твор,
Яго прачытае таксама рабкор...

С х о д

— Аўтара!.. Аўтара даёш!

Б а з ы л ь

Нейдзе ў залі (угледаецца)

Суніца, сып, чытай сваё!

С у н і ц а (чытае)

„5. у 4“.

Штурмуйце, штурмуйце прарывы—
Па-ўдарнаму і церпяліва.

(Скрып дзьвярэй. Уваходзіць Міколка, аглядваецца і садзіцца
ля съяны на свой сундучок).

А к у л і н а

Хто там дзъверы ломіць?

(Сход съцішае і гэтым самым падымае большы
гул)

— Ціха!

— Ціха, там!

— Цішэй!

А к у л і н а

Паталкуем у заўкоме!

Б а з ы л ь

Ціха вы... (да Суніцы) Чытай далей.

С у н і ц а (чытае)

„Пяць у чатыры“

Штурмуйце, штурмуйце прарывы—
Па-ўдарнаму і церпяліва.

Тысячу даць у Донбас
Мы абавязаны ў час.
Хай ворагі нашы скрыгочуць,
Яны не заслоняць нам вочы.
Горача, ўдарна і шчыра
Зробім мы „пяць у чатыры“.
Дык-жа штурмуйце, штурмуйце прапоры
Па-ўдарнаму і церпяліва.

(Воплескі. Суніца садзіцца на месца).

Б а з ы л ь (да бракера)

Можна вас прасіць хвілінай
Стаць вось тут, дапамагчы нам.

З а р э м б а

Калі ласка, з вамі я,
Я і вы—адна семья.

Б а з ы л ь (дае яму шнурок)

Крыкну „раз“—адскочу ў бок—
Вы—пацягненце шнурок,
Вось і ўсё.

З а р э м б а

І ўсё?

Б а з ы л ь

Канец.

З а р э м б а

Калі ласка.,

Базыль (читае)

Крываслэц. Ёсьць у нас крываспэц.
Лічыць сябе вялікім знаўцам. Любіць
без патрэбы бракаваць шмат годнае
продукцыі. Па яго віне 9 гадзін
прастаяла парыльня. Як устаноўлена,
ён забракаваў годны для працы
сырэц. Дзейнасьць крываспэца лъле
ваду на млын ворага. Па нашаму,
гэта сваесаблівы метод шкодніцтва.
Зьняць з іх маскі. Павінны ведаць
іх. Гляньце, крываспэц перад вамі...
„Раз“!

(Базыль адыйшоў у бок. Зарэмба пацягнуў шнурок,
адскочыў квадрат, і перад сходам паказаўся твар
Зарэмбы—вясёлы, самадавольны)

Юзэфа

Які кашмар!

Галасы

— Ну і... твар.

— Так і просіцца на ўдар!

Зарэмба

Тут пра мяне?

Базыль (весела)

Але, пра вас.

Зарэмба (бяжыць на сваё месца)

Не-не, не-не!

С х о д .

— Раз у раз,
— Якраз пра вас!
— На Пілсудзкага працуеш?
— З Чэмбэрленам!

Ю з э ф а

Ён нявінны.

(І лясь па шчацэ бракера)

Як ты дазваляеш
Зьдзекваца? Мужчы-ына...

А к у л і на (да Юзэфы)

Не ігнарыраваць прашу я
Профсаюзнай дысцыпліны.

(Гасціе на сцэне съвет. Базыль асьветлены променем проек-
цыйнага ліхтара).

Б а з ы л ь

Таварышы, ціха. Нельга гэтак...
Зараз пачнем съветлавую газэту.

(На палатне любоўная пара: Гадзецкі і Васіліса. Пяюцца пры-
пейкі-тлумачэнны).

1-ая

На гародзе рос качан,
А пасъпеў радзісай..

2-ая

Падрываюць прамфінплян
Радзецкі з Васілісай.

Б а з ы л ь

Таварышы! Ў момант рашаючага
штурму прарыву на заводзе комсамолка
Васіліса выходзе замуж, і толькі з
гэтае прычыны, у час найвялікшай
патрэбы ў рабочай сіле,—пакідае завод.
Ці ёсьць гэта лінія комсамолу?

(На палатне „любоўная“ пара: Стрэльбін і Ліпа).

1-ая

Па конвэеру падрад
Ідуць дубы-сталеткі.

2-ая

Стрэльбін пудзіцца дзяўчат,
Што конь мотоцыклеткі.

Б а з ы л ь

Таварышы! Стрэльбін—комсамолец,
добры грамадзкі працаўнік. Але ён у
адносінах да жанчын дапускае вялікія
загібы. Ён іх чураецца. Угледзеўшы
комсамольца з комсамолкай, абураецца,
бачыць у гэтым перашкоду для
пабудовы соцыялізму?
Ці ёсьць гэта лінія комсамолу.

(На палатне пара: Мішка і Галька).

1-ая

Гордасць нашых гарадоў
Тэмпы пабудовы.

2-ая

Ў Галькі з Мішкаю любоў,
А завод—аснова.

Б а з ы л ь

Таварышы! Мішка-ўдарнік, дае
вышэйшыя нормы выпрацоўкі, і
комсамолка-ўдарніца Галька, стаяць
моцна на перадавых позыцыях
вытворчых баёў. Па-балашавіцку ясна
ўяўляюць сабе месца асабістага і
грамадзкага ў нашу сучаснасць.
Ці ёсьць гэта лінія комсамолу?

(На палатне пара: Мер'ема і Кандраль).

1-ая

Дзень і ноч, дрыгва і сталь,
Б'юцца дзъве систэмы.

2-ая

Любіць дым пусьціць Кандраль,
Працаваць—Мер'ема.

Б а з ы л ь

Таварышы! Кандраль толькі і прагне
затрымаць ход нашае працы, іграе на
струнах цяжкасцяй, якія перажывае
краіна. Мер'ема—стараја работніца—
пэнсіонэрка, прышла на завод, каб
даў памагчы нам справіцца з ганаровай
задачай.

Ці ня ёсьць лінія старэнъкай Мер'емы—
лінія комсамолу?

З а ц е й н і к

Толькі давайце парадкам.
Гульня для ўсіх нас.
Будзем даваць загадкі,
А вы ў рыфму—
адказ.

Пачынаем.

З а г а д к а

Сыпіць у вочы рабочым туман,
Пра „Пан-Эўропу“, пая...

А д к а з

Брыан.

З а г а д к а

Тысячу выслаць ад нас у час
Нашым таварышам у...

А д к а з

Донбас.

З а г а д к а

Усадзіць Пілсудзкаму вострае шыла,
Няхай загадае Нарком...

А д к а з

Варашилаў!

З а г а д к а

Заіржавела прадольная пілка,
Пraryў за прарывам дае...

А д к а з

Лесапілка.

З а г а д к а

Соцыялізму фундамэнт заклалі,
Намі кіруе таварыш...

А д к а з

Сталін.

З а г а д к а

У нас—мы Чырвоную армію маєм,
І маєм другую ў Далякім...

Г о л а с

Кітай.

А к у л і на

Не парушаць заўжды павінны—
Профсаюзнай...

Ч ы ж

Акуліны!

(Съмех)

А к у л і на

Дысцыпліны!

Загадка

Паляваў Радзецкі лісу,
А падстрэліў...

Адказ

Васілісу!

Задейнік

А цяпер давайце крышку
Мы гульнём ў каты і...

Адказ

Мышку.

Галасы

— Давайце, давайце—усе ў карагод.
— Я буду мышкай. Я буду кот.
— І я... І я. Шырэй карагод!
— Кірыл Антонавіч, з намі
 ў прыпрыжку!

Дырэктар

Ня выйдзе.

Галасы

— Выйдзе!
— Будзеце кот.
— Галька—вашаю мышкай.
— Пачынаем. Раз! Два!
— Лаві, уцякай!

(Пачынаеца гульня, шумна, весела. Праз карагод
з сваім сундучком прабіраеца Міколка)

Міколка

Дазвольце заявіць.

Дазвольце сказаць...

(Усе спыняюща, зъдзіўлена акружаюць яго)

Міколка

Нас... надбухторваў... бракер.

(Заслона)

Т Р Э Ц І А К Т

ВЯЗЬМО IX

Прадвясеніі вечар. Адліга... Адчынёны сход комсамольскася ячэйкі. Апроч комсамольцаў, прысутнічаюць старэйшыя работчыя. Сярод іх Мер'ема. Стрэльбін—старшыня сходу.

Клім

Насьпей урачысты час,
Пара перамогі настала,
Глянуць, што зроблена ў нас
Нашым ударным кварталам.
Заданье было—900,
Тысячу—сустрэчнае слова.
На сёньня зрабіў завод—
948.

Акуліна

З паловай!

Клім

Каб зъдзейсьніць сустрэчны плян,
Адна засталася дэкада.

Галасы

— Апавясьціць гураган.
— Што гураган,—кананаду!

К л і м

Штурмам юнацкіх сіл
Мы ўцягнем старэйших, верна.
І разам, напорам усіх,
Тысячу вышлем у тэрмін.
Ня лёгка яно, але—вы,
Рабочым запальным прыбоем,
На сёньня з баёў штурмавых
З гонарам вышлі,—героі.
Давалася цяжка. Былі
і будуць яшчэ перашкоды.
Алё ў барацьбе мы расьлі,
У агні большавіцкіх паходаў.
І тысячу, як адзін!
Навалаю—ўзяць барыкады!..
Вашае слова—пачын
У штурме апошняй дэкады.

Ч ы ж (уперабіўку з іншымі):

- Слова
- За!
- Абавязкова!
- Прапанова!
- Дай сказаць!

С т р э л ь б і н

Па парадку, ня крычы.
Першы слова мае Чыж.

(Да прэзыдыуму прабіраецца Мер'ема, гэтым
самым перашкаджае гаварыць Чыжу
і ў выніку яго перабівае)

Чыж

Гураган—найлепшы сродак,
Каб прарыў...

Мер'ема

Мае сынкі,
Каб заказ аддаць у час,
Трэба ўсім, адным заходам,
Стаць за працу, за станкі.
Ня дай божа—гураганам,
Ён зьніштожа ўсё, на завод.
І нашто, сынок каханы,
Зваць няшчасльце на завод.
Лепш, па-мойму, па-старому,
Працеваць, як съвеціць съвет.
Толькі ўцягнешся, да до-ому
Завадзкі гудок заве.
Хоць-бы так, гадзін дванаццаць,
Восем—што-ж гэта для нас?
А ў дванаццаць
Добрай працай—
Можна выканаць заказ.
Згода, сынку?

Базыль

Не, ня згода!
Наркампрац сказаў: заводы
Маюць свой працоўны кодэкс.

Стрэльбін

Ціха, звады, ў нас дэкада,
Прапаную ня крычаць.

Мішка

Верна, хлопцы, ціха... Даць
За дзесяць дзён павінны мы
Пяцьдзесят і два дамы.
Так што...

Акуліна

Дайце слова,
Нам не 50 і 2
51 з паловай.

Мішка

Братва, трывога. Ударыць моцна.
Сто—павінен даць завод.
Абвясьціца па соты процант
Наш вытворчы штурм-паход.
Наш уздым усіх рабочых
Зазаве ў ращучы бой.
І трохзьменна, дні і ночы,
Ні хвіліны на прастой,—
Плян ударны наш, вытворчы,—
Зъдзейсьнім працай штурмавой!

Галька

Верна!

Сенька

Правільна.

Чыж

Аблогай.

Стрэльбін (дыктуе сэкратару)

І запішам так: трывога,
Абвясьціца на ўвесь завод,
А таму наладзіца сход,
Наш вытворчы штурм-паход...
— Згода?

Галасы

Ёсьць!

Суніца

Прараздакціруй!

Стрэльбін

Значыць, хлопцы, толькі шчыра.

(Глядзіць у блёк-нот)

А ў бягучых—слова мае
Наш заўком, таварыш Заяц.

Акуліна

Хай яшчэ зрабіць павінны
51 з паловай.

Вашым сёньняшнім пачынам,
Лепш сказаўши, пастановай—
Будзе сто, абавязкова.

На сваім чарговым сходзе
Комітэт наш завадзкі
Ухваліў ўзнагародзіца
Запісаўши пункт такі:

(Чытае вельмі хутка)

Слухалі: аб прэміраваныні кімсамольцаў
за ўзорную працу.

Пастанавілі: лічачы, што ў першым ударным квартале, атрымаўшы заданье — выпуск дзевяці соцен стандартных дамоў для герояў соцыялістычнага Донбасу — і прымаючы пад увагу, што завод на быў прыстасаваны, пры недахопе рабочае сілы, комсамольскія вытворчыя брыгады высунулі сустрэчны, абкругліўшы ў тысячу дамоў, — штурмавалі гэты плян, як сапраўдныя змагары за соцыялізм. Зроблена ўжо 945. (Дадае ад сябе)... На сёньня 948 з паловай. (Чытае далей). Гэта дасягнута на аснове правільнага кіраўніцтва партыйнага колектыву і на аснове ўжываньня комуністычных мэтадаў працы, соцспаборніцтва, ударн...

Г а л а с ы

- Досыць.
- Во нагарадзілі.
- Ўсё-ткі, што-ж пастанавілі?

А к у л і на

Пастанавілі? Ухвалілі закупіць адзін мотоцикл і адзін фото-апарат на сродкі фабкому, выклікаць дырэкцыю зрабіць тое самае. Прасіць ЦСПСБ, паколькі мяркуеца паездка рабочых-ударнікаў вакол Эўропы, даць нам адно месца — і... перадаць штабу комсамольскіх удар-

ных брыгад для раздачи лепшым удар
нікам ленінскага комсамолу нашага-
заводу (Агульны ўздым)

Чыж

Во, красуй, мая качалка!

Галасы

— Прэміроўка!

— Мотоцыкл.

— Прэміроўка—за штурмоўку!

— Гэта лоўка!

— Малайцы!

Стрэльбін

Па парадку. Хто там дурыць?

Падавай кандыдатуры.

Галасы (на перебой)

— Мішку!

— Мер'ему!

— Кірыл Антонавіча!

— Чыжа!

— Стрэльбіна!

— Васілісу (съмех)

Стрэльбін

Лепшым трэба, той—хто ўзор,

Хто комсамольскі браў напор.

Хто працеваў з агнём, як сълед!

(Чытае съпіс)

Мішку?

Галасы

— Даць!

— Мотоцыклет!

Базыль

Ён рэдактар. Для работы,
Як сказаў пісьменьнік Гётэ,
Мішку выдаць трэба фото.

Стрэльбін

Галасую

(Падняліся рукі)

Хто супроць? Аднагалосна.
Ціха вы... Далей ідзем мы.
На чарзе цяпер Мер'ема.
Даць?

Галасы

Даць, абавязкова.

Мер'ема

Не, ня трэба, што вы, дзеткі...

Стрэльбін

Галасну. Мотоцыклетку
Даць Мер'еме. Хто супроць?

Мішка

Хлопцы, кіньце жартаваць,
Дзе старэнечкай катацца.
Прапаную клапатаць
Ёй імя—Героя працы.

(Гул адабрэнья)

Стрэльбін

Кірыл Антонаўіч—наступны.
Галасьнём?..
Супроць? Няма.

(Воплескі)

Стрэльбін

Вось і ўсё.

Акуліна

Яшчэ, дарэчы,
у Эўропу—
Месца нам бяспрэчна.

Стрэльбін

— Калі так, наступны Чыж.

Галасы

— Выдаць!
— Даць!
— Броніраваць!

Стрэльбін

Хто супроць? Няма. Канчаем.

Акуліна

Іншых з съпісу я вам раю
Ўсіх цяпер замацаваць.
Бо й дырэкцыя, я знаю,
Прэміроўку хоча даць.

Сенька

Прапаную толькі з съпісу
Ня выкідваць Васілісу...

(Съмех)

Мішка

Таварыши, трывога!
Прадыў бярэ ў палон:
Яшчэ работы многа—
І толькі дзесяць дзён.
Ня трэба захапляцца,
Ўсю моц на штурм-паход.

Галасы

— Таварыши, за працу.
— Атакай—на завод.

Чыж

Як сэкратар рэдакцыі,—
Давайце матар'ял
Пра жыцьцё, аб працы і
Пра ўдарны наш квартал.
Газэтку мы на съята
Во!—зъвярстаем вам.

Акуліна

З Донбасу дэлегаты
На съята едуць к нам.

Стрэльбін

За нашу перамогу,
За ўдарны наш квартал,
Таварыши, трывога!—
Даёш інтэрнацыя...

(Адразу спахваціўшыся)

Братцы, хлопцы, хлопчыкі,
Забыліся зусім,—

З лепших-лепшы ўдарнік
У нас—таварыш Клім.
Яму узнагароду!

Галасы

- Пашана!
- Гонар!
- Чэсьць!
- Бальшавіку старэйшаму,
- Кіраўніку, таварышу,
- Хадайнічаць на славу —
- Ордэн Леніна
- Ордэн Леніна!
- Ордэн Леніна!
- Качаць... Вітаць. Ушанаваць!

(Качаюць Кліма і пяюць „Выхри враждебные
воют над нами”).

ВЯЗЬМО Х

Ноч. Цеменъ. Трывога. Сірэна. Бегае прожэктар. Гул. Трывога
На вышцы, што на беразе, дырэктар, інжынэр, вартавы.

Дырэктар (угледаецца на раку)

На вачох прыбывае вада,
Затопіць завод.

Інжынэр

З берагоў
Падымаетца ўверх.

Вартавы

Вада.

Дырэктар

Ход стыхіі. Яго
Нельга асіліць. Удар.
Стане завод.

Вартавы

І на многа

Дырэктар

Усе меры—дарма

Вартавы

Вада.

Дырэктар

Ахвярай лягla перамога

(Зыходзіць з вышки)

Усе меры дарма. Не чакалі
Ўпяршыню гэтак рушацца хвалі.

Інжынер

Каб захаваць завод,
Выйсьце я бачу, але
Рокат разьюшаных вод
Частку пасёлку зальле.
Падняўши плаціну, здолім
Стыхію на бок скіраваць.
Будынкі затопіць ня болей
Сантымэтраў 75,
І тыя ўсяго, што ля клубу.

Вартавы

Ніякай тут страшнае згубы...

Прыбягаюць з крыкам, шумам-лямантам жанчыны. Гудуць
гудкі, прыбягаюць комсамольцы. Ракочуць хвалі. Прыбягае
Васіліса.

Васіліса

Што такое? Што тут стала?

Ліпа

Гаварыла-ж я, казала...

Галасы:

— Мяхі з пяском на бераг класьці
— Ня даць прапасьці бервяну.

Дзелавод (прыбягае ў ніжній бялізне)

Ах, няшчасьце,
Ох, няшчасьце—
Пабягу будзіць жану.

Стрэльбін

Ня крычаць!

Сенька

Прымайце балкі!

Чыж

Во, размый, тваю качалку!

Галасы

— Съцеражыся.
— Прыбывае...

Кандраль

Бог разгневаны карае...
Гнязду антыхрыста—ня жыць.

Галасы

— Ратавацца.
— Прыбывае.
— Ня крычыце.
— Што рабіць?

Дырэктар (узышоў на вышку)

Таварыши, спакойна. Наш завод
Паводка выведзе ў расход.
А павінны ўсё зрабіць,
Каб наш завод астаўся жыць.

Стрэльбін

Адратаваць завод павінны.

Дырэктар

Для гэтага праз дзьве, праз тры
хвіліны

Падняць павінны мы плаціну.

Кандраль

Што?... Плаціну? Небяспека?
Завод важней для чалавека?
Тапіць рабочых? Душагубы!

Дырэктар

Вада ня дойдзе і да клюбу.

Галасы сэзонънікаў

— Ня даць плаціну.
— Адстаяць

Кандраль

Адзін раз гінуць
За Саветы.

Мішка

Ціха, цёткі, ня крычаць.

Стрэльбін

Інжынэру дай сказаць.

Галасы

Ён ня наш.

Кандраль

Ён шкоднік, братцы...

Галасы

— Нас затопяць
— Ратаўацца.

Чыж (да Кандрала)

Замаўчы... тваю качалку.

Дырэктар

Ціха, што гэта за свалка!
Нікому съмерць не пагражае
Ня трэба панікі...

Кандраль

Мы знаем,
Пагражает
Ці... пужае...

Інжынер

З будынкаў, што ад клубу справа
Выселіць, і нават
Вада зусім ня болей займе...

Галасы

— Дух твой займе.
— Шкоднік.
— Контра!

Кандраль

Падумаць толькі—што такое
Тапіць рабочых, іх дзяцей
Па-балашавіцку гэта?

Стрэльбін (да дырэктара)

Гэй—

Пастайм—дык хвалі хлынуць.

Дай загад падняць плаціну!

Ліпа (падбухтораная Кандралем)

А на што я нараджалася,

А на што я гадавалася,

А мая галоўка бедная...

Другая (яе перабіваючы)

Не карай нас божа ласкавы...

Съмерць прышлі мне чалавечую,—

Як памерла мая матанька,

Як памёр мой родны татанька.

Мне, рабе тваёй, памерці,

Не тапеліцай нявіннаю...

Мішка

Эх, чаго вы, сястрыцы і маткі,

Жывеце вы і будзеце жыць.

Калі-ж і падмочацца хаткі,

Па гэтай бядзе галасіць?

Съцілацца хвалі, заплачам,

Пацерпім ня—тыдзень, а год.

Плаціну падняць гэта значыць

Адратаваць завод.

Эх, цёткі, ад гэтай паводкі

Завод наш змарнене зусім.

Ня праўда?—скажыце? А ўсё-ткі

Чаго мы бунтуем, крычым?

Мер'ема

Верна, Альжбэтка,
Сама ты і дзеткі
Пярайдзіш да нас. Ідзём ..

(Альжбэта, лямантуочы выходзіць)

Кандраль

Не дадом плаціну, не дадом,
Грудзямі ляжам, трупам ляжам,
Мы адстоім галавой.

Чыж

Гэтак важна:
— Трупам зъляжам.
Зъляжаш, сволач, сам-сабой.

Галасы

— Дакуль стаяць?
— Спазніцца зможам.
— Падняць плаціну!

Кандраль

Асьцярожна!

Рабочы (да Кандраля)

Не гарлань,
Былога... здань
Падняць плаціну—патрэбная справа.
Толькі спакой і рухавасць.

(Дырэктар за ўм інжынэр ідуць на вышку)

Дырэктар (голос загаду)

Стрэльбін,
Сабраць людзей і жвава
Выселіць правы квартал.
Пакуль—высяляйце ў клуб.

Стрэльбін

Ёсьць. (з грамадой выходзіць, за ім бабы
і мужчыны)

Кандраль

Братцы, з месца не кратацица!

Дырэктар

Таварыш, Міхась,
З народам бяжы
За складам—адкіньце глыбей кражы.

Мішка

Ёсьць! (бяжыць з грамадой)

Дырэктар (да Сенькі)

Таварыш, Клейне.
Зъбяры брыгаду,—
У час высыленьня
Захоўваць парадак.
Беражыцеся зладзеяў.

Сенька

Ёсьць! (з группай бяжыць)

Дырэктар

Шпілеўскі, дзе ён?

Базыль

Я.

Дырэктар

Дасі нам знаць,

Як скончаць... высяляць.

Базыль

Ёсьць! (пабег)

(Засталіся дырэктар, інжынер, вартавы. Ля вышкі стуліўшыся —
Васіліса. Кандраль з ім 4-5 сэзонынікаў. Дырэктар, інжынер,
вартавы ідуць з вышкі. Загараджвае дарогу Кандраль і яго
сэзонынікі).

Дырэктар

Што пасталі? На падмогу!

К высыленьню!

Кандраль

Што?

Дырэктар

Дарогу!

Кандраль

Што? Дарогу? Съмерць рабочым?

Жыць рабочая ня хочуць?

Шыю зломіш, мой паночак... (груба)

Хай змывае, каб і вочы

Завод убачыць не маглі.

Не падымаць плаціну, чуеш?

Дырэктар

Адыйдзі. Ты — горш скаціны.

Розум траціш, сукін сын.

Кандраль

Брацья, бяры і... пад плаціну.

Дырэктар

Што?

Клыч

— Прэч!

Інжынер (да Клыча)

— Сволач.

Клыч

Гаспадзін...

(Накіроўваюцца на іх. Кандраль выхваціў ружжо ў вартавога, ускочыў на вышку, прыкладам пабіў прожэктар).

Кандраль

Бальшавічкі...

Тапіць людзей?

Брацья, хавай канцы,

Хай самі гінуць.

Кідай, кідай іх пад плаціну!

Та-ак... Души іх... Хай вада

Дакончыць сволачай... Кідай...

(Гул вялікі зъліваецца з крыкам. Сэзоньнікі выпускаюць дырэктара, інжынера, вартавога і ўцякаюць. Рушыцца ў момант вышка — Кандраль з крыкам „ратуйце“ валіца ў ваду. Шугае вада, шуміць. Гэта Васіліса падняла плаціну. Васіліса падбягае да дырэктара. Інжынер ходзіць — нэрвуеца).

Васіліса

У вас тут кроў...

Дырэктар

Ці выселіць пасъпелі жыхароў?

Вартавы (глядзіць на раку)

Канец яму прышоў...

Інжынер

Якая сволач, які падлец...

Дырэктар

Дзякуй, Васіліса, маладзец.

(Убягае Базыль)

Базыль

Толькі я нагой асьмеліў —
Хвалі раптам захадзілі.

Дырэктар

А выселіць пасъпелі?

Базыль:

Уплатнілі.

Як сказаў Бухарын — жыва
Выпаўняем дырэктывы.

С О Н Ц А В Ы Л А З К А

ЭПІЛЁГ

Сонечны дзень. Спакойна коцяцца хвалі рэчкі. Дзелавод ло-
віць рыбу. Выцягвае — „ёсьць“. Здаволены. Грапечатаца уклей-
ка на кручку. Скача з ёю дзелавод.

Дзелавод

Ах, попалась, птічка, стой,
Не уйдзёш із сеци...

(Ловіць на галінках кустоў муху)

— „М-мая“.

(Садзіць яе на кручок. Закідае вудачку зноў)

— „Т-твая“.

(Чуваць масавая комсамольская песня ўсё бліжай і бліжай-
Чуецца голас Стрэльбіна „Ціхі ход“. Падплывае лодка адна,
другая. Першым выскаквае на бераг Стрэльбін, на рукаве
чырвоная істужка).

Стрэльбін

Астанавіце флёт!

Галасы

- Міхась—вылазы!
- Вера—на бераг!
- Васіліса—варушыся!
- Алесь—зълезы!

— Андрэй—скарэй!

— Які прастор...

— Хутчэй, Рыгор!

Сенька

А... а Мірон Саўкавіч Крот!

Дзелавод

Ня Мірон, а Нэр-рон.

Ня Саўкавіч, а Саулавіч

І ня Крот-т, а Крод-д...

На заводзе старшы дзелавод

Нэр-рон Саулавіч Крод-д.

(Уся грамада на шырокай сенажаці, пад гарачым сонцам пераблыталася у неорганізаванай вясёлай і жывой акробатыцы Стрэльбін распранаеца, застаеца ў трускіах. Чырвоную істужку перавязвае на голую руку. Мішка і Галька адлучыліся ад грамады, селі на беразе ля куста).

Стрэльбін

Стойце! Мы павінны...

Акуліна

Не парушайце дысцыпліны.

Стрэльбін

Альлё... Даю загад.

Голос

Загад.

Стрэльбін

Усе падрад.

Стаць у рад

Раз. Два. Тры.

(Адны становяцца ў рад, другія яшчэ
акрабацяцца)

Стрэльбін

Сенька, ня дуры!

Акуліна

У рады

Да грамады.

Голос

Акрабат,

Стань у рад.

Стрэльбін (аглядае рады, перад фронтам
ходзіць)

Васіліса, ня хістайся..

Сымірна.

Па камандзе распранайся.

Раз. Два. Тры. Чатыры.

(Усе ў трусіках)

Стрэльбін

Слухай маю прамову:

Згодна нашай пастановы

Мы зрабілі ў поле выхад.

Васіліса

Сонцевылазка!

Сенька

Мне слова.

Акуліна

Даць рэглямент!

Стрэльбін:

Што-вы, ціха.

Згодна нашай пастановы.

Паветра, сонца і вада.

Ў здаровым целе дух здаровы.

Гартуйся, наша грамада.

Быць здаровым—трэба, братцы,

Фізкультурай гартавацца.

Перад намі барыкады

Міжнароднай схваткі (шум у радох).

Заклікаю да парадку,

Разъбіваю па брыгадам:

Васіліса.

Васіліса (робіць два крокі ўперал)

Я.

Стрэльбін

На карме з харчамі скрыня.

Будзеш нашай гаспадыняй.

Васіліса

Буду вашай гаспадыняй.

(Робіць кругом, ідзе на месца)

Стрэльбін

Акуліна!

Акуліна

Я.

Стрэльбін

Шмат народу... Небяспечна.

Будзеш старастай аптэчкі.

Акуліна

Буду старастай аптэчкі.

Стрэльбін

Сенька!

Сенька

Я.

Стрэльбін

Браць усіх паачарод

Вартаваць заводзкі флёт.

Сенька

Вартаваць заводзкі флёт.

Стрэльбін

Мішка! (Аглядаецца)

Мішка!

Дзе ён?

Голос

З Галькай зъбег.

Стрэльбін

Адшукаць. Даставіць. Дзе ён?

(Усе разъбягающца)

Галасы

Мішка... Мішка! Гу... ау...

Лятуны, дзе дзеліся... ау...

Акуліна

Вот, скажыце, ліхадзеі.

Базыль (дакладае)

Пад кустамі з Галькай млее.

Стрэльбін (Падыходзіць да куста)

Што ты робіш? Шуры-муры?
Хочаш плян парушыць наш?
Міжнародны сабатаж.

А камандваць фізкультурай
Буду я?

Мішка

Сыціхні, пойдзе ўсё чын-чынам.

Акуліна

Удвох пад кусьцікам варкуюць.
Разлажэнне дысцыпліны.

Васіліса

Стрэльбін, дай легалізуем.
Усё адно.

Базыль

Легалізънём.

Стрэльбін

Што я чую? Што я чую?

Сенька (да Стрэльбіна)

Ухвалі.

Базыль

Легалізьнём.

Васіліса

Тут, пад сонечным агнём!

Базыль

Загсанём!

Васіліса

Усе гуртом!

Мішка (да Галькі)

Лёгалізьнём?

Галька

Легалізьнём. (Скідаюць волратку,
застаўца ў трусіках)

Стрэльбін

Усё адно ўжо. Ухваляю.

Больш ня трацьце час... хавацца.

Ухваляю... Што-ж парайць?

Пра завод не забывацца,

Фізкультурай гартавацца

І... пра кадры турбавацца.

Век вам жыць.

Базыль

Раз турбавацца,

Дык ня менш—на душ дванаццаць.

Васіліса

Запісаць іх.

Галасы

— Запісацца

Сенька (да Акуліны)

Ты-ж заўком, давай заручым.

Акуліна

Не.

Галасы

— Чаму?

— Баіцца блуду.

Акуліна

Я супроць і... самаручна іх запісваць
ня буду.

Сенька

Дзелавод, ты хлопец здатны.

Запішы і... справе цьма.

Дзелавод

Я канешна, далікатна,

Канцылярыі тут няма...

Базыль

Калантай сказала,—братцы,

Можна жыць і ня пісацца.

Васіліса (да Галькі)

Ах, ты дружка-весялушка

Я спляла табе вянок

(З сухога сучча, адзяе ей)

Сенька (да Мішкі)

Ох, ты птушка-затушка,
Кветку ѹ мы табе ѿ знарок.

(Сучок да майкі)

Стрэльбін

Ухваляем і... канчаем.

Галасы

- Не канчаем — заручаем.
- Ім спрыяем
- Іх вітаем.
- Хлопцы, дай станцуем, дай!
- Эх, давай,
- Давай.
- Давай!

(Пачынаецца танец-пляска. Усе весела, шумна-карагодам уюцца вакол Галькі і Мішкі. Дзелавод скручвае вудачку, раптам пільна стаў ўглядзіца на рэчку, ледзьве ня валіца ѿ ваду.)

Дзелавод (Крычыць)

Поп, поп, едзе поп,
Стой, глядзі, едзе поп.

Галасы

Дзе поп? Хто поп?

Дзелавод

Там на лодцы...

Сенька (с берагу)

Стой, хлопцы,
Поп — скаціна,

Базыль

Запрасіць сюды яго.

Акуліна Карпаўна

Гэта што?...

Галасы:

У айца і сына

Дух на вылёт...

Го-го-го...

Мішку з Галькаю жанілі

Бацюшкі.

У папа не запрасілі

Матушкі

— Яко будзь мужчына дужы

Бацюшкі.

Тай жана ўбайца мужа

Матушкі.

(Падплывае лодка. Мерным крокам з клумкам за плячыма

ідзе Чыж. Адзеты ён у зімовую адзежу, валёнкі, башлык.

Яго не пазнаюць. Стаяў на ўзгорку. Усе ўгляджаюцца).

Чыж (узыняў папаху)

Таварыши...

Галасы

— Браточки, Чыж!

— Што з табой?

— З якім паходцам

Падплываеш, вы-на-ходца...

Чыж

Я, таварыши, прышоў

З вамі разъвітацца.

У край суровых халадоў
Еду я займацца.
І да восені наўрад
Ці змагу даехаць.

Васіліса

А куды ты?

Чыж

У Ленінград.
У інстытут ЛІЕКХА.
Пажадаю вам, браткі,
Каб змаглі вы, братцы,
Як байцы бальшавікі,
З посьпехам змагацца.

(Усе апусьцілі голавы. Апусьціў галаву і Чыж. Дзелавод глянуў на бакі—і выцер сълёзы).

Чыж

Дык іду я... Ужо іду.

Галасы:

— Чыж, мо' з намі пагуляеш?
— Заўтра пойдзеш, не бядуй.
— А білет ты маеш?

Чыж

Не. Няма...

На пяты год

Вярнуся толькі на завод.

Васіліса

Чыж, пабудзь хвілінку з намі.

Чыж

Не магу...

Дзелавод (выціраючы сълёзы)

Вы-ж малады,

Сэрца вашае не камень...

Съмела так, з такім напорам

Помню... вы былі рабкорам.

Будьце з намі, мы вас просім,

Вы сучасны Ламаносаў.

Базыль

Ламаносаў бегаў босы.

Мішка (да Чыжа)

Прэч валёнкі, прэч кажух.

Стрэльбін

Распранайцеся ўдвуҳ.

Дзелавод

Я... Я? Я... Рад.

Я для вас аддана палка...

Чыж

Эх, гуляй, мая качалка,

Заўтра руш у Ленінград.

Абодвы распранаюцца. Чыж—у трускіах. Дзелавод у кароткіх сподніках. Съмех.

Базыль (пра дзелавода)

Хоць ня гладка, а ў парадку.

Васіліса

Сонцевы лазка—на радасць.

Стрэльбін

Перад намі барыкады
Міжнароднай схваткі.

Акуліна

Не ламайце дысцыпліны.

Сенька

Гартавацца мы павінны.

Стрэльбін


Паветра, сонца і вада.

Мішка

Команду слухай, грамада.


(Пачынаеца купаньне, паказ фізкульт-фігур,—усё гэта як сымболъ пролетарскае сілы. Ідуць плыты. Зыбяцца хвалі. На плытох складзены штабэлямі стандартныя дамы. Плыты плывуць на Ўкраіну. А сонца гарачае і зазыўнае, як маладосьць)

1931 г.




НА РАДЖЭНЬНЕ
ЧАЛАВЕКА

РОМАН




сыну

РАДАСЛАВУ
прысъвячаю



ПРАЛЁГ



I

ЖЫЦЬЦЁ зъмяняеца, зъмяняюща ідэі.
 Расьце сасна, а поруч тлеे корч.
 Радзіўся чалавек,—звычайная падзея:
 Пануе дзень, калі змаглася нач.

Радзіўся чалавек. Расьце-цьвіце ў пяшчотах,
 і для яго жыцьця—жыцьцё другіх гарыць.
 На ногі стане ён, сваім уласным потам—
 Жыцьцю наступнаму гартуе права жыць.

Радзіўся чалавек. Імя яму—Марыля.
 Нішто выдатнае ня збылася наўкол.
 І, як заўсёды, куры па двары блудзілі,
 Падрывалі съвіньні стлеўши частакол.

Задумены бацька курыць самакрутку;
 Галава павісла ў гомане клапот.
 Стомленая маці... Радасьць тут, ці смутак?
 Чалавек радзіўся. Ў хаце лішні рот.

А дзень мінуў, сканаў у кратах змроку.
 Сузор'ем нач іскрыцца над зямлёй.
 Жыцьцё зъмяняеца, стварае—кrok за крокам
 Вялікі скарб гісторыі людзкой.

Над верхавіньнем лесу—захад, як гравюра.
Пэйзаж туняеца ў прадоныні туманоў.
Расьце—гадуеца Марылька белакурай,
Гуляе фарбамі заранкавая кроў.

II

Трава—нібы веер... Залоціца золак,
Прасторы узорамі вышыў.
Ліпнёвая раніца.., З песніяй вясёлай
Дзяўчата па ягады вышлі.
Праменьні жартліва расу асушылі,
Ў вазёрах зырчаць-ружавеюць.
За жменяю жменю зъбірае Марыля
Чарніцы... Трава, нібы веер.

Жыцьцё маладое... Зазыўныя вочы,
Як пушча, іх погляд глыбокі.
Пяшчоты народзяць у сэрцы дзявочым
Каханьяня шчасльвага ўсплескі.
Як быццам кругі, калі ў возёры камень
Праб'е павуціньне шкляное,
Так думка за думкой плаве ланцужкамі,
Як хвалі... Жыцьцё маладое.

Расу асушылі. Шапочуцца глуха...
Марылька ў лятунках-завеях.
Шапочуцца сосны, так люба іх слухацы:
Прысела...
Трава—нібы веер.

Заморыцца дзень, загараюцца зоры.
Пачула, што стала другою.
Хлапца пакахала (яго зваць Рыгорам).
Пачатак...
Жыцьцё маладое,

III

Што хата—то шыльда красуе,
Што шыльда—то цэхавы ўзор.
Майстэрня. Ў майстэрні працуе
Чэлянднікам сълесар Рыгор.

Забруджаны рукі іржою,
Ад пылу чарнеецца твар.
А здасьць, хоць і бруднай рукою,
Заказчыку чисты тавар.

Часамі ён вольнай хвілінай
Любіў, разабраўшы стар'ё,
З раскладзеных частак машины
Штось новае скласьці, сваё.

Змайструе. Руплівай паходкай
З мястэчка праз поле, праз гаць
Ідзе праз сваю вынаходку
Дзяўчынцы сваёй расказаць.

Удумлівы. Вочы—як іскры.
Прыветнасьць румянцам гарыць,
Такіх-бы (як болей) нам выкрыць
Для славы пад зорамі жыць!

На беразе... шчасьце дзялілі.
Над возер—амзор карагод.
Рыгор з съветлазорай Марыляй
Гушкаліся ў хвалях пяшчот.

IV

А людзі блізкія дзівіліся-пыталі:
— Калі ўжо сыйдзецца Марылька з маладым?
— Та-а-кі хлапец!—бабулі выхвалялі...
— Дзяўчынка яг-гадка!—выхваљвалі дзяды.

Няхай зара мядзянаю рабінай
На небасхіле выйдзе з берагоў—
Рыгор з Марыляю ў сутонных павуцінах;
Пачуцьці іх ламаюць краты змоў.


— З паўгода, любая, старанна папрацую,
Капейку лішнюю націсну, зараблю.
Тады прыду, вазьму каго люблю я.
А любіш ты?

— „Вось глянь, як ня люблю“—

І вусны злучаны... Адно зайдросьціць месяц,
Ад злосьці рынуўся тарчма ў лясны гушчар.
Пабеглі дні, за імі тыдзень, месяц...
За хмарай хмара, так навалы хмар.

Жыцьцё зъмяняеца, зъмяняюцца ідэі.
Расьце сасна, а поруч тлее корч.
Радзіўся чалавек. Гаспадаром ідзе ён.
Пануе дзень, калі змаглася нач.

Ч А С Т Қ А
П Е Р Ш А Я



СІЛАЙ разьюшанай цемень лягла
На гарадок пакалечаны.
Зывісла навалай, лягла, як скала.
Расправа злачынцаў адвечных.
Вецер ўзьняўся. Усхліпвае дым
Трывогай, як лезьвія, войстрай.
Тлеюць руіны... Галосяць съяды—
Крывавыя плямы забойства.

Съцелецца валам атручаны чад
Злодзеяў, першае сотні.
Рвуць-разъдзяваюць жанок і дзяўчат,
Рвуць у глухіх падваротнях.
І хмелем песні
Несылі весьці
Ў даль,
Наўзлом—
Свабода
І
Пагром.
... Бо...
... Гром...

Гэй, хлопчыкі,
Дуйце ворага,
Рэволюцыя прышла—
Люба-дорага!
І раптам выбух:
Бумм...
Зывізз...

Слуп тэлеграфны на краму зьвіс.
Гэй, птушанькі
Лёту дальняга.
Рэволюцыя прышла
Дасканальная!
І чуецца блізка ўжо:
Бах!.. Бах!
Што набліжаецца—
Радасьць, ці жах?

2

Тлеюць руіны...
Як сэрца баліць!
Гнуцца да долу калёні.
Плача Марылька... Імкненныі цвілі,
Юнацкая радасьць—імкненныі!

Вясёлья думкі віліся даўно
І нікнуць у сэрцы надломах.
Яно ўжо заўсёды, чакаеш адно,
А выйдзе зусім па другому.

Думала так: перакруціца час,
Жыцьцё закрасуе іначай.

Дый гэтая зорка,
Агонь гэты згас.
Тлеюць руіны.
Плача.

Галосіць над бацькавым целам яна,
Ад роспачы сълёзы застыглі.
Тлеюць руіны.
Цемень.
Адна.
Бацькі ня стала...
...Забілі.

Як дзікай травою зямля парасла,—
Бядза заўладала дзяўчынай.
Стромкая сіла імкнення ў расла—
Дачка беларускай краіны.

Месяц, як быццам на варце патруль,
Сеў ля вакна камяніцы.
На вуліцы зноў
Завываньне куль,
Блізіца зноў навальніца.

Лямант і крык!
Лямант бяз слоў!
Кулі ў віхры вар'яцелі...
Як сълёзы, лілася дзяўчая кроў
Гарачай істужкай па целе.

Скроні закрылі вугальле вачэй,
Рукі халоднымі сталі.

Крывавыя кроплі
З дзявоных грудзей
На бацькаўы грудзі съякалі.

3

І раптам па бруку
Грукат,
Як град.
Гоніцца
Коньніцы
Дружны атрад.
І незадоўга,
Яшчэ да съятла,
Чырвоная армія
Ў горад прышла.

4

Рана-рана сонца ўстала,
Глянула на горад,
Дзе пранеслася навалай,
Чорным віхрам гора.

На калені моўчкі сталі
І праменьні-стромы,
Дзе бяду па раскідалі
Ветры-бурагомы.

Пачарнелі камяніцы—
Дым зълізаў іх фарбы.
Спапяліла навальніца
Съцены нашых фабрык.

Сказ аб гэтым ліхалецьці
Нашым пакаленъям—
У курганах лютай съмерці,
У помніках-каменъях:

Гвалтаваў, паліў і грабіў
Кат-белгвардзеец:
Вочы—яма, рукі—граблі,
Твар—крывёю рдзее.

Съмерць, руіны і праклёны
Каменем на грудзях...
Дзень прыходу войск чырвоных
Съветла ўспомняць людзі!

Рана-рана сонца ўстала,
Глянула на горад,
Дзе пранеслася навалай,
Чорным віхрам гора.

Сонца, сонца, ты скажы нам,
Ты скажы, скарыся,
Дзе падзелася дзяўчына,—
Зваць яе—Марыся?

5

Вечер промені палошча
У хвалях росных, на зарэ.
Белы дом стаіць на плошчы,
У ім паходны лазарэт.

Колькі раненых на нарах,
Колькі змораных, слабых!
О, нязьлічаць санітары
Раны лютай барацьбы!

З нар адных—у сутарэньне,
(Будзь ім лёгкая зямля!)
Знайдуць іншыя збавеньне
На дубовых кастылях.

Ля вакна ў руках бясьсельля
(Нары № 23),
Быццам труп, ляжыць Марыля,
Сіні колер твар пакрыў.

Дыхаць цяжка, грудзі ўспухлі,
Точыць смага, цяга піць.
Толькі вочы не патухлі—
Зіхаціць жаданьнем жыць!

Заглядзеліся на неба,
Дзе сузор'е тчэ вянок...
„Зоркі ясныя, што-небудзь
Раскажэце мне адной“...

Вусны лістам затрасьліся.
Заблішчэла скронь съязвой.
„Зноўку буду, як калісьці,
Буду дужай, маладой!
А мой мілы, дзе ён, дзе ён?
Падышоў-бы, даў руку“...

Зараніцы-веснавеі
Маладую радасьць ткуць.

— Не!.. Няма! Няма нікога!
Разлучылі? Разам? Не!
Што?.. Скрываўленай дарогай
Здані йдуць забраць мяне?
Во, ўжо блізка...
Шаль на тварах...
Па маю ідуць душу.
Я іду... іду.

— Таварыш,
Супакойцесь, прашу.
Не нэрвуйцесь, калі ласка...
— Дзе я?—

— Съцішся, добрай стань.
Зараз зробім перавязку.—
Ужо развеялася здань.
І ня болей, толькі тыдзень,
Адганеце съценъ журбы,—
Скінем бінт, а там надыйдзе
Час—здравай, дужай быць!
Вось пакуль гарбаты кубак.
Пакаштуйце, вось сухар.

— Дзякую шчырае за любасьць
Вам, таварыш санітар.—

— Адпачнече. Добрай начы...
Коўдру начай палажыў.
Погляд стомлены, дзявоочы
Сваім смуткам варажыў.



А ў палаце нясупынна
Стогны, енкі, цъмяны съвет.
Не вясёлы той будынак,
Дзе бальніца, лазарэт.

6

Прабеглі ~~одні~~ на крыльях сакаліных
І рассыпаліся зорамі ў начы.
Марыля ўстала.
Кволая дзяўчына;
Дзе ёй гора горкае змагчы!?
Сьцюдзёны вецер вые дзікім воем,
Слабое сэрца скручвае агонь.
Слоў няма.
Надломана здароўе.
Куды ісьці?
Куды і да каго?

А горад стаў інакшым, непадобным,
У ім нязвычны рух,
І радасць новых слоў.
О, ты, Марылін, лёс!
Чаму яна галоднай
Ідзе сярод квітнеючых садоў?
Ідзе самотная, ідзе глухім завулкам,—
Можа блізка дзе знаёмыя жывуць?
Можа пащасцілівіць
Там—
Знайсьці прытулак?
Можа прымуць ласкава,
Згінуць не дадуць?

І, як тыя птушкі, думанькі крыляцца:
„Можа прымуць ласкава,
Згінуць не дадуць.
Я шукаю шчасьця.
Шчасьце—гэта праца,
Адшукаю працу—здужаю бяду!
І знайду, Рыгорка, любы мой, адзіны,
І цябе і долю—я знайду ў жыцьці”...

Хто пачуе шэлест дум дзяўчыны?
Хто паможа шчасьце ёй знайсьці?

Неўспадзеўкі-зъдзіўлена
Марыля задрыжэла,
Яс спыніў, нагнаўшы, санітар.
— Куды вы ідзяцё?
Шкада вас... будзьце съмелай,
Хадзем са мной, прымече гэты дар.
Знайшоў прытулак вам,
Знайшоў вам у знаёмых.
Пашто блукаць завулкамі
Бяздомнай?

Схіліла галаву.
Сълёзы наплылі.
Пашлі.

7.

Санітар Аўзор Дарубашвілі
Жыве багата ў гэткі трудны час.
Аб ім шапталіся, казалі, гаварылі...
„Нешта ёсьць”—насілася ня раз.

І цяпер вісяць на вуснах чуткі,
Быццам нейдзе нейкі загавор.
Панавалі зграяй гутаркі-пагудкі,
Шыта-крыта-хітра працу вёў Аўзор.

А яшчэ ніхто ня чуў ні разу,
Што пад прозвішчам чужым схваўся ён,
Што былы памешчык ён Каўказу,
Профэсіянальны
Шпіён.

Адны жывуць з пайка, і гэткіх многа,
Сядзяць бяз хлеба—і ні адзін дзянёк.
А ў Дарубашвілі—хлеб, што дня—бэфстроган
І для апэтыту — „дубнячок“.

Ён даляры з ласкаю прыветнай
Атрымоўвае за „пару цёплых слоў“.
А слова простыя—(коратка й конкретна)
Колькі ў нас адзетых, колкі без штаноў,—

Дзе ў акрузе войска разъмясьцілі,
Як узброены Чырвоны гарнізон.
Весткі гэтыя зьбіраў Дарубашвілі—
Профэсіянальны
Шпіён.

Жыла ня ў-роскашы,
З маленства гэтак звыкла,
Штодня за працай час праводзіць свой,

І на дванаццаць вушак
Лапці з лыка
Насіла-ўвязвала
І ўвесені і зімой...

А тут жыцьцё... „з губэрскім громофонам“
І весела, галоўнае і сытна...
— „Эх, д'ябла, яблычка,
Як вырвацца з палону?
К чужому берагу
Жыцьце маё прыбіта...“

О, яе шануюць, даглядаюць, сочаць,
Каб расла, як вішанька ў поўны цьвет.
„Ты бяры, Марылька,
Ты бяры што хочаш,
Што такая сумная?
Што-о? Сакрэт?

У бядзе ліхой яна,
У руках Дарубашвілі,
І па ўмовах, змушана
Жонкай стаць яго.
Дый ня будзе, не!
Яшчэ ня згас у жылах
Крыві юнацкае заранкавы агонь.

Навокал руіны,
Проглядзь пануе.
За кавалак хлеба глумныя чаргі
Іх яна ня ведае,
А толькі сэрцам чуе.

Не Аўзор ёй пара—
Ой, другі, другі...
За вакном Марылька томіцца ў палоне,
І зазъязлі скроні,
— Як расой трава...
— Эх, жыцьцё праклятае!
І на падаконьнік
Дзявочая
Павісла галава.

9

Красавіковы вечар.
З правага боку ўзышоў маладзік.
Подыхам ветлівым вецер павеяў,
Гушкаўся на дроце,
Як белка гульліва,
Ў заразълях рослых дрэў.
Аўзор і Марылька ў прагулку за горад
Завулкамі моўчкі ішлі.
...Яшчэ вярста — яны завярнулі
На могільнік брацкі, заросшы.
...Марыля заплакала, сълёзы здушылі:
Тут бацька пахованы, брацкі курган;
Тут бацька Марылі, тут дзеці Масквы,
Варшавы, і Менску, і Кіева.

Аўзор зьняў шынэль. Сядзяць у дваіх.
Вочы ад плачу набраклі:
Па бацьку ручыліся сълёзы яе,
Па жыцьцю па свайму сіратліваму.

Яе суцяшаў, супакойваў Аўзор,
Абняў, прытуліў, усьміхнуўся.
Поле наўкола, ў высі маладзік,
Агнямі віднеецца горад.
Абняў, усьміхнуўся, нясьмела сказаў:
— Чаго-ж ты, згаджайся са мною.
Будзем шчасльівымі, будзем удвох,
Згаджайся, любоў мая ясная...
Марыля ўздыхнула... Зноў вецер падуў
Прахладаю змрочнай расы.
— Слухайце доўгую казку жыцьця,
Слухайце і зразумейце.
Добра я помню, было як цяпер,
Зьбіралася вёска на жніва.
Колькі той радасьці зьняць ураджай,
Хоць зямлі—на гадзіну работы!

А выла вайна. Наступалі немцы.
І раптам уночы, о, жудасьць!
Рвуцца гранаты! У вёсцы крык.
У агні саламянныя стрэхі!
Лямант! Трывога!
Выбух за выбухам...
Скача агонь па сядзібах.
Так хочацца жыць, а блізіцца съмерць.
— Уцякаць!—пранеслася вёскай.

Доўга блукалі... Ні хлеба, ні працы.
Голад, як цень, неразлучан.
Бежанцы! Бежанцы! з торбай жабрачай
Колькі ня стала іх, згинула!...

Жыцьцё маёй маці ў дарозе забраў
Вошазубы бязжаласны тыфус.
Бацькі ня стала. Цяпер я адна,
Адна, што гарох пры дарозе...
Жыву толькі ў цехай, надзей адиэй,
Што стрэну Рыгора ўлюбёнаага.
Яму прысягала... Ён мне прысягаў,
Калі забіралі ў салдаты.
Чула нядаўна, ён службыць цяпер
Лётчыкам недзе ў чырвоных...
— Марылька, цябе-ж я люблю як ніхто!
Мы будзем шчаслівы, згаджайся!
— Люблю я Рыгора!
Ён верны мне.
Чакаць яго буду да съмерці...
Агнём засвяціліся вочы яе
У забыцьці на грудзёх Аўзора.
А што яму? Не каханья кліч
Ён чуў з свайго хітрага сэрца,
І съціснуў яе, загарэўся, рваў,
Як зъвер той разгневаны, страшны.
Імкнуўся дзяўчынай сілком аўладаць,
Ён рваў яе кофту, шукаў яе твар,
Гатоў задушыць, няпрытомны.
Дый сілу сабраўши, рванулася з рук,—
Як выбухам крык астатні.

10

— Быць мне жонкаю Аўзора?
Ой, ніколі, не!

Як прыгожа зъязюць зоры.
Съцелюць шлях вясьне...
Згіну я адна-адненька
Харчам груганам.
Альбо палкае імкненьне
Любаму аддам.

11

— Хто мае жаданьні здолеў
Зънішчыць, загасіць?
Ня было таго ніколі
І таму ня быць!
А калі дукатам звонкім
Скарб мой падміргне —
Будзе мне пакорнай жонкай,
Будзе жонкай мне!

12

Рабочая пара. Праца — поўны ход.
А гарадзкая шляхта
Ў кельлю кляштара
Зъбіраецца на сход.

Як знак на збор,
Заенчыў звон.
Прышоў Аўзор,
За ім і ксёндз.
А за ксяндзом,
На ўмоўны звон,
Грунём —
Шпіён...

Б'е званар,
Галосіць звон.
Бяжыць гандляр
Іларыон.

За ім яшчэ,
З усіх старон,
Што крок шпарчэй,
Шпіён...

Апушчаны шторы.

Змрок.

Вочы Аўзора—

Электра-ток.

Дух стаілі.

Сядзяць у рад.

Аўзор Дарубашвілі

Чытае даклад:

— Паны! Зьбірайма болей сіл!

Настаў рашучай схваткі момант!

Нам загад—

Разьбіць чырвоны тыл.

Бальшавіцкі тыл

Быць павінен зломан!

Набліжаецца, панове, першамай,

Яны рыхтуюць дэмантрацыю, бяспрэчна.

А мы ўзарвем завод тарчма,

Раскінем прэч

Цаглянаю кардеччу!

Да насельніцтва лісткі надрукаваць.

Ня даць народу строіцца ў колёны.

Ўзарваць масты.

Павінна і царква

Скарыць народ сваім съвятым законам,
І так—саветам съмерцы!

Зъбірайма болей сіл!

(Заводаўласьнік:

— У гэтым наша змова.

Ксёндз дадаў:

Атруцім тыл...)

— Хто просіць слова?

— Я! дазвольце?

Слова ўзяў гандляр.

Асіплым голасам, нібы пасъля хваробы:

— Заўчора, ўвечары, мясцовы комісар

Зрабіў з чакістамі ў мяне нахальны вобыск.

І вось бяда! Ці-ж лёгка расказаць!?

Пазабіралі золата, даляры.—

О, вакханаалія!

— Дзе-ж сілы, каб стрываць? —

Аўзор съцішаў:

— Зыніштожым комісара!

О, браты! Вялікі наш згавор

Мы мусім выканаць!

— За нас усе съвятыя!

— Ў суботу ўвечар збор.

— З намі бог! За Расію!

— З намі бог! Ажыцьцяўляйце мэту!

Аддзячыць нам

Зъняволены народ.

Выведвайце, што робіцца ў саветах

Зачыняем сход.

Аўзор і

Джон Кейтан

(На выгляд суровы,

Тутэйшы настаўнік ангельскае мовы).

Выйшлі абодва... На вуліцы цёмна.

Ссутуліўся Джон, акуляры працёр.

— Містэр, часамі, здаецца, жыцьцём нас
Абгоніць сучаснасьць? Чаму так, Аўзор?

Багаты я сілаю волі і сродкаў,

Адно вось надоечы ў сэрцы, на дне,

Пачуў, што ўстаяць перад валам паводкі,

Не зразумела, ня ў сілах мне.

Заўсёды я быў, так сказаць, канархістым,

Цяпер выканайца і нават слабы...

— Ня трэба, мой дружы, хадзіць пэсымістым
Калі набліжаецца час барацьбы.

Упэўненасць—гэта найлепшы прыяцель.

А смутак—нікчэмна-дакучлівы госьць.

Але, можа кроплі халодныя, браце,

Кроплі праўдзівасці маюца, ёсьць...

— Ну вось вам, шаноўны (размахвае стэкам),

Трэба нам пошту даставіць—бяды:

Ня маем надзеінага мы чалавека;

І гроши ідуць, і людзей ня відаць.

Таму і настрой неастоісты гэткі.
А пошту нам трэба даставіць, ці не?
Уздрогнулі бровы, затрэсліся векі,
Аўзор схамянуўшыся:

— Ёсьць у мяне

Дзяўчына. Яна завязе гэту пошту.
Бліскучая думка: ніхто—як яна!
Будзем спакойны, таму й танным коштам
Командыроўка абыйдзеца нам.

Кейтан пачухаў сваю экспаньёлку,
Спытаў недаверліва, шэптам сухім:
— Знаёмая вам? Мо‘ яна комсамолка?
(Жанчын ня люблю я. Ня веру я ім.)

Аўзор загарэўся раптоўнай ідэяй...
To be or not to be¹), як гаварыў Гамлет.

Зайшоў Джон у школу (у школе жыве ён)
І вынес Аўзору ружовы пакет.

14

У садку, сярод зарасьляў дрэў,
Світаньне прадвесні шматкрылай.
Аўзор і Марыля... Ветра павеў
Будзіць пачуцьці і сілы.

— Як хораша тут! Хто жывы, малады,
Ў таго сэрца, як птушка, ў палётах.

¹⁾ Быть ці ия быть.

Марыся,—бягуць за гадамі гады,
Маладосьць засьцілаеш маркотай.

Згаджайся! Пашто прымушаеш прасіць?
Інакшай, шчасльвай ты станеш...

— Пакіньце мяне.

Я ня дам загасіць

Агні маёй веры каханьню!

— Наіўная вера. Рыгор не для нас.

Паслухай мяне і згадзіся.

Паедзем, як сокалы, жыць на Каўказ,

Там сонца...

Там горы...

Марыся!

Ад працы ад гулу ў цячэм мы далёка.

Сябрамі нам будуць і зоры і сокал.

Аул сабе знайдзем у скалах майклівых,

Нам весела будзе, мы будзем шчасльвы.

Час зварухнуцца,

Жыцьцё маладое!

Досыць схіляцца цнатлівай журбе!

Трэба, каб новыя думкі, настроі

Табой аўладалі, прышлі да цябе.

Мяне не чурайся... Глянь шчыра мне ў воchy,

Тугу непатрэбную кінь, адгані.

Табе, надаронай красою дзяячай,

Адно толькі ў радасьць зьвіваць свае дні.

— Чуйце, ня думаю вас я чурацца,
Але... прашу, як быццам сястра,
Дайце, ў знак дружбы, мне добрую працу,
За працай і зоры іначай гараць.

— Знайду, бязумоўна.
Цяпер калі хочаш—
Расьсияцца крышку, пабачыць людзей,
Зъездзі ты ў горад, для ўцехі дзявочай,
Удружыш і мне і сабе весялей-

З сабою табе дам пакет невялічкі—
І ўсё даручэнъне: прыедзеш, здасі.

Сама пагуляеш.

Адкінь гэты звычай
Стаяць,

Наснагляць,
Угаварваць,
Прасіць.

Яна адмаўлялася, ўсё ёй ня міла,
Дый думка раптоўна запаланіла:

— Пры чым тут пакет? Я выеду ў горад,
Магчыма пра любога ўчую Рыгора.

І думка здалася такою прынаднай,
Пачуць пра Рыгора—якраз цяпер знадна.

І згоду дала.

І Аўзор навучаў,

Як завезьці пакет, каб ніхто і ня знаў...

О, колькі радасьці! О, шчасьце, цераз горы,
Аўзор Марыльку шле ў вялікашумны горад.

О, колькі радасьці! Марыля ўбачыць съвет.
Аўзор праз дзеўчыну сакрэтны шле пакет.


Бяжыць цягнік. Калоціцца вагон.

Марылька і ня ведае,

Што і яна

Шпіён.

Ч А С Т К А
Д Р У Г А Я



1

Ці чысты, як вока, апусьціца вечар,
 Ці дождж закрываў павуцінаю брызг,—
 Таварыш у фрэнчы (шырокія плечы...)
 Хадзіў за Марылькай, вачмі яе грыз.

Марыля прайсьціся адна ці з Аўзорам
 Выйдзе за горал, ці ў парк, дзе народ,
 Усьлед, ну, як быццам таемным дазорам,
 Таварыш у фрэнчы з паходкай, як шрот.

На вуліцы з голаду вецер заенчыць,
 Выйдзе Марыля па шпроты ў ларок,
 Съледам за ёю таварыш у фрэнчы
 Заходзе ў ларок, выпівае сітро.

Ці сэрца агнём, ці прахладаю вочы
 Яго да Марылі цягнулі што-дня?

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Таварыш у фрэнчы настойліва сочыць
 Адзін раз—з агнём, другі—без агня.

Поруч з Марылькай
...Грукат кол...

Таварыш у фрэнчы.
...Душна ў вагоне...

Вецер прыльне на дзявочы прыполніл
І голаву ветліва клоніць.

У Марылі пад кофтай.
...Народу шмат...

Сакрэтны пакет.
...Цяплушка...

Пад гукі гармоніка, ўсеўшыся ў рад,
Пяюць пасажыры частушкі.

Поруч з Марылькай
...Съцелецца змрок...

— Таварыш у фрэнчы.
...Ахутвае змора...

— Далёка нам ехаць у горад яшчэ?
— Раніцай заўтра, скора.

— Таварыш, скажэце,
...Пранёсься съвісток...

— Мо чулі дзе?
...Жмурацца вочы...

— Мо чулі часамі Рыгора Клумок?
— А хто ён?...—Ён лётчык.

— Не, ня чуваў.
...У вагоне храп...

Разгаварыліся.

...Сьвечкі гасілі...

— Весткі аб ім можа выдаць штаб,
Дзе і ў якой эскадрыльлі.

Ночка імкненіяў.

...Марудны цягнік...

Ружовы пакет.

...Серца ня енчыць...

Штаб. Пакет. Рыгор бальшавік.

Поруч таварыш у фрэнчы.

3

І нэрвы аслаблі, і змораны мускул.

Любіў ён гаранку, цяпер беларуску.

Кідаў ён гаранку, кідаў ён краіну,
Прынесла гаранка кінжал на ўспамінак.

І помніць, як ціха, дарыўшы, шаптала:
Кінжал абароніць і ўспомніць пра скалы.

О, так! Успаміны ніхто не заслоніць!

Адно, ці ў змаганьні кінжал абароніць?...

Чупрыну ўскудлачыўшы, у марах крылатых,
Піша ён ліст на радзіму, да брата:
— Мой родны брат, мой брат, Заліс,
Выбач ты мне за гэты ліст.

Ты апалітык быў. А можа стаў другім,
Адчуўшы арабочаны ражым?
А я аддаў сябе
Заўзятай барацьбе
За справу съмерці
Ўзбунтаванай чэрні.

Я ўпэўнены—жыцьцё
Назад гісторыю паверне.
І праясьніцца неба.
І сонца гляне зноў
На съвет,
Без бальшавікоў
Ганебных.

Мой родны брат, мой брат, Заліс,
Выбач ты мне за гэты ліст.
Такі настрой. Кіпіць запал,
Як і калісьці сярод скал.
Зьдзіўлю цябе: я стаў кахаць.
Яна дзівосная.
Ня мог сябе ўтримаць,
І я цяпер,—як той юнак...
Сапраўды—так,—
Як той юнак.
Увязваць барацьбу
З каханьнем зорнакрылым,
Проблема—як раса,
Сівая вечнасьць!
Выбач ты мне. Я чую сам,
Як б'еца ў жылах

Супярэчнасьць...

А хочаца ў кахранні стаць другім,
Бо гэты гоман, гул абрыйдзелі зусім.
Пакіну ўсё!

(Ты зъдзівішся?)

Выбач...

Па шчырасьці: змарыла барацьба.

Зъдзейсьню плян астатні раз
І з ёй прыеду на Каўказ.
Вітай ўсіх. Пішы.

Твой брат Кашыл'

Post scriptum:

Ня зблытай адрас і фамілії,
Я тут—
Аўзор Дарубашвілі.

4

Вось і станцыя. Ледзь зорак румяны
Над горадам сонным прыветліва глянуў.
Бязълюдна... Часамі праедзе падвода,
А на воўзале жыцьцё поўным ходам.
Кожны съпяшаецца, кожнаму некалі—
Адны выяжджаюць,
Другія прыехалі.

Ўнатоўпе людзкім, з невялічкім вузлом,
З пакетам пад кофтай і думкай-агнём
Марыля прыехала стомлена ў горад
Знайсьці-адшукаць дарагога Рыгора,

Аўзору падзяку паслаць пісулькай
За хлеб і за соль і за цёплы прытулак.

Рана яшчэ, съпіць гоман людзкі.
На крамах, на складах ржавеюць замкі.
Сонейка глянула скоса з-за стрэхаў,
З праменінямі шэпчацца: — „Нехта прыехаў”...
І раптам праменіні ёй глянулі ў твар,
Хапілі, цалуюць, вядуць на бульвар.

Ўсадзілі і ліпнуць, як мухі на мёд,
Ну што-ж і праменіні шукаюць пяшчот!

Марыля ўсьміхнулася, лёгка ўздыхнула,
Пад лёскат праменіняў спакойна заснула.
Над ёй распусьціўся ўскудлачаны клён,
З праменінямі разам
Зьевіў казачны сон:

На ўзвышши гары векавечнай
Стайць мураваны палац.
З падзямеллья яго кожным вечарам
Вырываецца стогн і плач.

Драпежны жыве ваявода,
Згінае народ да зямлі.
За гонар яго, за свабоду,
Вазёры крыві пралілі.

Ссыпалі ў Сібір. Прападалі
Беларускай зямлі мужыкі.

Іх сълед на прадвесні змывалі
Вірлівяя хвалі ракі.

За гэтай ракой, за крывавай,
Лясы акрыляюць купцоў.
Ня так што,—ўчыняюць расправу,
Шляхі афарбоўвае кроў...

Здаволены быў ваявода,
І сойм павятовы зълічаў,
На колькі—за косьці народу
Іх скарб узбагачаны стаў.

Змагаўся за права па свойму
Майстра Бутрым залатар.
За бедных стаяў перад соймам,—
За бедных—упарты змагар.

Любіўся з сялянкай Агатай,
Народ іх каханью спрыяў.
І што-ж? Не захоча багаты,
І сіла твая—не твая.

Сказаў ваявода аднойчы
Агату прывесьці ў палац.
Жадаў асалоды дзявочай,
Жадаў маладосьцю палацъ.

Успыхнуў Бутрым, як дазнаўся:
— О, крыўды такой не съярплю!
Агата съязьмі разълілася,
Съязьмі арасіла зямлю.

Загад быу:—„Бутрыма стрыножыць,
Загнаць у падземны падвал.
Агата на перыстым ложы
Аддасьць свой дзявочы запал“.

Слугі звязалі Бутрыма,
Агатавых сълёз ня стрымаць.
Вязуць іх... А вецер нястрымны...
Съвету з-за хмар ня відаць.

Бура найшла. Навальняца.
Вецер. Маланка. Гром.

Слугі, упаўши ніцам,
Застыглі ў віхры курганом.

Стаяць на кургане дзьве сосны:
То з любай Агатай Бутрым.
Горда стаяць перад сонцам,
Авітыя лёсам адным.

Сасонкі Марылі здаліся,
Што стройна вартуюць прастор,
Адна—дык яна—Марыся,
Другая—ўлюбёны Рыгор.

Плылі успаміны кахранья
З сонечной радасьцю ў шыр,
На крыльлях гарачых съвітанья
Рваліся з кратаду душы.

Сонца шматструньнем праз веъце
Налётамі выбіла шлях.

І раптам—вецер, вецер...
Колецца глеба...
Страх...

Вочы прасьцерла,
Зірнула на съвет.
(Пад кофтай ружовы пацее пакет.)
Трэба зьбірацца.
З чаго вось пачаць?
Аднесьці пакет,
Ці Рыгора шукаць?

Таварыш у фрэнчы бульварам праходзе.
(Сядзеў недалёка...) Марылька, як злодзей,
Падходзіць, пытае:—Дзе гэты штаб?
Адрес згубіла. Даўно я пашла-б...

У сэрцы Марыльчым б'юць малаткі!...
Наўкола віхурыцца гул гарадзкі.
На кожным рагу
У пякарні,
Ларкі
Гараджане
Бягуць
За харчамі
Ў чаргу.
Другія рыхтуюцца,
Хаты ўбіраюць:
Заўтра—

На вуліцу!
Першое Мая!

Патруль праpusьціў... Калідор, як тунэль.
 Па бакох толькі дзъверы й таблічкі.
 То радасьць Марылі ўзыняла карусэль,
 То страх атуляе аблічча.

Пакой невялічкі. Ля съцен сталы.

Ля лёзунгаў—Энгельс і Ленін.

Ў вакне шаrahцяць драцяныя вузлы,
 Ў вузлох мітусяцца праменьні.

Чырвонаармейца прасіла Марыля...

(Дзявочая рыска—заплакалі вочы)

— Зваць Рыгорам, Клумок па фаміліі,
 Чула, што ён самалётчык.

Словы дрыжэлі. Ў вачох цямнее.

Перапытаўся чырвонаармеец.

Глянуў дасьціпна

На постаць дзяўчыны

І стэрэотыпна:

— „Сядайце, хвіліну“.

Адрес Рыгора чырвонаармеец

Шукае, і лісьці паперы шасьцяць.

Дзявочае сэрца ў трывозе слабее—

Рашаецца права жыцця.

— „Берагла-захоўала

Ў цярплівасьці цяжкой,

Яму, Рыгору любаму,

Дзявочы гонар свой.

А што калі няма яго,
Няведама дзе ён?
Як страшна съцяць жыцьцё сваё
Рукамі лютых дзёи.

Аўзор? Ой, нё, ніколі!..
Але пакет аддам.
Ён шмат зрабіў мне добрага,
Калі зула бяды“...

І думкі неспакойныя
Зъмяняюцца, плывудь.
Нахмурыліся бровы,
Схіліла галаву.

7

— Знайшоў... Калі ласка, трымайце.
(Адрес^т далі ёй...) — Знайшла!
Як добра! Паеду... Вітайце!
Знайшла я пілота-арла!

Вось яна зор-зараніца...
Як добра! Мы будзем у двох!
І постась Рыгора мігціца
Ў яе съветлазорых вачох.

Таварыша ў фрэнчы агніста
Гатова абняць, цалаваць.
І ў радасьці зъязе, як ліст той,
У сонечны дзень хараства...

Успомніла, рванулася
 Шукаць той дом, той двор,
 Аддаць пакет і крыкнуць:
 — Бывай здароў, Аўзор...

— Дзе яна?... Шко-ода...
 — Ля брамы.

Паклічце... Вярнулі.

Яна
 Чуе:
 „Забыліся пра тэлеграму,
 Клумок сёньня ў горадзе, ў нас.
 Рабочых з днём Першага Мая,
 Вялікі ўрачысты парад,
 Магутнасьцю сіл прывітае
 Авіацыйны атрад.
 Прышла тэлеграма з атраду,
 Чытайце чацверты радок
 У съпісе каманднага складу—
 Па беламу чорным—
 Кл-лу-мок“.

Упіўся ў сваю самакрутку,
 Схіліў галаву над столом,
 І даў ёй гасцінна і хутка
 Пропуск на аэродром.

Съпяшаецца Марылька,
Съпяшаецца грунём,
Хутчэй, хутчэй прыбегчы
На той аэродром,—

Дзе стрэніцца-спаткаецца
З Рыгорам дарагім,
Дзе шчодрымі пяшчотамі
Раскажа аб усім.

Таварыш (той, што ў фрэнчы)
За ёй пакорна ўсьлед.
Яна бяжыць-съпяшаецца,
Пад кофтаю пакет.

Рашучы дзень. Ажыцьцяўленъне пляну.
На сук тугі настрой Аўзора зывіс.

Гуляюць нэрвы. Губы пакусаны.
Але ў крыві бруіўся скрытны рыск.
— Прайграю—што-ж, згнію у цёмным лесе.
— Перамагу—(Чакай!) Зноў мне мая зямля.
І страх тугі адвагаю закрэсьліў,—
Вера ў сілу звонкага рубля.

Шпіёны-найміты (як чэрві грудзі смокчуць)
З падходцам, разумеецца, пачнуць
Лісічым шопатам брахаць на лад рабочы;
На рэволюцыю агіду плётак лълюць.

Сям'я бяз вырадкаў, за звычай, ня бывае;
Знайшліся, што за долярам пацлі.
І, сёньня, напярэдні Першамая,
Як брудна здрадзілі! Эх, танныя рублі!

Аўзор здаволены, што тут няма Марылі.
(Купіў ёй залаты, з нарэзам бранзалет)
Джон Кейтан прыляцеў.
(Апушчаныя крыльлі...)

— Ці можна быць спакойным за пакет?

У выпадку што. Крый божа. Каб ня ўблытаць
Толькі Foreign offise? ¹⁾ О, Handsoff!.. ²⁾

— Шаноўны мой, усе канцы зарыты,
Далонь скрываваць той, хто схопіць за лязо.
Дзе ваша ўпэўненасць? Яна вас абароніць
У самы цяжкі час, калі дадзім мы кліч
І выступім!

— О, так, вы правы Time is money ³⁾
Я ня зъбіраюся гасіць узынната зъніч.

— Паверце мне, што скарбам капітала
Мы можам съвет купіць!

— Дзівосны вы, Аўзор.

— Нязрушны мы, як і нязрушны скалы,
Якім гульней здаецца штурм...

¹⁾ Кіраўніцтва замежных спраў.

²⁾ Рукі прэч.

³⁾ Час—гэта грошы.

Разьбіўка сіл прайшла ў іх перад бурай:
Каму завод, каму ўзарваць масты.
Аўзор (знэрвованы) чытае корэктuru—
Контррэволюцыйныя лісты.

11

За горадам аэродром.
На аэродроме строй самалётаў.
Марыля прышла, разглядае кругом,—
Пілоты праходзяць, ня відна яго,
Любага сэрцу пілота.

Яго ня відаць. Мо' спытацца аб ім?
Самой-жа скавацца ў кустох там,
Зънянацку спужаць (бы ў гушчары лясным),
Стуліцца яму на жыцьцё, на зусім,
Стуліцца на грудзі пілота.

Найшло дзетвары, адганяюць за плот,
А хто іх разгоніць за плотам?
Як і ў Марылькі, жаданье прышло,
Дый толькі ў дзяцей аглядзець самалёт,
Марылі—сутрэцца з пілотам.

На аэродроме,—як шоўк, трава.
За аэродромам—балота...
— Ці праўда? Няўжо?... І ў трывозе разваг
Убачыла... Ён! Баіцца пазваць
Любага сэрцу пілота...

...За гарой курганаю
Вырасла каліна.
Любага-каханага
Ўбачыла дзяўчына...

Высокі і стройны,
Стройны і горды.
Упэўнена-цьвёрда ступае нага.
Красуе на куртцы
Чырвоны ордэн,
З правага боку—
Наган.

...Ля каліны съцелецца
Сонцам пуцявіна.
Клікнуць не асьмеліца
Любага дзяўчына...

— Зусім стаў інакшым!
Нашто разлучылі?—
Пазнаць нават цяжка, зъмяніўся зусім...
страх за каханье прачнуўся ў Марылі
— Змаўчаць? Абыйсьці?
...Павінна быць з ім!
— Рыгор!.. Ры-гор-ка!
(Абодва застыглі...)
— Ці праўда?
— Адкуль?
Гэта ты?
— Марыля!

Адзін да другога падбеглі,
І слоў
Ня стала, няма...
А пеніцца кроў.
Успыхнулі вочы,
Так міла і проста
Абняў лётчык
Дзявочую

Постаць.

І быць не магло,
Не магло быць іначай:
Злучыў пацалунак
Гарачы,
Гарачы...

13

Сонца залівала
Рабочыя кварталы,
Лёзунгі, плякаты
З съязгамі на хатах.
Народ
Бяжыць, съпяшаецца,
Ў турботах завіхаецца.
Слупамі пыл віхурыцца.
Рыхтуецца і вуліца.
Ў съвяточны выгляд скора
Ўбярэцца гулкі горад,
Сустрэнне змрок маёвы
Электрай каляровай...

Доўга хадзілі...
Прыемна было.
Шчасьце ў вачох расьцвітала.

— Усё расказала,
І ўсё прайшло,
І лёгка на сэрцы стала.

Здаецца цяпер, што балючы такі
Той час, пякельнай разлукі,
Яго ня было... І чакалі бацькі...
(Не дасказала—ўнука!)

Скромна заплюшчыўшы вочы свае
(Зноў-жа-- дзяячая рыска)
У лёскаце мар перад ёй паўстае
І ён, і яна і калыска...

— Рыгорка, мой любы, і ты раскажы,
Раскажы пра сябе што-небудзь...
У Рыгора ў вачох мітульга імжыць:
— Сказаць? А можа ня трэба?

— „Сябе зъберагла.
Зъберагла для цябе“,—
Магла, як іншыя сотні,
За хлеб і за цукар, а то й за рубель
Глуміцца ў руках падваротні.

Съціснула сэрца трывогай такой,
Быў навальнічны вечар...
І думкі ў Рыгора ўзнялі неспакой
Гэтай раптоўнай сустрэчай.

Ні слова Рыгор не сказаў пра жыцьцё,
Съціснула горла адразу.
Страшных малюнкаў палотны прасьцёр,—
Пра жудасьць вайны ён расказваў.

Адна старана: адважны герой
За ўладу працоўных у краі.
І болей ні слова...
Ў вачох неспакой...
А дзе-ж старана другая?

Доўга хадзілі... У горадзе гоман,
Святочны настрой, узьнятасьць.
— Дзе ты спынілася?
— Дзе? Вядома,
Поруч з табой мая хата...

— Трэба мне скокнуць на аэродром...
Зайдзі ты ў гасцініцу „Францыя“,
А я забягу за табой вечарком
І пойдзем
На дэмонстрацыю.
— Добра, ідзі... І хвілінаю зноў
Колькі прабегла ілюзій.
І погляд вачэй іх
Злучыўся ў адно,
Ў адзін моцна-звязаны вузел...

Марыля рашила (тут блізка якраз)
Занесьці пакет, развязацца...
— Затым назусім,

На жыцьцё, на ўвесь час
З любым Рыгорам застацца...

Дастала пакет.
Вясёлай глядзіць,
Як дробна алоўкам напісана:

*Садовая вуліца, дваццаць адзін,
Марку Пяtronічу Rысіну.*

14

Дваццаць адзін.
Невялікі будынак.
Перад будынкам—аўто-машына.
Падбегла.
Стукнула.
Скрыпнулі дзъверы.

У пакоях, як пер'я,
Рознай паперы.
Паадчынены
Шуфляды,
Столікі,
Людзі ўзброены.
Што тут такое?
Простая рэч:
Вобыск—і толькі—
Ў белагвардзейскіх пакоях...
— Хто вы?—
Спытаўся чэкіст незнаёмы.

— Тут

Дваццаць першы нумар дома?
Ці можа памылка?
Ў мяне пасылка...

Ружовы пакет
Узяла рука
Прадстаўніка
ЧК.

Пакет абарваў
І толькі глянуў,
Сказаў:

— Вы арыштаваны!

— Як, гэта арышт?
Тут, пэўна, няўлонка?
Што вы, таварыш?
— Маўчаць, шпіёнка!

Марыля заплакала, рукі ламае,
Просіцца, ў роспачы кленчыць.
Чэкісты паперу ў портфэлі складаюць.
Зайшоў і таварыш у фрэнчы—
І праз хвіліну
Ўсадзілі ў машыну
Усіх адразу
І разам—
Марылю.
Час нёвялікі
Прышлося чакаць:

— Шофэр —

За старно!

Шпіёны —

У ЧК!

15

Вільгаць і змрочнасьць. У сэрцы шквал,—
Марыля ў ЧК ў сутарэньні.
За вокнамі весела, там карнавал,—
Снапы каляровых праменяňняў.


Марыля бяз сіл... А каго пазаве?
Хто вызваліць? Хто? Чаадою—
Думкі, як церні:—„Ну, што-ж чалавек?
Лёс яго—стаць зямлёю”...

Знаёмства заводзіць прайдоха адна—
Шпіёнка, шыпіць з абурэньнем:
— Сказал і Толстой ведь когда-то нам:
„Жизнь — это сон, смерть — пробуждение“.

Над горадам прозалаць вольных зор.
Марылю туга спавіала.
У гасьцініцу бег, съпяшаўся Рыгор.
На вуліцы гул карнавала.

■

Ч А С Т К А
Т Р Э Ц Я Я



Была вайна... А цэнім яе
Цаною крыві чалавека
Была вайна— і зноў паўстает
Страшнейшай вайны небясьпека.

Гэй,
Зъзяй
Бой.
Зъніч!
Сей,
Край,
Свой
Кліч!
Дай
Знак!
Хай
Мкне—
Вай.
На—
Вай.
Не!

І ў прыбоях навальнічных
Съмерць вайне прынёс Каstryчнік!

Была вайна.

Хай больш яе ня стане!

Вайна была, і на яе скрываўленых руінах

Радзіла рэволюцыю паўстаньне,

А рэволюцыя—і нашую краіну.

Прэз голад, нязълічоны лік ахвяраў,
Што нам прыносіла агнём вайна-пагібель,
Здабылі волю мы здратованым абшарам.

На заваёваным

Краіна

Перагібе!

Наш выбух, росквіт наш у радасці афарбован,
Як здань, сусьветам бродзіць ленінская слава.
Расьці, мой край! Сваім ты беларускім словам
Вітай жыцьцё! Мячом здабыта права.

Хай сёньня стомлены... Наступны дзень ірдзее,
Як золак, вабіць нас вясёлкавым настроем
Краіна, чуеш гул?

Завеяй

Нас заве ён:

— Нага ў нагу!

— На бой адкажам боем!

Нязнаны росквіт, рост магутны наш,
Зынішчыць-затрымаць імкнуўся шпіёнаж.
Але падрэзалі, як трэба і чакаць,
Ня нас яны,
А іх ЧК.

Праз фортку ў пакой, як-бы праз рукаў,
Пralazіў аветраны вечар.

Пralez і ў пакой, дзе заданьне ЧК
Выконваў настойліва съледчы.
Вечар клубіўся, як дым папярос,
Над зъмятай чуpiryнай шпіёна...

Съледчы праводзіў чарговы дапрос
Настаўніка Кэйтана Джона:

— Вашай рукою напісаны ліст?
— Як вам сказаць, дыктавалі...
— З чыёй дапамогаю, дзе і калі
Гэтыя весткі зъбіралі?

Тут інформацыя трох галін:

Прамысловасць,

Насельніцтва,

Войска.

Сабраць матар'ял не маглі вы адзін,
Якім ні былі-бы вы стойкім.

Хто вам пра войска даваў дыяграмы?

— ?

— Ганецкі? Прыпомнілі?

— Та-ак...

— Мо' і Пяцроўскі? а?

— Таксама...

— А яшчэ?

— Жмырак.

— Вы пасылалі з лістом у пакеце

На доляры банкаўскі чэк?
— Але-ж у мяне, бачце, жонка і дзеці,
Зымлуйцеся, я-ж чалавек...
...І востры страх, мітульгі вастрэй,
Забінтоўвае роспачы раны.
Шчацініцца шчотка чарнявых бровей,
Съсінелыя вусны скусаны...
Вядуць у падвал...
— Няўжо? Няўжо?
Згнію тут? На нарах сканаю?
А дзеці?... Як страшна...

І Кэйтан Джон
Съязьмі прашаптаў:
— Расстряляюць...

5

А з краю
Вуліцы
Шугае
Гул узьняты.
Газэтчыкі заўзята:
— Экстраны выпуск! Навіна!
Антанта!

Ультыматум!

Вайна!..

— Таварыши!
Зноў небясьпека...
...Была вайна,
Ацэнім яе
Цаною крыві чалавека...

Горад.
 Пры горадзе—прыгарад.
 Вуліца і
 З канца—
 Будынак, як быццам прыгарак—
 Кватэра шаўца.
 Дзъверы, як сіта, расчыніш—
 У цэнтры, як пень, варштат.
 Над ім, як дрот, павучыньне
 Паралізуе хрыста.
 Двухпавярховы ложак.
 Чатыры душы сям'і.
 Дратваю стол стрыножан,
 Ледзь стаіць.
 Крэслаў няма—скрыня,
 А ў скрыні—бежанскі скараб.

На рынку з паўдня гаспадыня,
 З ёй і гаспадар.

„Клопатаў ні званьня
 Ня знае іх дачка,
 Жыве на утрыманьні
 Стралковага палка“.

... „Толькі каб ахвота,
 Каша і капуста—
 Хоць на нарах, што-там!
 Хоць пад плотам, глупства!

Туз бубновы?—Съмела
Разані—

Піл банку...
Э-эх... Шарабан мой,
Амэрыкан'ыка“...

Брат яе—на славу!
Паважаюць як:
— Выйдзе ў людзі Павал,
Ходзіць на рабфак.
Малады, і здатны.
Выйдзе ў людзі, бравы...

Ў хаце... (эт' і хата)!
Задуменны Павал —
Бровы ў гору,
Востры зрок.
Дзяўчына поруч.
Змрок...

7

І праз хвіліну:
Важная справа...
Наблытана...
Як тут быць?
— Дапамажы мне, Павал!
— Ты—дачка барацьбы!
Буры цябе нарадзілі
Ў схватках сваіх агнявых.
Помні, будзь съмелай Марыля,

Не апушчай галавы.
І целам і думкай змарнела,
Важыла йсьці на бульвар,
Але хто, трэба быць ашалелым,
На гэткі пакваліцца твар.

— Зладзім,—устрымліваў Павал,—
Выйдзе ня гэтак, дык так.
Дай вось напішам заяву
З просьбай прыняць на рабфак.
Толькі ня трэба больш мокнуць,
Сълёз непатрэбна цяпер...
Змоўклі.
Кот з падаконьніка скокнуў
На ложак (другі паверх).

Марыля пад сэрцам хавала
Пярсыцёнкі распаленых слоў.
Пра крыўду нядай навалы,
Пра крыўду й съляпую любоў.

Рыгор! Нібы вецер маёвы,
Жартуючы, ветла абвіў
Стан дзявочы
Шасьценьнем шаўковым
Радасьці, мараў і дзіў.
І зынік, як бяды спавіала,
Як толькі пазнала падвал.
Рыгор!

Ім жыла...

Адшукала...

Ня стала...
А ў сэрцы шквал
Гатоў сваёй буйнаю сілай
Дзявочыя грудзі ўзарваць.
Зямля хай застогне магілай,
Ці расой хай заплача трава...

Прышла гаспадыня:—Дзе ён?
Бацька ня быў?..

— П'е.

Да часу жанчына сіве,
Праклінаючы дні свае.
Ведаць ёй толькі клапоты.
З рынку прышла і зноў —
Змушана стаць на работу
Ля варстату і ля гаршкоў.

Гора матчына Паўла змарыла.

Але як памагчы? Але чым?

Вышаў на двор.

Марыля

Выбегла ўсьлед за ім.

А вецер цёплы

Песень ловен.

Ветры—вёслы,

Хмаркі—човен.

Дзіўны вечар,

Вечар жніўны.

Прыселі на лаву

Пад клёнавым вязам

Марыля і Павал
Разам.
Сядзелі.
Маўчалі.
Пяялі-шумелі,
Як струны, бяз слоў,
Вішнёвыя каруселі
Садоў.

8

Вось так і кажу: прымай ці бывай.
Ці нашым, ці вашым!
Раз і адказ.

— Ты добры, прыветны і дзіўны бязьмеры,
„Прымай ці бывай“... Нецярплівы.
Няўжо гэтак проста: адчыніш дзъверы
І кінешся ў горад гурчлівы
Адразу за працу, да поту, аддана,
Што сіл толькі ў жылах дзявоных,
І гэтым залечыш балочыя раны
У справе сялян і рабочых?
Ты агітатар нядрэнны, ніколі,
Аднак-жа і дзіўны бяз меры...

— Ты ведаеш добра, што я ў комсамоле,
Тamu, здэцца, можаш мне верыць.

— Я верую ў шчырасць тваіх пажаданьняў.
Твая мне так дорага чуласць.

Куды мне ісьці і якімі шляхамі,
Каб думкі згубіць аб мінулым?

І ў сэрцы абуджаны корчыцца крык,
Вылазіць з грудзей, як з-за хмар маладзік...

— ...І сёньня і ўчора, і гэтак штодзенна.
Уздымецца сонца і зойдзе.

Здавалася, так аднастайна, нязьменна
Жыцьцё на калдобінах бродзіць.

Здавалася так, і да сълёз аднастайна,
Якбыцам гадзіньяніка стрэлка.

Ня ведала, колькі за дзень скарыстана
Энэргіі, сіл чалавека...

Дзень загарыцца, праходзіць марудна.
Стамзлюцца вочы і руکі.

А пройдзе—ня верыш, нагнаць яго трудна!
Шкадуючы скажаш:—як хутка!

— Сама ты марудзіш,
З такім вось настроем

Назад толькі рушыцца, праўда.

Назад, а ня ўперад. І будзеш слугою
Ня поступу,

А занядаду.

— Адразу ня вырвеш з грудзей сухазельля,
Які-ж ты юнак яшчэ, Павал...

А ў небе так весела зоры гарэлі,
На дзіва гарэлі яскрава.

— Помніш, пакінулі родныя гоні,
Разам ад немца ўцякалі.

I сёньня здаецца, мяне нехта гоніць,
Як вецер староньнюю хвалю.
Радасьць на момант, як бы бліскавіца,
На струнах праменных зайграе...
Ці знала, што ў вас тут
Змагу прытуліцца?
Што вас тут, як праўду, спаткаю?
Знаёмых нікога... А вецер гоніць
Бязьлітасна з гораду ў горад.
Помніш мястэчка?
— Як на далоні.
— Можа і помніш Рыгора?
— Якога?
— Клумок, mestачковы сълесар.
— Нешта ня помню, забыўся.

Зноў успаміны сарвалі завесу,
У цярновы вянок завіліся.
Марылі хацелася ўсю таямніцу
Вось тут расказаць, пачынала
І змоўкла:
— Ня трэба, бо можа адбіцца
На нашых адносінах з Паўлам.

9

А сэрца ў палоне,
У абоймах тугі.
Балючыя сёньня
Ўспаміны кругі.

Яны навучылі:
— І слову ня вер,
Інакшай Марыляй
Я стала цяпер
Вось толькі турбуе
Пытанье адно,—
Куды пакіруе
Жыцьця старно?
У съвет—

Дзьверы насьцеж!
Дарогі-ж вядуць—
Ці ў радасьць і шчасьце,
Ці ў гора й бяду...

Умей выбіраць; хвалім мы
З веку ў век,
Калі перад сонца-хвалямі
Стай чалавек.

10

Выроўніваюцца дні.
Грудзі лягчэй уздыхаюць.
Сілай здабытых крыніц
Здабытая слава крыляе.
І рушыцца час весялей
З песняю творчай работы.
Цяпер і Марылі лягчэй,—
Працу знайшла ў пераплётнай.

Сшываючы аркушы кніг,
Іголкаю пальцы калола,

Як толькі наступныя дні
У думках зас্বецяць як золак.

— Папасьці хаця-б на рабфак,
Той дзень я лічыла-бы съятам,
Ды ўсё не забыцца ніяк;
Мінулага моцныя краты.

Што-тыдзень наведвай ЧК,
І ў сэрцы з трывогаю мутнай,
Заявіш:—прышла. І рука
Адзначыць у съпісе прысутнасьць.

Калі-ж гэта пропадам згіне,
Ня будзе дакорам труціць.
У новым, інакшым жыцьці
Падзеяў былых павуціньне?..

Такіх вось пытаньняў ня мала
Ўзьнімала Марыля ня раз.
І часта шукала адказ
У кнігах, што пераплятала.

11

Яны ў дваіх...
Пакой,
Як скрыня.
Дым вісіць дугою.
Тут гандлюе гаспадыня
Чыстаю ханжою.
А калі яшчэ прыкінеш

Лішака на „пушку“,
Маладая гаспадыня
Дасьць і саматужкі...
Яны ў дваіх...
— Як я сумленны,
Пашукай, ня знайдзеш.
— А па-твойму—я ўжо дрэнны,
Валацуга, злодзей?
Што галотуabdзіраю?
П'ю не за свае я?
— Братка, Клемусь (налівае),
Мазаны алеем...
Рукі—спрыт і не фальшыва
Справяць тое-сёе.

— Эт, разводзіш...
— Будзем жывы!
— За тваё здароўе!

Клемусь—хлюст.
Пільнуй кішэні!
Вокам як прыкіне,
Сплюнене раз, штурхне, адсыценіць—
І... бывай гадзінънік.
А другі...

Вось так жывецца
Ад ханжы, махоркі,
Абадраны, хоць шавец сам,
На нагах апоркі...
І ня раз чураўся Павал
Гэтакага бацькі.

Што-ж чурацца?
То расправа
Над жыцьцём жабрацкім...
Гаспадыня паглядае
То ў вакно, то ў дзъверы—
Страшна неяк, прадчувае
Міліцыянэра.

— Братка, Клемусь, дык кажу я,
Будзе лепей разам.
Дай цябе я пацалую,
Рыжая зараза.
На сябе зірні, бяздомак,
Загрызе дасада...
Небагатая, то праўда.
З бежанцаў, вядома.

— Будзе хата, будзе ў хаце,—
З добрай галавою,
Дык падружыць і багацьце...

— От і я пра тое:
Будзе жонка—будзе лава.
Што ад таго скарба?
А што баба,—то, яй-права,
Залатая баба.

Возьмеж пару саматужкі,
Агурка якога...
Вып'ем! Дам табе падушку
І кладзіся з богам.
— Як-жа, згодзен, Клемусь, братка,
— Едзем заўтра ў сваты!

— О-то- добра...
Не дзяўчына—
Проста мёд пчаліны.
Ну, і ты хлапец руплівы,
З прытнай галавою.
Дык-жа вып'ем...
— Будзем жывы!
За тваё здароўе!

А ханжа атрутнай сілай
Ў дрызг шаўца скруціла—
І гатова,
Больш ні слова,
Здаўся канчаткова.
— Сын твой,
От-дзе ўжо зануда,
Лезе ў комісары.
Каб падмазацца,—
Усюды
Барахоліць, шарыць.
У міліцыю данёс там,
Што Ігнат Залтушкін
Што-ж такое? Дужа проста
Гоніць саматужку.
Так Залтушкіна і спляжыў
Без такой прычыны.
От-дзе зубы ўжо пагладжу
Сукінаму сыну...
Што, заснуў?
А гаспадыня:

— Клемусь, так пакінеш?
Ці-ж ня сорам перад сватам?
Завядзі да хаты!
А то зможа і „засыпаць“,
П'яны-ж нагарэзіць...

— Што ты скажаш? От задрыпа!
Ў комісары лезе!

12

Яшчэ і ня позна, а цёмна зусім.
Холадна. Вечер галосіць.
На небасхіле па ўсходах, як дым,
У съвет выбіваецца восень...

У хаце шікога...

Марыля адна.

Дагарае астатняя газа.

— Няхай-бы прышоў..

Так хацела яна

Ў гэтых вечар быць з Паўлам разам.

Яшчэ і ня позна, а цёмна... Імгла.

Пад сіплыя ўсхліпы газьніцы,

Кнігу ў шуфлядзе Марыля знайшла,—

Любіла чытаць, захапіцца.

Заенчылі дзьверы.

Павал прышоў.

Газьніца.

Змрок.

Марыля.

Адразу патухла сузор'е слоў,
Бы ветрамі іх астудзілі.

— Марыля?

— Паўлік?

— Чытаеш?

— Але!

Зноў маўклівасць хвіліну.

Газьніца міргае, сіпіць на стале:

На съценах цені стынуць.

— Марыля, ты ведаеш, бацька казаў,
Зьбіраюцца ў сваты прыехаць;

Відаць, валацугу табе падабраў?..

— І што ж? (адказала для съмеху).

Ці-ж мне ўжо ня час? О, які-ж ты дзівак.

— Разумная ты ўжо занадта,

А ўсё-ж не зашкодзіць пайсьці на рабфак
І голаву трохі залатаць...

— Ну-нну, ты ня злуйся.

А бацьку скажы,

Што і бяз помачы ўладзім...

Які ты гарачы.

Ня трэба тужыць.

Паўлавы бровы гладзіць.

— Марылька!..

Так моцна стуліў да грудзей.

— Як добра!..

— Вось так... шаптала.

Адзін пацалунак, другі агнявей.

Узыньята кроў штурмавала.

Распаліся косы...
Садраў ён каўнер.
А сэрца,
Бы зложана з воску,
Што далей, то болей
Абодвых цяпер
Захопліваў перысты лоскат.

— Ідуць!

... Пачакай!

Су-пакой-ся!

Ча-кай..!

Ня трэба!

Павал!..

Ня мож-на!

Прынесла старая амаль на руках
Бацьку п'янога і, як мерцьвяка,
Кінула пластам на ложак.

13

Жыцьцё ідзе праз петлі-перашкоды,
Жыцьцё ідзе, зънішчаючы закон
І формы, створаныя спракон
Вякоў прыродай.

Жыцьцё ідзе нястрымана і проста.
Жыцьцё ідзе, бы ў штурмах навальніц.
Як песньяй, перамогай славіць дні—
Сталёвы поступ.

А на шляху—і съмерць і нараджэньне.
А на шляху—няўстойлівасць і гарта.
Як ліст пажоўклы, кволага змагар
Адкіне на ўгнаенне.

А на шляху і росквіт і змаганье.
А на шляху—ў змаганьні рост.
Праз рубікон пракладываем мост
Пад знакам панаванья.

А хто адстаў
І сэрца рве ад жалю,
(Раўчак з-пад каменя
Праточыць шлях сабе!)

Але імкнецца жыць, аддацца барацьбе—
Ён хутка песніямі палоніць будзе далі.

Адкіньце заломы,
Развагі, кругі...
Ідзем бураломам
За новым жыцьцём мы
На новыя берагі!

Хныкаць, і штопаць, і латаць жыцьцё—
Маруднае самазабойства.
Ветрамі дзьмі, распаляй касьцёр
Думак, імкненіяў, геройства!

Так і Марыля, што ночка даўгая,
Працёртыя штопала дні.
З надзеяй і верай акрэпнуць—гадае
Сваю маладосьць бараніць.

— Руку працягнуў мне сяброўскі, зычліва,
Паставіў на шлях змагара.
Была-б прастытуткай, і гэта ня дзіва,
Была-б, як твая сястра.
А шкода дзяўчыны, дзяўчыну саслалі.
А мо' гэтак лепш будзе ёй?
Мо' ў сэрцы зъмяніўшыся, кроў, як хвала,
Ў творчы зъліеца прыбой?

Гарэлі-б няхай і пачуцьці і сіла
Ў народжаных іскрах падзей.
Жыцьцё па нязлічаных съцежках-жылах
Бязьлітасна сълед свой кладзе.

— А ён дзе? Мо' блізка шугае на крылах
Ў нябачана-зорнай глыбі?
Няўжо гэтак будзе? Дзе-ж дзеліся сілы,
Як думаеш, так і рабіць?
Скончана ўсё. Спяткаліся, разам.
Жартуючи шчасьце кране...
Чаму вось Рыгор пра вайну рассказваў,
Пра съмеласць сваю на вайне?
Чаму не сказаў—(мо' ён любіць другую?)
Ці любіць мяне, як раней?
Шукала, знайшла. А болей—знайду я?
Ці варта шукаць далей?
Навошта ўспаміны ўчыняюць расправу,
Так востра шчымяць, як імгла.
Зноў у вачох жыцьцёрадасны Павал.
Ня съпіцца...
А нач прыйшла.

Рэжам, клеім і сшываєм
 І пад прэсам выпрамляем.
 Так з старой падранай—мігам
 Зробім новенькую кнігу...

— Прападае ўся журботнасьць,
 І ня чую болі.

✓ Добра тут у пераплётнай,
 Добра як ніколі.

Жарты, песня, так працую.
 Ў гутарках, парою,
 Многа новага пачуеш
 Пра жыцыё людзкое.

Заўтра будзе ў нас нарада
 Пра сваю вытворчасьць...

Як крыніца, б'еца радасьць
 У вачох дзявочых.

Сёньня,—ўспомніла,— павінна
 У ЧК зайсьці я.

... Мне ня больш, як поўгадзіны,
 Справы ўсё былыя.

Поўгадзіны аж за·надта,
 Там цяпер, бяз слова—
 Толькі ўбачыць рэгістратар—
 І дамоў, гатова...

Каля клюбу, на вітрыне
Навіна такая:
Хто праходзіць, вокам кіне,
Стане, прачытае.

І яна з зьдзіўленнем стала
Развязаць загадку.
Два разы перачытала
Да канца с пачатку:

ПАВЕДАМ ЛЕНЬНЕ
СЕНЬНЯ
ЛІТАРАТУРНАЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
БУДУЦЬ ЧЫТАЦЬ ПОЭМЫ
НА РОЗНЫЯ ТЭМЫ
ПОЭТЫ
КУПАЛА, ЧАРОТ, ГАРТНЫ.
УВАХОД БЯСПЛАТНЫ
НЕ ПАЗЬНІЦЦА ПРОСІМ
ЗБОР У 7
ПАЧАТАК У 8

Ой, пайду абавязкова,
Быць я там павінна,
Каб пачуць жывое слова
Пра сваю краіну.

О, пайду, пайду...
І шчасьцем
Вочы засвяцілі.

— Съцежак многа,
Дзьверы насьцеж.
Выбірай, Марыля?..

Прышла ў ЧК, і рэгістратар
Выпрастаўся ў плечах:
Вас у № 25
Выклікае съледчы.

Абарвалася... Схіліла
Думкі ліхалецьцю.
І журыць, ня кроў у жылах,
А халодны вецер...

— Выклікаў таварыш съледчы.
— Пачакайце, ён заняты...
І зьнячэўкай бровы зьмяты,
Вочы быццам съвечы—

Зноў съязьмі гатовы таяць.
Сълёзы-ж не памогуць?..
— Што са мною? Я-ж ня тая.
А ў грудзёх трывога...

15

— Хай яны пропадам згінуць, ня дбай,
Мала чаго нагавораць.
Але съцеражыся, бывае бяды
Зьнянацку акруціць аборай,
Дачка-ж у выгнаныні загіне... І нас
Ня ўбачыць на вечныя векі.

— Дзівак ты, матуля, то добра якраз,
Там зробяць яе чалавекам.
Здароваю стане, акрэпне,—ў руках
Профэсія пэўная будзе.
Дый з памяці выкарчаць выкляты шлях,
Новыя мыслі абудзяць.

— Гора з бядою вузламі зьвіліся,
Над намі, сыночак, навіслі.
Глядзі, съцеражыся, паслухай, змаўчи,—
Хай сабе хоць і Залтушкін,
Спаткаешся з імі, як тыя сычы,
А ліха ўсяму—саматужка.

Матчына сэрца уздыблены гнеў
Першае з больлю адчула.
— Прашу, ня кратай іх, хоць дзеля мяне,
Дажыць бы бяз гоману, гулу.
— Кінь, ня турбуйся, падумай сама—
Людзі бяз хлеба, як цені,
А сальнік Залтушкін—яму дарма,
Ня ветрамі шыты кішэні.
Глянеш на бацьку—ня вып'е і жыць
Ня можа, яму ня цікава.
— То праўда, сынок, але точаць нажы,
З багатым ня выйграеш справы,
— Нічога, закон ёсьць. Савецкі ўрад
За гэткія справы бароніць!

Бацька вярнуўся. Прысеў за варстат.
Калоцяцца рукі і скроні.

Спачатку маўчаў, зазіраючы ў столь...

— Чытаеш?

— Залікі рыхтую.

— Рыхтуеш?

Рыхтуй!

Хто шкодзіць?

Ніхто!

А ты чаго ўсюды блазнуеш?

Гоніць?..

Хай гоніць!

Ня ўмееў бы, ня гнаў.

Табе што?

Утрата?

Патрава?

— Чаго прыстаеш, авадзень, сатана,

Стлеў-бы даўно, каб ня Павал!

Ці-ж Паўлу прыемна выслушваць грызню?

За шапку і вышай за дзъверы.

Пакорна схіліў верасьнёваму дню

Чало сваіх думак і веры.


Балюча, і крыўдна, і шкода бацькоў,

Жыцьця завірухі скруці.

У пераплётную ціха пайшоў

Жаданьне спаткацца з Марыляй.

Ч А С Т К А
ЧАЦЬВЁРТАЯ



1

ЛЮДЗКАЯ злосьць! (Няма ёй меж і форм)
 Яна гатова варам помсты лютай
 Разъбіць съяну грудзей і вырвацца ў прастор.
 Злачынай дзейнасьцю, суровасьцю нячутнай.

Людзкая злосьць! Як моцна карані
 (Сівая спадчына!) віюць вянкі традыцый.
 Рукамі слоў варожых закрані—
 І злосьць прапарве вузлы, як хмары бліскавіца.
 Няўдача—будзіць крыўду,
 Крыўда—будзіць злосьць.
 А далей—помстай кроў штурмуе страшна...

У горле Клемуся засела помсты косьць,
 І выкінуць яе гатоў крыававы кашаль.
 Ці крыўда тут, ці злосьць? Дарма,—
 Даводзіў Клемусь часта пры сустрэчы
 Сваім таварышам, і слухала гурма...
 — А гонар ёй, як сук, пара падсекчы.
 Дый Павал, сукін сын, усюды нос уткне.
 Каторы раз... Як камень на дарозе.
 Ой, рук маіх, відаць, ён ня міне...
 І кулакамі выказаў пагрозу.

А ўсё так праста:
Клемусь атрымаў
Замест Марылі толькі съмех раскатам...
І злы ён не адзін, уся яго гурма
Ягонай злосцю лятаю працята.
А тут, як масла, хціуна падлілі
Ў агонь зласльвасці пагудкі,
І хутка плёткамі расьлі:
— Амністыя акцябрская хутка!
— Залтушкіна на волю, ей-жа-ей!
— Казалі, Англія міргнула толькі вокам,—
Перапужаліся і турмы ад людзей
Нащэнт ачысьцяць...
— Вылезе ім бокам!
— Спужаліся, а як-жа...
— Трэснулі па швам!
— Нацешыліся...
— Так яно часамі...
— Гэй, гэй, братва,
Праз дзень, або праз два,
Залтушкін будзе з намі!
— Дык радасць гэтую
Хадзем, шпана, зальлем мы.
Гурму адпетую
Міргнуўшы клікнуў Клемусь.
— Лафа цяпер!
Гуляй,
Мільтон ня страшны нам!
Заляжам зноў
У бровары пад кранам.

• • • • •

-- Ты чуў?..
-- Амністыя?..
І выла навіна
Забруджаная плёткамі мяшчанаў.

Іх гурма.
Пакой, як скрыня.
Дым вісіць дугою.
Тут гандлюе гаспадыня
Чыстаю ханжою.
Востра-едкім перагарам
Злосьць ламала ў сэрцы краты.
— Бачыў хто такую шмару?..
Скаргу Клемусь сплюнуў матам.
І ў атрутным гэтым чадзе
Злосьць, як пена, бушавала.

Што-ж, ад п'янага разладзьдзя
Вельмі блізка да скандала.

2

Ходзіць Павал бяспрывычна
Каля крам на тротуары.
Надакучліва скавычуць
Ветрам восенійскія хмary.

Ходзіць Павал, думкі роем,
Зыніч вачэй тугой заліты.
— Дзе-ж Марыля? Што такое?
І жужжыць трывога скрыта.

І жужжыць глухою сілай,
Толькі думкі-лятуцені,
Нібы птушак плаўнакрылых,
Шчасьце сонечнае стрэнे.

І настрой званчэйши нават,
Як убачыш думкай съмелай,
Што адлужаны, канавы
Захаваны ў коўдрах белых.

І ня чуць, як вецер плача,
І галосячы разносіць
Па краіне, ня іначай,
Пажаўцелым лістам восень.

Ходзіць Павал... Выглядае,
Мо' пакажацца Марыля.
На зямлю ўжо змрок ступае,
Хмары грудзі прыдавілі.

Ходзіць Паўла. Ў змроку шэрым
Аб сабе ў наступным марыць.
Сэрца моўчкі шчасьцю верыць
Зъяе ўсьмешкаю на твары.

— Дзе-ж Марыля? Што такое?
Ходзіць Павал задуменны...
А ў грудзёх гудзіць прыбоем
Кроў бушуючаю пенай.

— Кажуць вышла на гадзіну.
А ўжо й трэцяя мінае,

•

Што такое? Дзе прычына?
Толькі вецер завывае,
Тэлеграфным дротам плача,
Як за горадам прысады.
— Як-жа так? Няўжо іначай?
Так, бяспрэчна, толькі здрада.

Што-ж, няхай няўдзячна гэтак
За сваё добро трываю.
Так і ўсё, відаць кабеты,
Сълед гарэзны пакідаюць.

Першы раз, балюча нават,
Твар скаробіўши ў маршчыны,
Распазнаць імкнуўся Павал
Псыхолёгію жанчыны.

І настрой чарней ад ночы.
Як зъмяняюцца настроі!
Але ўсё-ж яшчэ заскочыў
У пераплётную стралою.

— Не, няма. Ня прыдзе сёньня.
Бач, канчаем працу скора..
Вечар ветраны палоніць
Цьмою восенскаю горад.

Што-ж рабіць? Ісьці дадому—
З бацькам едкая сустрэча.
І ў завулак, як бяздомак,
Завярнуў, сагнуўши плечы.

Цераз вокны з сутарэнъня
Мітусіцца съвет газыніцы.
Бачыць Павал, быццам цені,
Насупроць гурма снагліцца.

Крок далей і добра чуе
Голас Клемуся п'янога.
Хай іх чорт, перасьцярога
Ад бяды парой ратуе.

Каб раней вярнуўся крышку,
А то ўгледзелі, аравай:
— Жар яго! Хрысьці! Бр-рацішкі!
І ўзвівалася расправа.

Самасуд устаў на ногі,
І спрабуй ня будзь пакорным!
Злосьці крык нажом трывогі
Рэжа хмары ў змроку чорным.

Шчасьце Паўла,—ўдарыў звонам
Неўзабаве голас п'яны,
— Маць тваю, бягуць мільтоны!..
І... за кашлякі наганы.

Карыстаючыся крыкам,
Клемусь хітра вокам зъмерыў
З-за вугла падбег і „фінкай“
Раніў
Міліцыйнэра.

.

— Не, таварыш съледчы,
 Я-ж у тым нявінна,
 Што Аўзор шпіёнам,
 Ворагам ён быў.
 Нават і ня ведала.

Прыманіў скарынкай
 У хвіліну роспачы,
 Голаду,
 Журбы.

Ён імкнуўся словам,
 Ён імкнуўся сілай,
 Ён імкнуўся ў зговары
 Жонкаю зрабіць.

Быў ён мне ня любым,
 Быў ён мне ня мілым,
 Быў ён мне...

Ці варта толькі гаварыць?

— ... ?

— Я не атрымоўала а-ні-якіх грошай.

— ... ?

— Кажаце, развозіла нелегальна пошту?
 Так, пакет я везла,

Толькі-ж несъядома,
 Як і дні былыя, каратала скрользь,

— ... ?

— Праўда, так, я помню,—
 Ён прасіў нікому

Не паказваць ліст той,
Гэты самы, вось—

І вачыма глянула на пакет ружовы,
Што ў сургуч заплямены на стале ляжаў.
Заіграў на шчоках золакам падковай
Колерам малінавым сонечны пажар.

— ... ?

— Сходы? Я ня ведаю.
Я ўжо вам казала,
Можа адбываліся,

А ці-ж мне там быць?

Шчыра так і праста гутарка вязала
Доўгую вязанку фактаў барацьбы.

І спакойна съледчы зноў спытаў Марылю
— Мо' з Дарубашвілі

Вам спатканье даць?

Бо, напэўна, болей
Нам жыцьцё ніколі
Не дазволіць
Яго

Ведаць, спатыкаць.

— Што-ж, калі вам трэба, каб пры ім, у вочы
Расказала тое, што цяпер кажу—
Калі ласка клічце.

Я-ж сама ня хочу,
Без яго вузлы падзей спакойна развязжу.
— ... ?
Вы ў мяне пытаеце, што каму спрыяю?
Адкажу вам праста

Не хачу спрыяць.

Я хачу змагацца, працеваць, я знаю,
Хай сягоныня сіла кволая мая,
Трэба мне акрэпнуць, падвучыцца трэба,
(Я, між іншым, думаю на рабфак пайсьці)
І тагды, таварыш, чым змагу, як-небудзь—
Я здабуду сілу барацьбы ў жыцьці.

— А скажэце, ясна сутнасьць вам, прычына,
Як, за што мы б'ёмся, што мы хочам мець?

— Як-жа, каб працоўным уладаць краінай,
Гнаць буржуяў, белых,

Што-ж не разумець?

— Правільна! рабочы з селянінам разам
Злучанаю сілай праламалі лёд.
Загудзелі хвалі, з берагоў адразу
Вышлі валам злос্বі
 Ў баявы паход.

Грозная паводка. Толькі крыгі щораць,
Гінуць, як ад сонца сънегавы сумёт.
Гэта рэволюцыя...
Крыгай плача вораг,
А штурмуе хваля—

Пролетарскі пот.

Пот разыліўся хваляй, а мазоль вяслуе.
Будучыню кліча вольны пролетар.
Ён будзе будучае!

Ён—змагар—працуе,
Ну, а хто працуе
Той і гаспадар.

І рассказваў съледчы, як раней жылося,
Працавалі сотні—панаваў адзін.
— Вось чаму заўзята багацеі з злосцю
Зноў вярнуць імкнунца жах былых часін.

Слухала Марыля, ўважліва лавіла
Кожны гук, захоплена... Чуе, як прыбой
У грудзёх бунтоўна ўзбуджанаю сілай
Б'е крыніцай прагнасьці вырваша у бой...
І гатова доўга, доўга—без спачыну
Слухаць слова моцныя і губу кусаць,
І зласліва думаць—расьцьвіла дзяўчына,
Толькі пустацьветная гэтая краса...
Так, на гэтым скончым.

Справу ліквідуем.

Вольныя цяпер вы. І ў імя жыцьця
За работу, шчыра!
— Як жыцьцё муштруе!
— Патрабуе выбраць свой жыцьцёвы съцяг.
У бакох хавацца ў часе бойкі нашай,—
Нож рэволюцыі ня церпіць хітрых схоў.
Ці з багацеямі супроць братоў паўстаўших,
Альбо з працоўнымі супроць багатыроў!
Пауза...

Маўклівасць.

Нявымоўнай сілай
Зашчымела сэрца... Радасць тут ці жах?
Радасць, хоць съязою твар і арасіла.
Але радасць, радасць цепліцца ў вачах.

• • • • •

Дзіцё маленькае прасьцерла вачаняткі
І ў першы раз убачыла съяцло.
Затым пазнаць магло
З усьмешкай постаць маткі,
А там—вітаць яё сугуччам першых слоў.

Вось так і я—у першы раз пазнала
Зямлю і съвет і родных мне братоў.
О, рэволюцыя, як маці спавівала,
О, ў рэволюцыю радзілася я зноў...
Мой шлях алзін, і съцяг адзін, таварыш,—
Сваё жыцьцё злучу з жыцьцём другіх.
І на Марыліным бадзёра съветлым твары
Плывуць шчасльвия кругі.

— Цяпер я вольная?

Ня трэба больш прыходзіць
Сюды ў ЧК?

— Закончаны разбор...

— Бывайце, дзякую.

— Бывайце...

І, як злодзей,
Схаваўшы ў хустку твар,
Пабегла ў калідор,
А там на вуліцу і—

Гэй—

Хутчэй,

Хутчэй,

Хутчэй!

Хустка ветрам з плеч спаўзла.

Што крок—бліжэй!

Што крок—бліжэй!

Запал вачэй

Грызе імгла,

О, вочы агнявей!

Агонь гарыць,

спрабуй—падуй,—

Ветру на радасьць,

табе на бяду!

Хутчэй,

Марыля,

Крылья—

Ўзьвей.

Хутчэй,

Хутчэй,

Хутчэй!

Як дзяўчынка, сэрца скача,

Як ручайкі, кроў бурліць.

Не пачуеш голас плачу

Чорнай восенскай зямлі.

Кожны год за летам восень

Хмарай шлях праложа свой.

Так вядзеца, так вялося

Па прывычцы векавой.

А няўжо запал, імкнені

Ў моцы восень утрымаць?

Восень стане на калені,

Як імкнені зашасьцяць...

Вечар хутка сплюшчыць вочы,
Ноч прыляжа на зямлю.
А ў грудзёх запал дзявоchy—
Не спазыніца сёньня ў клуб.

І бяжыць, бяжыць дзяўчына
Клікнуць Паўла іскрай слоў,—
Бегчы ўдвох на вечарыну
Беларускіх песьняроў.

4.

Горад.
Пры горадзе—прыгарад.
Вуліца і
З канца
Будынак, як быццам прыгарак,
Кватэра шаўца.

Прыбегла Марыля.
— Дзе-ж ён Павал?
Маці—пракляцьцем,
— Пабілі,
Расправа...
Марылька ў бядзе мы...
— Якая расправа?
— Ў міліцыі Клемусь
І Павал...

Бліснулі вочы ваўчыцы—і
Марыля йдзе ў штаб міліцыі.

Годы сучасныя, бурныя годы!
Гартованай сілай, агнём расьцьвілі.

На экране эпох
Бягуць эпізоды
Бязълітасных схватак народаў зямлі.

І хочацца там быць,
Праскочыць праз дамбы.

Навалаю бур мы
Раскідвалі-б турмы.

І воляю ім бы
Пярэсталі німбы.

О, памяць, як стогн, рый
Скарбы гісторый!

Змаганье, змаганье! Крылатае слова!
(Вусны стагодзьдзяў працёрлі да дзір).
Змаганье живе! О, скошвай галовы,
І моцным да мэты праз косьці дайдзі.

Змаганье—жыцьцё. І каб жыць—то змагацца
Стагодзьдзямі ўслаўлены съмелы закон.
З сабой, з чалавекам, з прыродай, з працай—
Змагацца для славы наступных дзён.

Мала радзіцца—будзь цвёрдым, што камень,
Любою істотай умей заўладаць.
Тысячы дышуць тваімі грудзямі,
Сэрца тваё—грамада.

Радасьць са злосцю, бадзёрасаць з надломам,
Хто пераможа? За ўдарам—удар...
Ня кожны ўдар навальнічага грому
Высасвае кроў чалавечых ахвяр.

... У штабе мілішы ўбачыла Паўла.

Міліцыянэры наўкол.

Старанна рука вартавая пісала
Сутнасьць падзея—пратакол.

— Кажаце, вам пагражалі пабоем
За тое, што сальнік Залтушкін у турме?
— Старым не давалі ў жыцьці супакою,
Ня толькі мне.

— Таварыш,—яна да стала падбягае
Узбуджаным голасам, крыўдай сваёй,—
Жыву ў іх... Бачыце, справа такая,
Клемусь хацеў пажаніцца са мной,
А я адварнулася. Што мне з бандытам
Адною дарогай?... Таму вось яны
Яго прылавілі... І глянула скрытна
На Паўла,
А Павал падцягнуў штаны...

6

Дарогай да дому... А нач—як смала.
Пасьвіствае вецер, шуршицца імгла.

Маўкліва спачатку. Кожны ў журбе,
У кожнага ў сэрцы дасада скрабе.

А нач—як смала.
Вечер.
Імгла.
Разгаварыліся. Злосьць прайшла.

7

І нач прайшла.
І прайшла
Імгла,
А была
Імгла,
Як брызгі шкла.
Марыля прачнулася. Ціха ў пакоі,
Ціха і душна.

А ўсё-ткі лягчэй
І грудзі ўздыхаюць,
І кроў ужо тчэ
Румянцы вясёлых настрояў.

Цесна ў пакоі. Душна і брудна.
А лёгка на сэрцы,
Вось быццам
Аб пройдзеным-згубленым
Споведзі нуднай
Шчасльіва ўдалося пазбыцца...

З-пад коўдры, нясьмела,
Вачыма пяшчоты,
Зірнула на соннага Паўла.
І сэрца застукала

Роўна так, чотка...

— Няўжо сапраўды пакахала?

Хвіліна мічае. Ня чуецца водгук
Жаданьняў ажыўлена-палкіх.

Душна і крыўдна. Устала з бярлогі.
Сустрэлася поглядам з Паўлам.

З імклівай ухмылкай,

З дзявочаю рызыкай,

(Кроў маладая муштруе...)

Стала ля Паўла так блізка-блізка.

Схілілася нізка.

Цалуе,

Дух затаіўшы, аддана,

І ў момант—

Выбухам грудзі рвуцца:

Марыля адбегла і хутка й саромна

Съпяшаецца апрануцца...

Душна ў пакоі.

А сэрца на волі—

Ў завеях дзявочых мар.

Устала. Зьбірае ў ляжанцы вугольле,

Распальвае самавар.

Вышла на двор.

Зусім яшчэ рана.

Замараз.

Нікога няма.

З неба далёка-далёка загнаны

Ветрам бара什кі хмар...

Босень прачнулася раніцай яснаю,
✓ Золатакволымі
Лісьцямі шастае.

Лісьцямі шастае, раніца насьцеж—
Знойдзеным шляхам здалею прайсьці!
Буду мець шчасьце,
Шчасьце мець буду.
Буду мець шчасьце
У нашым жыцьці.

Золаку раніцы ўклон мой у пояс.
Як сонца, з табою
Жыцьцё маладое!

Жыцьцю маладому ня дай запрапасьці,
Прыгрэй, прытулі, каб магло расьцьвісьці.
Буду мець шчасьце,
Шчасьце мець буду.
Буду мець шчасьце,
У нашым жыцьці.

Золак бадзёрыць, жыцьцё адмыкае
Ключамі праменяняў
На небакраі.

О, каб на крыўду мне больш не напасьці,
А ў сіле, гартована, з песніяй ісьці.
Буду мець шчасьце,
Шчасьце мець буду.
Буду мець шчасьце
У нашым жыцьці.

... За шклянкай гарбаты Марыля і Павал
✓Крыляцца ў лятунках чаруючых так.
Удумліва шчыра
Пісалі заяву—
Просьбу прыняць на рабфак.
Разам, удвох, прытуліўшыся блізка,
Вяжуць вязанку нязвычных слоў.
Вочы, як золак,
Радасна бліскаюць,
Будзячы палкую кроў.

Заява падпісана. Сэрцайка ў схватках.
Лятункі жаданъня ў трывозе шасьцяць.
Як многа ў заяве
(Нязграбнай, ня гладкай)
Юнацкага права жыцьця.

З-за прыпека глянула маці старая,
Міргнула старому:—Зірні,
Бачыш, на шыю руку ён паклаў ёй.
Хай сабе...

Цсс...

Не крані...

Ажыўленым гулам свае абавязкі
Горад пачаў, як штодзенна.
— Буду прасіць, не адмоў, калі ласка,
Заяву аддай у праўленъне,

Іначай гатова ў майстэрню спазыніца.
— Раз абяцаю — квіта!
Погляд Марылі зарніцай іскрыцца,
І Паўла зарніцай авіты.

8

Рэжам, клеім і сшываем
І пад прэсам выпраўляем.
Так з старой падранай — мігам
Зробім новенькую кнігу.

Рукі спрытна сёньня ходзяць,
І настрой, як сонца, бродзіць.

✓ Песьняй гучнай, плаўнакрылай
Асьвяжаем свае сілы.

Кожны дзень адна работа:
Рэжам, клеім пераплёты.

Грамадою — разам, раз —
Мы заканчаем заказ.

9

Знак. Перапынак. Поўдзень.
Паўгадзіны. Адпачні.
І, як быццам, так праходзяць
Па чарзе за днямі дні.

Але дзень інакшы сёньня,
Не падобны на другі, —

Ён тугою не палоніць,
Ён ня ведае тугі.

І Марыля так ахвоча
Пра сябе, упяршыню,
Сказ вядзе сябром, а вочы
Поўны палката агню.

— ... Першы дзень, як грудзі лёгка дышуць!
Як мары ў казках, змрок тугі
Цяпер праменіні закалышуць
Павевам сну сузорнае дугі.

Пагодны дзень! І ў гэты першы, слаўны,
У іншых колерах перад вачыма съвет.
І здань грахоў былых разъбегам дзён стаптаны,
І ўжо, як ветрамі, замецены іх сълед.

Няма таго, няма, што так цярпела ўчора,
Ўчарайшы дзень зусім я ня жыла,
Я нарадзілася, калі стапнела гора.
Дарогай вогнішча ў жыцьцё сваё ўвайшла!

І вось за працаю і рукі, як другія,
І аркушы папер шасьцяць інакш зусім.
І літары брошур—завуць (яны жывыя)
На штурм жыцьця запалам маладым.

Няхай ня полымен мne быць, я гэта знаю.
Але іскрой, браткі, я мушу быць!
І сёньня
Разам з вамі выступаю,

Як роўны з роўнымі
У навалу барацьбы.

... Раней, бывала, кожны сказ Марылі
На вуснах быў акроплены съяздой.
— „Я нарадзілася“—як слова паланілі
Жыцьцём здабытым жорсткаю цаной.

Але пад векамі таілася маршчына,
Узлазіў сум баязьліва на скронь.
Яна работніца, але яна й дзяўчына.
А розным колерам б'е з полымя агонь.

✓ Перараадзіцца можна, толькі не забыцца
У жыцьці праз свой жыцьцёвы шлях.
Каханье першае ружовай бліскавіцай
Пад час зазъязе крыўдаю ў вачах.

10

Гулу ў сіле
Дружна жыць,
Толькі крыльлі
Яго ўзвіць.

Хваляй пеннай
паплыве
Па праменнай
Сіняве.

Голас кіне
На зямлю,
Што ў краіне—
Вольны люд...

Прападае
Сум-журба.
Праца—тая-ж
Барацьба.

Дык за працу,
За варстат!
Гул вітацца
З кожным рад.

За варстаты—грамадой,
Ні хвіліны на прастой!

Злучым сілы разам, раз—
І раней здадзім заказ!

11

Якая дзіўная эпоха!
Якая дзіўная пара...
Замоўк баёў надрыўны грохат,
Спыніў касіць съвінцовы град.

Грудзі ўсходам уздыхнулі,
Думкі ўзвіты, як страі.
Глянеш—горад на хадулях,
Плачутъ вуліцы руін.

Абязброены мышны,
Разъядоуцца іржой.

Знай, савецкая краіна
Вышла ў новы бой!

Што завод—атрады-сотні.
— Пераможцы на суботнік!

Як і сэрца, так няспынна,
Мусяць біцца, жыць мышны.

Здраднік—хто пачне цяпер выць;
— Мяса мала?—Ёсьць кансэrvы!..

... Дні ішлі...

Ішлі упарта.

Расьцягнуўся дым канатам
З труб фабрычных.

І праз рамы
Чутна песня—рух дынамо.

Як на ўсходзе золак ранкам,
Заіскрылася вагранка.

Проста ўгрунь ляцелі дні,
Сілай, рухам шасьцярні.

Рос за фабрыкай завод—
Дзень
За днём,
За годам
Год.

• • • • •

Шпіёны, найміты, бандыты
Шлях наш мінамі ўсьцілалі.
Шмат было іх недабітых,
Дык цяпер перастралялі.

І пайшлі сыны ваякаў,
І пайшла заводаў моладзь
Гартавацца на рабфаках,
Гартавацца ў профтэхшколах.

12

Выраўняўся горад. Гул:
— „Цесна мне, я не магу.
Я жыцьцём сваім разъбежным
Пашыраю свае межы.
Камяніцамі расту я,
А живе ў іх — хто працуе!
Цесна мне, хачу прастору:
Я — савецкі, новы горад“.

Раптам крык, нажом сэнсацый,
Адарваў народ ад працы:
— *Вораі клясавы зноў*
Пролетарскую п'е кроў.
— Пяць капеек...
(Колькі шуму!...)
— Вось газэтка!
— Свежы нумар!
— Нябывалы ўчынак гэткі!
— Пяць капеек!
— Вось газэткі!

І газэтчык, праста потны,
Праляцеў ля пераплётнай.
Крык узыняў, што сіл хапае:
— Зноў буржуі наступаюць!

На хвіліну змоўкла праца,
Інтрыгуецца цікавасць:
— Што ж магло такое стацца?
— Пэўна зноў пашла расправа?

І агонь вачэй Марылі
Зъліўся з іншымі ў касьцёр...
Ліст газэты, быццам крыльлі,
Пераплётчык распрасьцёр:

КЛЯСАВЫ ВОРАГ ПАДНЯЎ ГАЛАВУ.
ПАДКУПЛЕННАЯ АГЕНТУРА.
НОВАЯ ВЫЛАЗКА.
СКАСІЦЬ, ЯК ТРАВУ.
ПАВЕДАМЛЕЊНЕ ПРАКУРАТУРЫ.

...Хэўра хуліганаў зьбіла члена КСМ Паўла Грубакрана. Пры абаронных нашых мерах—ранілі міліцыянэра. Выявілася на допыце ўскораным, што сальнікам Залтушкіным надгавораны. Злачынцы: Клемусь Чуб („Вырві вока“) і браты Калштаных—арыштаваны. У клубе Цэнтрабуд 1-га будзе суд. Галоўная съведкі на судзе—міліцыянэр Будзей і Марыля Надзвіліна...

Грузны праехаў абоз
Хмар навальнічых сталіцай.
На брыль камяніц завушніцы
Нанізваў, як пацеркі сълёз.
Сонца ўзламала замкі,
Хмары разьбіла, як скалы.
Па вуліцах параскідала
Праменныя ручнікі.

А з комінаў фабрык нязъмерным кругам
Дымам

Дыша

Данецкі вугаль.

І—права жыцьця і—права ісьці
Ў жыцьцё наступнага маеш?—
Хай будзеш і скрыўджан часамі ў жыцьці,
Будучыню пазнаеш!

А праца па ранейшаму ў навале,
Хто з песьняй-гоманам, а хто бурчом пад нос.
Ужо зъмяркалася. Так ціха, як вуальлю,
Імглісты змрок туман з сабой прынёс.
— А Павал дзе? Казаў у дзьве гадзіны
Будзе вынік. Што-ж яго няма?
А... вось і ён, як лёгкі на ўспамінак!
А я злавалася. Заўсёды так, дарма.
Што добраға,
Хутчэй кажы,
Прынята?

Маўчыш? Адмовілі рабфак?
(Нахмурыў бровы, як перад цяжкай стратай)
— Чаму?

Прычына?


Як?

Ня было камандыроўкі, а заяў багата.
Мэханічны падыход. Вось і ня прынята.

13

Хлапчуکі газэт астачу
Збыць мяркуюць, няіначай.
Вораг варыць пенай злосцьць.
— Вось газэтка! Пяць капеек!
Свежы нумар... Бунт зладзеяў!
Ёсьць газэткі!
Ёсьцы!

Ч А С Т К А
П Я Т А Я



1

Ад ВАРШТАДУ, ад машын
Дэлегаты краю.

Сыгнал. Спакойна. Пачынаем.
(Пауза)

— Та

ва

ры

шы!

Пад сонцам

Два варожых съветы:

Агняцьветны

Край Саветаў,

І другі,—

Дзе разьнята

Зямля на краіны,

І, як краіна,—

На штаты,

На штату

Краіна

Там

Мець павінна

Бронемашыны
І казэматы.

„Сыты галоднаму
Не спагадае“—
Векавая
Пагаворка.

Церпяць рабочая
І ў Шанхаі,
І ў Бэрліне,
І ў Нью-Ёрку.

За завесаю констытуцый
Скрыгань і шквал барацьбы.
„Паны між сабою б'юцца,
А трасуцца
 Ў мужыкоў чубы“.

Сокалу крыльлі абрэзаць,
Сокал ня будзе лётаць.
Ня стрымаюць пролетарскіх узълётаў
✓ Ні мітральезай,
Ні кулямётам.
Ад зор і да зор—суткі,
Дваццаць чатыры гадзіны.
Дзяржавы на Захадзе,
Як простиуткі,
Прабіваюцца на рынак.

Рабочая бяз працы,
 Чуеш,
У муках народзіцца радасць.
Галодны паход будуе

Рэволюцыі
Людзкую
Барыкаду.

Якая розьніца?
Адна-ж бядка-пакута
У ткачоў і Беластоку,
І Ліёну,
І Калькуты.

Якая розьніца?
(Хоць шлях змаганьня свой там),
Ці токар з Токіо,
Ці з Вены,
Ці з Дэтройту.

Адным агнём гараць,
Агнём зазыўным
Вочы.

Ніякай розьніцы. І там,
І там
Рабочыя!

На фронт, таварыши,
На фронт, энтузыясты!
Такія дні
Стракающа
Ня часта!
У барацьбе, за працу
Што дзень сабе прыблізім,
Заваёваны
Ў баёх
Соцыялізм.

Прамова скончана.
 Раскатам
 Выбух волескаў, як шквал.
 І ў залі
 Дружна, так узыята,
 Съпявалі
 Інтэрнацыянал.

Вялікі сход. Рабочых шмат.
 Пытанье важнае бяз краю.
 Пра міжнароднае становішча даклад,
 Конфэрэнцыя агульна-гарадзкая.

Рабочых шмат. Вялікі сход.
 Няма, здаецца, вольных шчылін.

Жыцьця нястрымна-быстры ход
 Сваім крылом крануў Марылю.
 Мы прыглядаемся,—як многа перамен!
 Суровай сталасьцю налітая маршчыны.
 І съцелецца ў вачох, як веснавы прамень,
 Агонь імклівасьці народжанай уздымны.

І кожны рух—удумлівы і прости.
 І кожны крок—упэўнены, жывы.

А сълед мінулага
 Віе ў пярсыёнкі россып
 Валасоў разрадкаю сівых.

Шлях заваёваны. Не шкадаваць сябе,
А творчым акрынічыцца прыбоем,
І будаваць жыцьцё, і будаваць такое,
Як радасьць перамогі ў барацьбе.

3

Быў дзень—як вар, як важкі ўдар забою.
Быў дзень—апалены распаленай рудою.
Быў дзень—як волат бурай гарставаны.
Быў дзень—як думка творчасьці прызнанай
Быў дзень—народжаны ў агні.

Былі

Такія

Дні!

І кожны дзень краіна маладая,
Ўзыхнуўшы раніцай ірдзянаю глыбока,
Скарб здабыты пільна аглядае
Гаспадарскім
Шматмільённым вокам.

Не аднаму зъвярнуць гатова шью
Карчамі хто—дарогі ганіць.
Як чэрві хто—грызе берагавыя
Заставы ўмацаваныні.

А горда павиростывалі гмахі,
Напоеные водарам праменным.
І жыцьцё, як на варштаты-плахі,
Склалі дні, ўмуроўваныя ў съцены.

Тугой не засыцілающа агляды.
Географія свой зьмест зъмяняе ўпартა:
Дарогі новыя, жытнёвыя прысады
Замест дрыгвы—зялёных плям на картах.

Сабраны ў вузел, злучаны, зъяднаны
Разгубленая сіла і напорнасьць.
Мы зноў крануліся паходам гарставаным
. З прастораў
 Заваёваць шыр-прасторы!

..Былі сталецьцямі ў карытах-сутарэньях
Майстэрні дробныя раскіданы ў завулках.
Ці то кравец, ці штэпар—час збавен'ня
Чакаў спаткаць съмяротнасьцю сутулай.

Ці то шавец, шнуруючы паволі,
Пад енк дзяцей замардаваных страшна,
Трываў сябе з сваёй тандэтнай долій,
Душу ўкладаючы ў юхтовыя камашы.

Вясна разылівам выгнала з падвалаў,
Усходам росквіту трухло сяліб скрышила.
І пераплётная (з прыватным капиталам)
На развалінах
Сваю знашла магілу.

Фабрыка кніг. Пераплётны цэх.
✓ Брашуравальня. І тут за працай
Марыля Надзвіліна з кваліфікацы-
Яй першага раду ў руцэ.

Як ветраным вечарам лес шуршыць,
Шылам сшываюць брашур аркушы.

Цокae чotка, разъмерна, роўна
Самасшывалка. І бязумоўна,

Раз пераплётная—значыць стапнее
Пах петлеванага клею.

Новая дарога. Вырастаюць стромай
На дарозе новай новыя настроі.

На рабфак ня выпала, але глянуў золак
Ветлаю вясьнянкаю, вогненым разълівам
Ціха дні праходзілі на праменных колах,
Вечары зачэсвалі зараніцы-грывы.

З сутарэння—кузыні зайдрасьці і скрагі,
Як з палону, вышла, вышла на прасьцягі.

✓ Плынь звонкагалосую давяць два ўзьбярэжжы,
Векавыя ворагі—іх ня злучыш мостам.
Так жыцьцё расколата: як вужакі—межы—
Дзьве дарогі поруч—заняпад і поступ.

Узрасла Марыля, сэрца ў хваляваньях
За дарогу поступу
Заўтрашняга рання.

Распалены дзень разъліваў
Кроплі агню з небасхілу.
Зямля з прагавітасцю льва
Сынежаньскай съцюжай студзіла.

Сынег пад нагамі хрушчыць.
Колеца змрок застыўши.
Як палкая кроў, гарыць
Зазыўнае зорнае ўзвышша.

Паветра—як сталь. Вартавой
Сумятлівасцю дыхае горад.
Нябачанаю рукой
На вокнах расьпісаны ўзоры.

Разьбіўши сутонную муць,
На крыльлях съцюдзённага ветру,
Коўзаюцца і плывуць
Гарачыя гукі оркестру.

Сівы запалонен прасьцяг;
На лёдавых зрезаных съцежках
Зьевіняць маладосьцю жыцьця
Жававыя канькабежцы...

На вуглях распаленых съюжы,
Праз цені зьняволеных ліп,
З катаньня—вясёлых і дужых--
Іх двое да дому ішлі.

Іх двое—Марыля і Павал.
Іх двое, як лунь, сівых.
А вечер абуджваў праявы
У карусэлях сънегавых.

Рупліва, на перагонкі,
Усьлед за ступой ступа.

Марыля адстала — і звонкі
Съмех акунаецца ў пар...

На скрыжаваньні вуліц
Разъвіталіся, і
Абодвы ўхмыляліся, чулі,
Штось затрымоўвае іх.

— Яшчэ і ня позна, да дому
Звычайна прыходзім пазъней.
Мо' зойдзеш пагрэцца, на момант?
Мо' зойдзеш да мяне?

І за рукаў пацягнула.
— Вып'ем гарбаты...
А сънег,
Ветрам узъняты,
Ў завулках
Завірушаў свой начлег.

5

Пакой, як пакой, чатырохкантовы.
Заманьліва-ўтульная ціш.
— Сілкуйся, а ўжо і гарбата гатова.
Страхніся, чаго маўчыш?

Павал глядзіць на партрэт і на зломе
Брывей павіс успамінаў шнур.
— Ня ведаеш хто? Магу пазнаёміць—
Люксэмбург Роза, жанчына віхур.

— Жанчына віхур, гэта праўда, ахвяра
Уздыбленых дзён Спартака...

Гісторыя проста, жыла-была пара,
Іх доля ў палоне, ў чужых руках.

Жыла-была пара,—а голадна, туга.
Працуць, працуць, а толку няма.
Кроў на прадвесні, нібы валацуга,
Блудзіла па жылах,—спрабуй, стрымай!

Шукаючы працы, дабрыў ён у горад,
Стай на работу—вартаўніком.
Асвойтаўся крыху—і скора, скора
Складваў чырвонцы—рубель за рублём.
І вось, гэтак сама над ложкам павесіў
У рамку апраўлены Розы портрэт.
Затым на другі ці на трэці месяц
Выклікаў жонку праз сельсавет.

З дзіцем і клумкаў вялікаю ношай,
Дарогай ледзь сіл не растраціла ўсіх.
Заходзіць у хату, глядзіць—над ложкам
Жаночая картка вісіць.
Як на бяду—у кватэры нікога.
Няўтульнасьць халодная съцен.
— Здрадзіў, зманіў, не ўбаяўся бога,
Знайшоў гарадзкую... Енк.
І надрывала ў роспачы грудзі,
Стулілася на дзіцё:
— Саколік, мой любы, мы тут-ка ня будзем,

Загублена наша жыцьцё!..
Раскрыліся дзъверы, глядзіць ён—вые
Ягоная жонка, галосіць малы.
— Што з вамі, што? А мае дарагія...
— Ах, каб табе смалы!
Шась за портрэт, паламала, падзёрла:
— Кралю знайшоў сабе, га?
Знайшоў, каб табе пад грудзямі съпёрла,
Сукін ты сын, гад!..

Дзе там было разабрацца адразу,
Толькі спусьціўши гадзіну,
Гарбаты сагрэў і доўга рассказваў
Што гэта—о—го!—жанчына.
З Леніным разам яна працевала.
— А зараз, працуе яна?
— Дурань, яе нямчура ўкатавала.
— Значыць нябожчыца?
Гнеў мінаў...

Марыля ў далонях скроні съціскала,
Тугой забіntonаваны твар.
Мінулае перад вачымі ўсталала
І зацягвае, як дрыгва.

— Жанчына—забітая горам, бядою,
Цёмная, што зямля.
Скуль-жа ёй ведаць? І я-ж такою
Да скону застацца магла.

Тут съмешнага мала, тут сълёznага болей,
Крыўдна, што ні кажы.

А ў сэрцы дзяўчыніным чуласьці колькі!
А жысьць, так хочацца жысьць!

Эх, кінем развагі, прайшло, прамінула...
Гарбаты гарачай наліць?
— Ты кажаш, дзявочае сэрца чулае?
Як гэта ўчуць і калі?

Ухвальнай ухмылкай дапытваў адказу.
Паклаў ёй на голаву ветла далонь.
Гарэзныя думкі ў вачох, як блазны,
Распальвалі палкі агонь.

Спаяліся руکі.
Моцна і съмела
І весела ўзъвіліся крыльлі ласк.
І... як на ліха, якраз
Лямпачка перагарэла.

6

Ярасна ўпяршыню,
За працай сагнуўшыся ў плечах,
Не заўважыла, як дню
Ў вочы цярушицца вечар.

Наўкола гара аркушоў,
Іх тысячи ў съвет выпускаюць.
Назаўтрае тысячи зноў
Новых лістоў вырастает.

З брашуроўкай ня важны толк.
Аўтары ходзяць, як здані,

І кожны на кожны стол
З надзеяй трывожнаю глянё.

Патыліцу паскрабе,
Шугае ў кантору мігам:
Работы нястрымны разъбег,
Яго-ж марынуецца кніга.
Пакуль надрукуюць, затым
Пакуль і сфальцуюць і сшыюць—
Дум поэтычных уздым
У выдавецтве зломіць шыю!

Марыля чацьверты дзень
Ужо ля кацалкі, што дротам
Кнігі сшывае. Ідзе
Хутка і нудна работа

І ёй за машынай цяпер,
Здаецца, жывое ўсё нікне.
— Ці трэба крыху пацярпець,
А пацярпеўши прывыкнеш?

Гарэзны званок праляціць
Па цэхавых шэрых пакоях—
Скончана праца. Заціх
Шум брашуроўкі. Затое

Гул пачынае кружыць
Вясёлы і сумятлівы...
А глянеш, гарой тыражы
У крыўдзе ляжаць сіратліва.

Цъмяны вечар і цъмяны съвет
Сытных вітрын магазынаў.
Неба застыўшае вецер рве,
Каб сънегам засыпаць вітрыны.

Гул замарожаны раскалоў
Вылазкай сіплай газэтчык.
Клопатам гораду, як і было,
Вуліцы гнулі плечы.

Я раз на шматлюдным рагу
(У вачох мітусіца іней).
Згубілася і адшукаць не магу
Марыля, мая геройня.

Дарэчы—сягоńня чацьвер.
Гурток політычны а пятай,
Напэўна Марыля цяпер
Съпяшалася на заняткі.

А я завярнуў уніз,
Ссутуліўся, як звычайна.
Іду. Ў сутарэньнях агні
З маймі падумкамі спаяны.

Дарэмна у наших здагадках
Таяла прозалаць слоў.
Учора ў гуртку на занятках
Марылі зусім ня было.

А сёньня чагось за варштатам
Каромысла стомленых век
Склейвающца, што скурлаты;
Клоніцца сну чалавек.
Спачатку сябе намагала,
Затым і зусім ня відно,—
Што сёньня Марыля ня спала
Пralётам цалюткую нач.

Павал хварэе, а дома
За хвorum каму даглядзець?
Учора ён страціў прытомнасьць,
Не пазнаваў людзей.

У клопатах і турботах
Прашла агнязорая нач. ✓
Пайсьці, адпацыць,—за работай
Цяпер пажаданьне адно.

Прышоў старшыня фабкому
І голасна ўсім абвясьціў:
— Таварышы,
 Сёньня да дому
Ня прыдзецца нам пайсьці.
На зъмену начную застацца—
Да раніцы скончыць тыраж.
Гуртом паднатужыцца,
 Ўзяцца
І ў тэрмін выканаць працу—
Гонар грамадзкі наш.

Марыля праслухала,—рада
Застацца, а ў думках яе:
Ён хворы, адзін, без дагляду,
І сіл у самой не стае.

Працуе ўсяго сорак восем,
Да дому-ж зъбіраюцца шмат,
Бо ў іншых бяз догляду дзеци галосяць,
У Марылі—нікога няма.

Пакінуць ня мае права.
Сябры застаюцца, і ёй
Выбар суровы—ці Павал,
Ці з рабочаю грамадой.

А векі, як змрок, асядаюць,
Стома ліецца з вачэй.
Хто знайдзеца, хто парайць?
Няўстойлівасць крыўду тчэ.

Сыгнала-звон, цокатам медзі,
Цэхавы шум расьсек.
Марыля глядзіць—суседзі
Ўсё-ж застаюцца ўсе.

Ня спала адну, і другая
Шуміць хай, як вадаспад.
Часамі і горай бывае,
Што значыць дзьве ночы ня спацы?

За горадам верацяніцай
Баракі сталічнай бальніцы.

І наччу і ў холадзе дня
Жахлівая цішыня.

Кароткай прыймовай парой
Захлынаеца ціша спакой—

У тлуме людзкіх клапот
Каля вартаўчых варот.

Праменьні зълятуцца гурбой
На свой чаргавы вадапой,—

І сълёзы трывогі, надзей
Глытаюць з глыбокіх вачэй.

— Няўжо ён ужо ачуняў?
Голас знаёмы спытаў,
А вочы, як бліскавіцы,
...Павал ляжаў у бальніцы.

10

Съпяшаеца ўстрывожана
На сход прысьці ў пару.
Пазыніцца не паложана
Шэфком-сакратару.

Дзівосная, патрачаны
Амаль і сілы ўсе.
— Калі на 6 прызначана,
Пачнуць звычайна ў 7.

— Нашу шэфскую нараду
Мы пачнем бяз лішніх слоў.

Набліжаюцца каляды,
Трэба вылучыць брыгаду
Для пасылкі у сяло.

Алавок трymаючы ў прыгоршчы,
Гаварыў стары наборшчык.

— Як вядома, сход фабрычны
Шэфства ўзяў над вёскай Пні.
Там мясцовасць—прыгранічча.
А зрабілі што практычна?
Як ня сорам—а-ні-ні.

— У мяне—Марыля просіць слова,—
Пра-па-но-ва:

Трэба вылучыць мацнейшых
Трох таварышаў, ня менш.
Прапаную: Кругарэшны,
Забруліцкая і Тлейшын,
І паслаць іх не на дзень.

— Так,—дадаў клішар,—пры гэтым
Даць з сабой бібліотэку.

— Мы ў ячэйцы талкавалі
Больш чым трох паслаць цяпер.
Так: Надзвіліна, Прыchalін,
Кругарэшны, Тлейшын, далей
Ігнатковіч-піонэр.

— У мяне нагрузкі досыць,
Хай другі...—Марыля просіць.

— Знаеш, братка, што скажу—
Лепш рыхтуй сабе кажух,
І дарма ня варта біцца...
Зъмены ёсьць?
— Няма!
— Згадзіцца!

...Ехаць нават і цікава,
Гэта праўда, толькі... Павал.
Іскры думак мільганулі
І пагасьлі
 Ў дымным гуле.

11

Зарніца каменшчык з пляча
Драбіла сінь на небакраі.
І змрок, як срэбная парча,
На грудзі вуліц асядае.

Пераклікаюцца па вечарам
Гудкі фабрычныя ў прасторах.
Так шчыра з Павалам бальнічная сястра
Разгаварылася ў бальнічным калідоры.

Парой людзкі, як боль, працяжны стогн
Абудзіць зноў бальніцы ю达尔.
...— Бяду—далей расказваў ён,—
Зъмяняла съмерці жудасьць.

Магіла матчына нявысахшай была,
Зламала бацьку п'янай агонія.

Сястра... ня ведаю. Мо' справіца змагла,—
Выслана ў папраўчую колёнію.

· · · · ·

Расказваў спакойна.
А ветраны шчос
За вокнамі вые-байдосуе.
Галубіць Марылю
Румянцамі шчок
Весёлая сънежная россып,

Выедзе рана,
Ледзь зоймейца дзень,
У-раён на грамадзкую працу.
Тamu, хоць і позна,
Да Паўла ідзе.
Праведаць і разьвітаца.

· · · · ·

Напоены цішынёй
Белы бальнічны пакой.

Сястра, спачуваючы Паўлу,
Па-сяброўску апавядала:
— Стынь успамінаў крану,
Труціцца сэрца журбой.
Трывала зънявагу, ману,
Закінутая, сіратой.

I вось, выпадкова аднойчы,
Са мной пазнаёміўся лётчык.

Я песьціла радасьць сустрэчы,
Пяшчотамі думкі снавала.
Помню, быў чэрвенскі вечар,
Доля нас мадна звязала.
І поступам звонкагалосым
Жыцьцё зыніштажала прапоны.

Змоўкла. Ухмылкай саромнай
На Паўла глянула скоса.
І хто-ж утрымаецца, хто
Ня ўславіць арліныя ўзълёты?
Дастала конвэрт з паліто,
Мужа паказвае фото.
Кожнае слова—гонар
Народжаны ў бурах-пажарах.

Быў на вайне заслужоны,
І зараз—адказны таварыш.
Як сонца, мой любы пілот,
Ордэн у променях бліскаў.

Дырэкторам на завод
Пісаць і адпісваць запіскі
Паслалі з губкому, а ён}
Выкручваўся мёртвай пятлёю,
І ўсё-ж загадалі!—

Закон!
Аддаўся заводу душою...
Вось гляньце на картку яго,
Дзівіцеся, ордэн, як зорка.
...У трох мы жывем—Рыгор,
Я і сыночак Рыгорка.

Зноў глянула, як ваўчыца,
Праз чорную ціну брывей.
А вечер за вокнамі рве
Атрутную юдаль бальніцы.

Зданьню здаецца парой,
Стаіць ля бальнічных варот,
Як ветрам нагнаны сумёт,
На старожлівасцю вартавой
Хатка (былая капліца)
Вартаўніка бальніцы.

Марыля зайшла. У жарыльні
Тлее малінавы прысак.
Просіць старожку Марыля
Да Паўла занесьці запіску.

Старожка

Бурчлівым скрогатам:
— Тут не радзільня,
Што гэта...

Марыля старожку прасіла,
Словам пакорным прасіла,
Як родную маці прасіла,
Упартасці рвала завесы.

Марыля прасіла, старожку
Марыля скарыла старожку,
Запаланіла старожку,
Старожка запіску панесла.



Рань у зорах ляскae,
Зарэе ў зорах рань.
Сънежаньская, ясная,
Зазыўная зара.

Небаспад абвязаны
Бурштынавай каймой.
Зоры, быццам блазны,
Ўцякаюць чахардой.

Даўгою вераніцаю
Шнуруеца абшар:
Угрунь цягнік імчыцца,
Усхіпвае дымар.

Дым цыгар, як лёканы,
Ў вагоне б'еца звон.
А вецер б'еца ў вокны,
Ён просіща ў вагон.


Марыля, як прыпаяна,
Паглядвае ў вакно.
Ў вёсцы—як была яна
Ледзь помніцца,—даўно.

— Цяпер зусім інакшаю,
Другой, зусім другой,
Вёска саламяшная,
Спаткаюся з табой!

Колькі сіл, напорнасьці
Заве ў грудзёх маіх—
Гарэць, тварыць, да зор расыці
Адвеку агнявых

Поступам гартованым
Іду ў жыцьцё далей.
Шлях мой заваёваны:
Давай, цягнік, хутчэй!..

ЭПІЛЁГ



ЖЫЦЬЦЁ зъмяняеца, зъмяняюца ідэі.
Расьце сасна, а поруч тлее корч.
Радзіўся чалавек—гаспадаром ідзе ён
Любіць і стэп, і лес, і камень гор.
Пануе дзень, сутоньне пакарылі.
На зломе скал, на зломе стромкіх круч,
У штурме хваль—Надзвіліна Марыля
Радзін сваіх уславіла зару.
На рыштаваньях песньямі зарэе.
Здабыта ў будучыню вернае старно.
Жыцьцё зъмяняеца, зъмяняюца ідэі.
Пануе дзень, калі змаглася ноч.

1927—1931.




Зав. архив
1994 г.



ЗЬМЕСТ

Напор	9
Нааджэньне чалавека	181



273



80000003118966



1925